

Калонка рэдактара

Каста



Кожны творчы чалавек памятае свой першы крок у тое, што яшчэ нават не ўсведамляецца, нават прасябе не называецца Мастацтвам. Проста аднойчы ты не можаш больш трымаць унутры гэтыя гукі... Ты не адразу чытаеш іх некаму — на гэта таксама варта рашыцца, — блытана тлумачыш, што вось, маўляў, паслухай, я тут нешта... Ты толькі не смейся, калі ласка!.. Ну, цябе ж прасілі!!! І ты думаеш, што ніколі больш... Але зрываешся зноў і зноў. І вось ужо нехта кажа: “А ведаеш, мне падабаецца”. Гэты чалавек не здагадваецца, што зрабіў табе кепскую паслугу. Горш можа быць толькі калі ён спытае: “Чаму б табе гэта не надрукаваць?” Вось тут трэба было б, канечне, замахаць рукамі і збегчы як мага далей, туды, дзе няма ніводнай рэдакцыі газеты, а лісты ўсё яшчэ носяць галубы... Аднак ты пакуль нічога не ведаеш пра Касту і думаеш: “А і праўда, чаму б?” І ты нясеш свае радкі па адрасе, пазначаным на апошняй старонцы нейкага літаратурнага выдання... Цуда не здараецца! Цябе ніхто не перахоплівае па дарозе, дзверы рэдакцыі адчыненыя, рэдактар аддзела ў гуморы, ты чуеш: “Добра. Мы вас надрукуем. Чакайце”. І ты чакаеш, каб аднойчы ўзяць неслухмянымі пальцамі газету ці часопіс з уласным прозвішчам на старонках. Наўрад ці адразу пазнаеш свае творы (рэдактар пашкадаваў цябе і добра-такі “паправіў”), гэта трохі збынтэжыць, але толькі на момант, бо галоўнае — адчуванне таго, што ты трапіў у Касту! “Гэта ж так проста!” — ты бяжыш дадому, каб хутчэй паўтарыць боскае адчуванне. Але... Чамусьці ў другі раз не так шанцуе: і абед у рэдакцыі, і рэдактар “пасля ўчарашняга”, а можа, ты і сам паспяшаўся... З “надрукаваных упершыню” большасць імёнаў мы ўжо не сустрэнем на старонках. Гэтыя людзі, на шчасце, вырашаюць заняцца нечым больш карысным. Аднак і тых, хто не здолеў адмовіцца ад небажальнай прынады, хапае, каб стварыць чэргі з публікацый на бліжэйшы год... Ды ты ўжо ўмееш чакаць. За гэты час збіраеш грошы і творы на першую кніжку — выдаткі кампенсуюць пару ўхвальна-крытычных артыкулаў, а найперш некалькі слоў “мэтраў”, якім ты, хвалючыся, падпішаеш свой зборнік... А потым ты раптам усведамляеш, што гэта — праца. Яна патрабуе часу, сілы волі, здароўя, яшчэ больш часу, яшчэ больш... Але спыняцца позна: ты — у Касце! Ты шукаеш падтрымкі калег, але праўду пра сябе хутчэй даведаешся з плёткаў, чым з размоў вока на вока. І тады разумееш, што недзе цябе падманулі, нечага недагаварылі — ты ўсё па-іншаму ўяўляў. Аднак Каста не можа існаваць без барацьбы, і ты змагаешся з тымі, каму няма да цябе справы. А яны, разлаваняны, пачынаюць змагацца з табой (якасць твораў тут не будзе мець прынцыповага значэння). Калі ж ты выплынеш дзякуючы ўласнай настойлівасці ці працягнутай некім руцэ (што амаль неверагодна), то ўпершыню адолее пытанне: “Навошта членам Касты знішчаць адзін аднаго?”

...Але мінаюць стагоддзі, а нехта ўсё адно імкнецца здавацца чысцейшым на фоне бруду, вылітага на таварыша.

“Вы ўсё яшчэ не ў Касце?”

Таццяна Сівец

Мастацтва пачынаецца з любові

Такога не было ніколі за ўсю шматгадовую гісторыю Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі: тут адкрылася вялікая выстаўка беларускага жывапісу XX стагоддзя з прыватных калекцый. Гэты вернісаж стаўся па-свойму сенсацыйнай падзеяй не толькі ў жыцці нашай галоўнай скарбніцы выяўленчага мастацтва, але і ў сферы айчыннай культуры наогул. Ён успрымаецца як першая ластаўка доўгачаканых плённых перспектыв у стасунках “мастак — грамадства — дзяржава — бізнес”.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
фота аўтара

Ці не сама багіня Флора стварыла гэты расквітнелы астравок вясны ля халодных мармуровых прыступак, што вядуць на галерэю? З вільготнай глебы прабіваюцца пяшчотныя крокусы; цягнуцца да святла кволыя сцябіны, увянчаныя бутонамі цюльпанаў; на танклявых прутках фарзіцы — набрынялыя квеценню жоўта-зялёныя пупышкі; красуюць шыкоўныя гіяцынты, напаўняючы паветра п’янім экзатычным водарам. Вось такая дзівосная кампазіцыя з жывых раслін размясцілася



пад вельмі сімвалічным у кантэксце вернісажа, рамантычным пейзажам, аўтар якога спыніў імгненне ціхага надыходу беларускай вясны: празрыстыя абрысы ўзлеску пад няяркім небам, апошні снег абапал дарогі, скіраванай за далягляды. Выставачную прастору працінаў тэмпераментны маналог скрыпкі: віртуозная мажорная імправізацыя саліста Карэна Карапецяна, нібы разня-

воленая энергія паўнаводных вясновых крыніц, птушыныя зыкі-перазовы, жыццяносна спеў прыроды, трыумф творчасці! А перадусім — голас чалавечага сэрца...

Беларускі жывапіс і сапраўды перажывае трыумф. Новая экспазіцыя пад назвай “Мастацтва пачынаецца з...”, разгорнутая ў фае і на галоўнай галерэі музея, уключае манументальныя палотны і натхнёныя экспромты на кардоне, мініяцюры націюрморты і складаныя фігуратыўныя кампазіцыі, работы, падпісаныя папулярнымі сёння імёнамі, і створаныя пакуль не вядомымі ці падзабытымі айчыннымі аўтарамі. У маляўнічым і важкім каталогу, выдадзеным да вернісажу, — каля трохсот старонак з рэпрадукцыямі карцін амаль сямідзесяці мастакоў ды іх кароткімі біа-

Да 18 сакавіка кожны наведвальнік выстаўкі можа ўзяць удзел у конкурсе “Адгадай мастака”. Яго ўмовы размешчаныя ў музеі на спецыяльным стэндзе, побач з чатырма непадпісанымі работамі беларускіх аўтараў. Глядач-нераможца, які правільна вызначыць аўтарства ўсіх чатырох карцін, атрымае ў якасці прыза адну з іх. Напрыклад, гэту.

графічнымі звесткамі: ад “А” да “Я”, ад Галіны Азгур да Пятра Явіча. Многае з гэтага неабсяжнага збору засталася па-за межамі экспазіцыі, у якую, аднак, увайшла без малога сотня твораў!



Упершыню ўнікальная падборка нашага жывапісу ад першых пасляваенных гадоў і па сёння выйшла ў свет не з музейных фондаў. І далёка не ўсе наведвальнікі выстаўкі здагадваюцца, што за няпэўным абагульненым вызначэннем “з прыватных калекцый” — жыццёвае захапленне і частка ўнутранага свету аднаго чалавека: удадальніцы гэтых карцін, шчырай прыхільніцы беларускага мастацтва, якая не афішуе сваю персону і прадстаўляецца проста: Маргарыта.

Падчас адкрыцця выстаўкі дырэктар музея Уладзімір Пракапцоў падкрэсліў, наколькі важна падтрымліваць творцу, вымушанага несці цяжар будзённых клопатаў. Спадарыня Маргарыта, член апякунскага савета НММ, зрабіла першы крок насустрач музею і дзяржаве ў практычнай падтрымцы айчыннага мастацтва, значны ўнёсак у агульную справу.

“Мастацтва пачынаецца з...” — люструнак эстэтычных прыхільнасцей калекцыянера, сярод якіх і наша класіка, і проста гісторыя, і жывы працяг творчасці. Тут можна трапіць у “Баранавіцкі парк культуры і адпачынку” далёкага 1948-га (палатно Кастуся Максімцава); убачыць ідылічную дэкаратывнасць

“Ускраіны Мінска” вачамі Аляксандра Кішчанкі; падзвіцца на “Паляўнічых” прызнанага майстра кветкапісу Валяр’яны Жолтак; атрымаць асалоду ад беларускіх краявідаў, гэтак па-рознаму апетых Віталем Цвіркам, Кастусём Качаном і Міколам Ісаёнкам; затрымацца ля манументальнага партрэта Якуба Коласа, намаляванага Абрамам Забаравам; падыхаць водарам “Бэзу” Генрыху Бржасоўскага; улучыцца ў кветкавую стыхію Марыі Ісаёнак; павандраваць па цёплых краінах следам за Паўлам Масленнікавым; адкрыць для сябе творчасць Валерыя Песіна і новае таленавітае імя — Улад Пятручык...

Ці ёсць адрозненне класічнага музейнага збору ад вялікай прыватнай калекцыі? Што за пытанне! Крытэрыі адбору для дзяржаўнага музея — вызначаная экспертамі высокая мастацкая каштоўнасць твора, аўтарытэтнасць аўтара і да т. п. А калекцыянер можа фарміраваць свой збор, кіруючыся суб’ектыўным густам, выбіраючы тое, што проста падабаецца. Чаму спадарыня Маргарыта збірае карціны? Таму, што вельмі любіць мастацтва і людзей мастацтва, любіць наведваць іх майстэрні і набываць тое, што прыйшлося да душы.

На здымках: Уладзімір Рагалевіч “На кухні” (палатно, алей, 1994); адна з работ, якія ўдзельнічаюць у конкурсе.

Літабсягі

Сустрэча ў кіназале

У сталічным кінатэатры “Піянер” у межах новага праекта “Будзем знаёмыя!” адбылася творчая сустрэча пісьменніка Сяргея Трахімёнка са старшакласнікамі чатырнаццаці мінскіх школ.

Лізавета БАГАДЗЯЖ,
фота Кастуся Дробава

Размовы з цікавымі людзьмі перад кінасеансамі тут — даволі частая з’ява. Юныя кінааматары ахвотна ідуць на кантакт з гасцямі, трымаюцца непасрэдна — гэта ж не бібліятэка і не школьная актавая зала. Ведаючы пра гэта, адміністрацыя “Піянера” вырашыла ў Год Кнігі запусціць праект з пісьменнікамі творчымі сустрэчамі. Саюз пісьменнікаў Беларусі ахвотна пайшоў на кантакт і прапанаваў шэраг сапраўды неардынарных творцаў, якія ўмеюць трымаць увагу залы і ведаюць, як прадставіць маладому чытачу свае кнігі, каб ён захацеў пазнаёміцца з імі бліжэй.

Сяргей Трахімёнак, аўтар захапляльных раманаў і апавесцей пра нашых разведчыкаў і варожых шпіёнаў, абаронцаў правапарадку і яго парушальнікаў, людзей, на чый

лёс выпала выпрабаванне вайной, і тых, хто служыць Айчыне ў мірны час, стаў першым у гэтым спісе.

Меў рацыю класік марксізму, калі распавядаў пра выключнае значэнне кіно для народных мас. Сяміхвілінны дакументальны фільм-прэзентацыя пісьменніка Трахімёнка перад яго выступленнем адразу настроіў школьнікаў на гутарку з чалавекам, які не толькі стварае кнігі, але і асабістую біяграфію мае не менш цікавую, чым у літаратурнага героя. А ўсмяшлівы мужчына з гітарай, што з’явіўся перад юнакамі і дзяўчатамі адразу пасля прагляду стужкі, аказаўся настолькі абаяльным суразмоўцам, што праз некалькі хвілін ужо ўспрымаўся моладдзю не як настаўнік жыцця, а як вопытны старэйшы таварыш, які мае права на парадку.


Школьнікі адразу ж “засыпалі” госця пытаннямі, якія былі не толькі і не столькі пра творчасць — яны былі пра жыццё. Пра канк-



рэтныя і гіпатэтычныя выпадкі, пра асабістыя прыхільнасці Сяргея Трахімёнка і тое, што яго непакоіць. Пісьменнік аказаўся з пачуццём гумару. І густу. Слова перамяжалася жартам і песнямі, якія таксама адказвалі на пэўныя пытанні. Урэшце Сяргей Аляксандравіч прапанаваў прыз за лепшае пытанне — уласную кнігу з аўтаграфам.

Пасля гутаркі з літаратарам моладзь з цікавасцю паглядзела мастацкую кінастужку вытворчасці кінастудыі “Беларусь-фільм” “На спіне ў чорнага ката”. Наступная пісьменніцкая сустрэча ў праекце “Будзем знаёмыя!” запланавана на май. У госці запрошана паэтка Таццяна Лебедзева.

На здымку: песні ў выкананні вядомага пісьменніка спадабаліся ўсім.



дае магчымасць і дарослым, і дзецям, і людзям сталага веку творча бавіць вольны час — асвойць у нейкім сэнсе медытатыўны занятак: мастацкае выразанне з паперы. Можна такім чынам падрыхтаваць невялікія падарункі сваім сябрам ды сваякам: арыгінальныя паштоўкі, пано ды шмат іншай драбязы. Бо выцінанка — гэта найперш неўтаймаваны палёт вашай фантазіі, якой вы дапамагаеце набыць рэальныя абрысы!

На здымку: выцінанка Ірыны Гінец.

Артлінія

Святлана ШВАЙБОВІЧ,
дызайнер

Ірына сёння дапамагае дзецям спазнаць свет прыгажосці, выкладаючы творчыя дысцыпліны ў СШ № 2 горада Барысава. Тут яе добра ведаюць як удзельніцу шматлікіх выставак, з творчасцю мастачкі знаёміліся гледчыя ў іншых гарадах Беларусі, а таксама за мяжой. Ірына Гінец валодае многімі прыёмамі стварэння незвычайнай прыгажосці на звычайным палатне, можа крэатыўна раскрыць светаўспрыманне праз інсталюцыю.

Гэтым разам у цэнтры ўвагі апынулася менавіта беларуская выцінанка. Як вядома, асаблівасць яе — у прынцыпе шматразовага складвання паперы, манахромнасці і сіметрыі. Выцінанка распаўсюдзілася па Беларусі ў той час, калі вясковыя дзяўчаты не маглі сабе дазволіць адмысловыя заморскія карункі для аздабы хаты, а здзіўляць навакольных вытанчаным густам ды незвычайным “дызайнам” вокнаў было найпершай справай, асабліва на вялікія святы. Вось так ад белага аркуша паперы з дапамогай нажніц для стрыжкі авечак (напачатку менавіта яны выкарыстоўваліся народнымі майстрамі) нарадзілася беларуская выцінанка.

Свет праз выцінанку

Выстаўка “Папярковыя карункі” адкрылася ў Барысаве ў Цэнтральнай раённай бібліятэцы імя І. Х. Каладзеева. Экспазіцыя знаёміць гледачоў з цудоўным, казачным і прыцягальна прыгожым светам мастацтва выцінанкі. Аўтар гэтага трапяткога і крохкага скарбу — мастачка Ірына Гінец, колішняя выпускніца Мінскага мастацкага каледжа імя А. Глебава ды мастацка-графічнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта.

Звычайна, калі мы чуем слова “выцінанка”, ва ўяўленні перадусім з’яўляюцца класічныя сняжынкі, добра вядомыя кожнаму з дзяцінства. А пачынаеш разглядаць творы Ірыны Гінец — і проста здзіўляешся, як такое магчыма! Большасць з нас пры наяўнасці нейкага досведу працы з нажніцамі ды належнай цягліцкасцю можа паспрабаваць выразаць сняжынку, альбо птушачку, альбо анёла... А вось паказаць праз выцінанку “Зімовы сон”, ці “Вясновыя спеы”, ці “Купалле” альбо “Вялікдзень” здольны толькі Майстра гэтай справы!

Мінаюць гады і стагоддзі, а цуд-выразанка жыве, удасканальваецца, працягвае радаваць вытанчаным характам. Сёння можна з упэўненасцю казаць, што выцінанка стала ўвайшла ў свет беларускага мастацтва і пачуваецца там утульна ды пасвойску. І нясе яна на сабе нейкі адбітак сакральнасці ды пэўнай непрадкальнасці. Бо калі працуеш над такім папярковым вырабам, бачыш толькі палову ад цэлага — таго, што павінна атрымацца.

На думку Ірыны, прыцягальнасць выцінанкі ў тым, што яна

Повязі

Паўлавапасадская казка

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА,
фота Уладзіміра Пучынскага

Раскошная стракатая шалія з доўгімі кутасамі яшчэ ў пачатку XX стагоддзя была своеасаблівым атрыбутам заможнасці, добрага густу жанчыны і — сведчаннем любові і гармоніі ў яе сямейным жыцці. Шчодры, негішчы муж абавязкова дарыў каханай жонцы такое ўпрыгажэнне. Чым больш дарагая шалія, тым большы статус жанчыны ў грамадстве.

Калісьці самыя яркія шалі прывозілі купцы з Усходу. Пасля з’явілася мануфактура ў старажытным горадзе Паўлаўскі Пасад (Расія), дзе выраблялі шалі з такімі непаўторнымі і блізкімі, такімі роднымі для вачэй славянкі кветкамі. За амаль 200 гадоў свайго існавання тут складалася адзіная ў сваім родзе паўлавапасадская школа хустачнага малонка.

Час ідзе, а паўлавапасадскія шалі па-ранейшаму карыстаюцца по-


Музей беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах экспануе лепшыя ўзоры славутых паўлавапасадскіх шалёў. Выстаўка працягнецца да 30 красавіка.

пытгам. Яны даўно перасталі быць аксесуарамі да адзення толькі рускіх жанчын, набыўшы вядомасць далёка за межамі краіны. І, безумоўна, цудоўна “ўпісаліся” ў жыццё беларусак. І хаця сёння жанчыны значна радзей носяць іх на галовах, плечы іх па-ранейшаму чакаюць дотыку гэтага стракатага цуда, якое, аказваецца, пасуе і да дублёнкі ў этна-стылі, і да зручнай курткі на кожны дзень, і да заходнеўрапейскага пакрою драпавага паліто.

Каля 40 шалёў і хусцін вытворчай калекцыі “Вытокі” завітала сёлета ў Раўбічы. За апошнія два гады гэта ўжо дзясятая выстаўка славацкага расійскага вытворцы ў Беларусі. Некаторыя шалі паўтараюць ўзоры XIX — пачатку XX стагоддзя. Старыя малонкі, адноўленыя сёння,

ствараюць непаўторную атмасферу гістарычнасці. На выстаўцы прадстаўлены і ўзоры паводле лепшых малонкаў сучасных паўлавапасадскіх мастакоў. Залатыя лілеі на цёмным, глыбокім чорным фоне; яркія, “цыганскія” ружы сярод зялёных лісткоў; пясчотна-ружовая шпышына; мудрагелісты “кашмірскі” арнамент, які калісьці стаў неад’емнай часткай традыцыйнай рускай хусціны... А некаторыя шалі зроблены наогул як карціны. Напрыклад, “Казкі Пушкіна”.

Прадстаўленую на выстаўцы калекцыю паўлавапасадскіх шалёў стваралі тытулаваныя майстры — заслужаныя мастакі Расіі, лаўрэаты Дзяржаўных прэмій Расійскай Федэрацыі Ірына Дадонава і Віктар Зубрыцкі, лаўрэаты Дзяржаўных



прэмій Расіі Алена Жукава, Таццяна Сухарэўская, Валерыя Фадзеева, мастакі Наталля Белакур і Алена Фаварытава. Яны нагадваюць нам, што мода — з’ява часовая, а сапраўднае мастацтва, у якой бы галіне яно ні выяўляла сябе, — вечнае.

На здымку: такая шалія толькі падкрэсліць характэрнае славянскай красуні.

З-пад пяра

У вялікай зале Дома літаратара прайшоў творчы вечар, прысвечаны памяці пісьменніцы Алены Пяхоты, якая тварыла ў рэдкім для паэзіі жанры — фэнтэзі. Вечар арганізавалі Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі і Мінскае гарадское аддзяленне Беларускага саюза музычных дзеячаў. Успамінамі пра Алену Ануфрыеўну падзяліліся пісьменнік Міхась Пазнякоў, мастак Генадзь Пяхота. На вечары прагучала нямала вершаў Алены Пяхоты ў выкананні артысткі Вольгі Багушыньскай. Слухачы гарача апладзіравалі таксама спевакам і музыкантам Надзеі Броньскай, Аляксеем Скрыпніку, Сяргею Міклашэўскаму, Таццяне Бандарэнцы, якія ўпрыгожылі вечар сваім майстэрствам.

Павел КУЗЬМІЧ

У Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы адбылося ўрачыстае адкрыццё выстаўкі “Над Віллёй-ракой...” (“Адкрыў Літву”), створанай у рамках Міжнароднага выставачнага праекта музея Песняра, фотаклуба “Мінск” і фотаклуба “FOTOEXPRESS.LT” (Літва) пры падтрымцы Міністэрства замежных спраў Літоўскай рэспублікі і Пасольства Рэспублікі Беларусь у Літоўскай Рэспубліцы. Выстаўка прымеркавана да Дня Незалежнасці Літвы і 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Работы членаў клуба “FOTOEXPRESS.LT” даюць магчымасць беларускаму гледачу ўбачыць суседнюю дзяржаву вачыма яе жыхароў, а таксама пазнаёміцца з тымі літоўскімі мясцінамі, якія звязаны з жыццём і творчасцю Янкі Купалы.

Марына ПЛАЎСКАЯ

У Брэсцкім музеі выратаваных каштоўнасцей прайшла першая з серыі сустрэч з аматарамі творчасці літаратараў Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. На ёй гучалі вершы і празачыныя ўрыўкі ў выкананні майстроў слова і слухачоў з залы. Пісьменнікі Зінаіда Дудзюк, Георгій Тамашэвіч, Любоў Крэсеўская, Анатоль Бензярук, Аляксандр Юдзіцкі распавялі ўдзельнікам сустрэчы, як нараджаюцца некаторыя іх творы, падарылі музею свае кнігі з аўтаграфамі.

Аляксандр МАІСЕЕЎ

Сёлета грамадскасць нашай краіны будзе адзначаць 100-годдзе з дня нараджэння Максіма Танка — урадзэнца Мядзельшчыны. З гэтай нагоды ў школах і ўстановах культуры раёна ладзіцца шмат мерапрыемстваў, падчас якіх пра знакамітага беларускага паэта згадваюць яго паслядоўнікі — сучасныя пісьменнікі. Не засталася ўбачу і Камароўская сярэдняя школа, дзе правялі вечар паэзіі пад назвай “Пакуль душа на тхнення просіць”. Госць імпрэзы — паэт, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, загадчык аддзела эканомікі і рыначных адносін мядзельскай раённай газеты “Нарачанская зара” Аляксандр Быкаў. Вучні дэкламавалі вершы паэта, выконвалі песні, напісаныя на яго тэксты. І сам герой вечара парадаваў слухачоў новымі творами.

Міра ГҮКОВІЧ

Мерапрыемствы пад агульнай назвай “Далучыся до роднага слова” правялі супрацоўнікі Рагачоўскай дзіцячай бібліятэкі, якой гадвае Людміла Гуськова. Святы беларускі мовы яны арганізавалі ў гімназіі з удзелам навучэнцаў 2 — 3-х класаў і ў сярэдняй школе № 3, дзе ўдзельнікамі свята былі першакласнікі. Дзеці разам з бібліятэкарамі аकुнуліся ў свет казак з кнігі Анатолія Караленкі “Вясёлка “чорнага золата” і п’есы-казкі Галіны Каржанёўскай “Кошка мышцы не сястрыца”.

Міхась КАВАЛЁЎ

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Аднак М. Багдановіч куды хутчэй прыйшоў да чытача такім, якім ён і ёсць. А. Гаруна ж не крытыкавалі. Яго проста замоўчвалі. Ажно да 80-х гадоў мінулага стагоддзя, калі, кажучы словамі народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава, “трапяткое слова аднаго з самых пакутных яе песняроў” нарэшце было вернута з небыцця. Асабліва шмат дзеля гэтага зрабіў Уладзімір Казбярук, пра што засведчылі ягоныя публікацыі ў перыёдыцы. У 1991 годзе напісаны ім нарыс жыцця і творчасці А. Гаруна выйшаў у серыі “Нашы славутыя землякі”. У. Казбярук падрыхтаваў два аднатомнікі А. Гаруна, адзін з якіх — “Выбраныя творы” — папоўніў бібліятэчку “Беларускі кнігазбор”.

Прычына такога доўгага забыцця А. Гаруна — ягоная палітычная біяграфія. Аляксандр Прушынскі (сапраўднае прозвішча), эразумела, не застаўся ўбаку ад рэвалюцыйнай барацьбы, бо, як шчыры сын Беларусі, жадаў ёй лепшай долі. Больш за тое, на гэты цяжкі шлях ён стаў зусім яшчэ маладым, у 1904 годзе, маючы за плячыма ўсяго сямнаццаць гадоў. Аднак у адразненне ад тых, хто звязаў свой лёс з партыяй большавікоў, пайшоў іншым палітычным шляхам: уступіў у партыю эсэраў. 4 сакавіка 1907 года А. Гаруна арыштавалі ў падпольнай друкарні ў Мінску (у Мінску, дарчы, 11 сакавіка 1887 года ён і нарадзіўся). Судзілі яго, прытым двойчы, разам з ягоным кампаньёнам Абрамам Левітасам. Абодвух 10 ліпеня 1908 года адправілі на пасяленне ў Сібір.

Лютаўскую рэвалюцыю А. Гарун сустрэў на прыёмах у Бадайбо. Напярэдадні ён, спачатку ў сяле Макараўскае над Ленай, а потым у вёсцы Крывая Лука, займаўся сталярскімі і слесарскімі работамі, потым працаваў на Лене вадалівам. У Сібіры пазнаёміўся і пасябраваў з Язэпам Лёсікам. Па вяртанні ў верасні 1917 года ў Мінск ад палітычнай барацьбы не адмовіўся. Ды зноў жа ішоў не ў “агульным рэчышчы”, а ўступіў у Беларускую сацыялістычную грамаду. Калі ж БСГ распалася, стаў членам Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі. Дый у далейшым ішоў сваім шляхам, хоць, як вядома, ён быў не такім і доўгім, бо з Сібіры вярнуўся хворым на сухоты. Памёр Алесь Гарун 28

Ягоны «Вянок» — «Матчын дар»

Лёс адмераў Алесю Гаруну ўсяго 33 гады. Як і Максім Багдановіч, ён застаўся аўтарам адзінага паэтычнага зборніка, выдадзенага ў 1918 годзе. Праўда, былі яшчэ дзве кнігі, пазначаныя 1920 годам: “Жывыя казкі”, адрасаваная дзецям, і асобнае выданне паэмы “Мае Коляды”. Аднак ягоны “Вянок” — гэта, безумоўна, “Матчын дар”.



ліпеня 1920 года ў Кракаве, куды быў вывезены незадоўга да гэтага на санітарным поездзе. Ягоны стан быў настолькі цяжкі, што ў вагон яго ўносілі на носілах.

Паводле сведчання Максіма Гарэцкага, вершы А. Гарун пісаў змалку, прытым спачатку гэта рабіў па-руску. Аднак першыя пробы піра не захаваліся. Самы ранні, што дайшоў да нас, — ужо згаданая паэма “Мае Коляды”. Першы ж надрукаваны верш “Маці-Беларусі”, які датуецца 1907 годам, пабачыў свет у 28-м нумары газеты “Наша ніва”. Зразумела, што пісаўся ён

у ссыльцы, як і шмат якіх іншых. Яны сталі сведчаннем таму, што А. Гарун не толькі не зламаўся, але і жыў упэўненасцю, што ўсё зменіцца да лепшага.

Знаходжанне А. Гаруна ў Сібіры — гэта, па сутнасці, тая ж адарванасць ад Беларусі Максіма Багдановіча. Канечне, паралель такая шмат у чым умоўная. Усё ж становішча М. Багдановіча было куды іншае, чым А. Гаруна, але ёсць і агульнае. Як слушна зазначыў У. Казбярук, А. Гаруну “даводзілася — без падручнікаў і граматык, нарматыўных і тлумачальных слоўнікаў, без бібліятэк і роднага асяроддзя не толькі засвойваць, але і выпрацоўваць для сябе правілы і нормы роднай мовы з яе багатымі стылёвымі і вобразнымі магчымасцямі, з выкарыстаннем лексічных багаццяў, якія зберагла яго маладая памяць, не трэба забываць, што гэта быў перыяд, калі

правапіс і літаратурныя нормы беларускай мовы яшчэ толькі складваліся там, дзе з’яўляліся першыя перыядычныя выданні, кнігі, зборнікі, календары”.

Аднак трэба памятаць і іншае: А. Гарун правучыўся ўсяго тры гады ў царкоўнапрыходскай школе і столькі ж гадоў на дрэваапрацоўчым аддзяленні рамеснага вучылішча. Значыць, і ў сэнсе адукацыі да многага і многага мусіў даходзіць сам. Таму сібірскі перыяд даў яму вельмі шмат. Была, вядома, знясільваючая праца: “Часамі праца ўдзень кіпіць, — // Цярглю і я прыгон, — // Аж косць аб косць ў плячу рыпіць...”, але было і тое, што спрыяла нараджэнню паэта са сваім адметным почыркам.

Алесь Гарун, адарваны ад Бацькаўшчыны, унутрана, усёй повяззю сваіх думак і памкненняў быў звязаны з тым, чым жыла тагачасная беларуская літаратура. Пацвярджэннем таму, прынамсі, — ягоны верш “Малітва”, што пераклікаецца з купалаўскім “Цару неба і зямлі” (пра яго А. Гарун не мог ведаць хоць бы таму, што ўпершыню верш пабачыў свет у 1922 годзе). Але вось што цікава: абодва вершы датаваныя 1912 годам, з разбежкай напісання ў нейкія два месяцы. Да Цара неба і зямлі звяртаўся Я. Купала. Усявышньому адрасавана і маленне А. Гаруна:

Схініся к нам Ты і абач:
З гадзінай горш жывеца,
Цяжэе боль, мацнее плач,
Галоў ўсё болі гнецца.
Паслухай ноччу, ўдзень, Святые,
Скажы маўчаці звонам, —
І колькі жалёб пачуеш Ты!
Зямля азвецца стогнам...

Але А. Гарун выступаў не толькі ў паэзіі. У газетах “Наша ніва”, “Вольная Беларусь”, “Беларусь” і іншых змяшчаліся ягоныя абраз-

кі, апавяданні. Шмат што было апублікавана і тады, калі пісьменніка ўжо не стала. Нешта дайшло да чытача, перадрукаванае з рукапісаў. Усё гэта кранаецца чуйных струн чытацкай душы, бо яно не прыдуманое, а ўзятае з самога жыцця. Ва ўсякім разе ягоная “прысутнасць” відавочна там, дзе выказваецца стаўленне да беларускасці. Як у апавяданні “Свята”, галоўны герой якога Грыневіч нечакана для самога сябе апынуўся ў сібірскай глушы, знайшоўшы на сваіх катаржных дарогах блізкую сабе, “родную душу”. У “страшняй сібірскай самоце” прыходзіць сапраўднае свята: “Бабка гаварыла па-беларуску! Словы, якімі яна зрабіла свой адказ нявестцы, звінелі, як тыя, каторымі ён думаў. Адкуль тут яго родная мова?” Як высветлілася, старэнькая бабулька — родная сястра бабулі Грыневіча, пра лёс якой ён так доўга нічога не ведаў.

Драматургічныя ж творы пісаліся ўжо тады, калі аўтар іх быў прыкаваны да ложка, але, не звважаючы на гэта, не страчваў аптымізму не толькі ў жыцці, а і ў творчасці. Сваімі казкамі выходваў у дзяцей лепшыя чалавечыя якасці, вучыў іх дабрыні, шчырасці, спагадзе.

Алесь Гарун верыў у беларускі народ, кроўнай часцінкай якога з’яўляўся. І ніколі не ставіў сябе вышэй за яго. Такое стаўленне і мусіць быць у таго, хто сваім народам узгаданы:

Народ — не мы, не чалавек,
Яму нішто ні год, ні век,
Ні бой насмерць, ні гнеў, ні здэк;
Народ — не слабы чалавек.
Народ — крыніца. Шмат лам’я
Кідала ворагуў сям’я
Ў крыніцу тую — цёк спыніць,
Каб жыцце смерцю замяніць.
І ўсё дарма: з варожых пунт
Народ ўстае, як нейкі цуд.

Свой вечны спачын А. Гарун знайшоў на вайсковых Ракавіцкіх могілках у Кракаве, дзе на яго магіле 24 верасня 1988 года намаганнямі актывістаў Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Польшчы нарэшце быў адкрыты помнік. У тым жа годзе выдавецтва “Мастацкая літаратура” факсімільна перадала “Матчын дар”.

Госці з «Маладосці»

Мікола КАНДРАТАЎ

Алесь Гарун нарадзіўся пад знакам Рыб, але не з’яўляецца яркім прадстаўніком названага знака, бо ў ім апроч Сонца знаходзіцца толькі Чорны Месяц. Найбольш жа вылучаны ў ягонай касмаграме два процілеглыя знакі — Авен і Шалі. Яны нібы два палюсы, паміж якімі працякалі жыццё і дзейнасць пісьменніка-рэвалюцыянера. Авен — знак актыўнасці і напору, прамалінейнасці і барацьбы. Шалі — наадварот, сімвалізуюць партнёрскія адносіны, гармонію і элітнасць, этыку і эстэтыку. Многае з названага мела месца ў жыцці Алеся Гаруна, нялёгкім і трагічным.

Нягледзячы на няпоўнасць знака Рыб, ён усё роўна быў важным для пісьменніка, бо ў ім знаходзіцца планета Сонца, якая сімвалізуе самога чалавека, яго дух. Якім чынам мусіў выявіцца Алесь Гарун, паказваюць планеты-апекуны ягонага сонечнага знака. Так, Няптун знаходзіцца ў знаку Цяльца, знаку, які адметны назіпаўшаннем матэрыяльных каштоўнасцей, унутраным настроем на спакой і гармонію. Другі аплукн знака Рыб, Юпітэр, у касмаграме Гаруна трапіў у Скарпіён — знак экстрэмальных сітуацый, рызык, масавых рухаў, смерці і адраджэння. Як бачым,

Поле барацьбы Алеся Гаруна

Часопіс “Маладосць”, у якім на пачатку года з’явілася новая рубрыка “Літаратурны задзяк”, прапануе і чытачам “ЛіМа” пазнаёміцца з астралагічным поглядам на лёс паэта Алеся Гаруна, 125-годдзе якога адзначаецца ў гэтым месяцы. Чытайце ў сакавіцкім нумары “Маладосці” іншыя матэрыялы рубрыкі — “Ратаванне вершамі Еўдакіі Лось” Міколы Кандратава і “Крыж Кандрата Крапівы” Іны Лайвант.

названыя планеты-апекуны таксама пацвярджалі напружанне і супярэчнасць, палярнасць жыццёвых праяў Алеся Гаруна — у рэвалюцыі і творчасці.

Трэба адзначыць абумоўленасць зведаных Алесем Гаруном перыпетый яшчэ адной вельмі важнай акалічнасцю ягонай касмаграме. Як вядома, авестыіская астралогія адрозніваецца ад заходняй у першую чаргу тым, што апошняя не ўлічвае фіктыўных планеты Селену і Друдж. Селена сімвалізуе светлую праграму чалавека, шлях ісціны і святарнасці, а Друдж — паказчык граху і спакусы, шлях заганы і падману, наша ахілесавы пята. Яны вызначаюць у гараскопе чалавека месца Дабра і Ліха. У дадзеным выпадку атрымалася, што гэтыя планеты пазначаюць сваёй прысутнасцю важныя антаганістычныя лагеры: знак Шалі з Белым Месяцам і Месяцам з аднаго

боку, а з другога — знак Авена, дзе паяднаны знак Рыб з Сонцам і Чорным Месяцам у злучэнні. Паяднанасць знакаў Рыб і Авена абумовіла становішча планет Сонца і Венеры, што памяняліся сваімі знакамі экзальтацыі — іх рэцэпцыя, якая звязвае планеты часам нават мацней, чым звычайны аспект паміж імі.

Першы лагер планет у касмаграме Алеся Гаруна спрыяў паэтычнай творчасці: Месяц у злучэнні з Уранам азначае падсвядомае адчуванне Бога. Паэт карыстаўся тэанімічнай лексікай і выяўляў гуманістычнае светабачанне ў сваіх творах.

Але другі лагер планет падштурхнуў маладога Алеся да рэвалюцыйнай дзейнасці. Вядома, што Сонца (дух) у злучэнні з Чорным Месяцам у знаку Рыб сімвалізуе сакрэтныя арганізацыі, таемных ворагаў і заганнае грамадства. А таксама падказ-

вае, што Рыбы — ахілесавы пята касмаграмы Гаруна. Друдж імкнуўся шляхам падману спакусіць ягоны дух, прымусіць працаваць на сістэму Ліха. Але ад самага горшага варыянта — пераўтварэння ў страшнага злодзея, правобраз паўшага анёла Люцыфера — Алеся Гаруна ратавала літаратурная творчасць, паэтычнае, а пазней і пражыццёвае слова. Пра гэта гаворыць Меркурый у злучэнні з Марсам, па іншаму, воля, жарсць слова пад знакам Авена. Марс у касмаграме Гаруна самая моцная планета са станоўчым каралеўскім кармічным статусам 12 балаў. Яна давала смеласць, нават пасіянарасць, але пры гэтым знаходзілася ў 1° — градусе вяртання даўгоў, ахвярнага ягняці. Такі чалавек бярэ на сябе грахі іншых людзей.

На вялікі жалі для беларускай літаратуры ў гараскопе Алеся Га-

руна сілы Ліха аказаліся мацнейшымі.

Як паведамлялася ў польскім урадавым лісце з вайсковага шпіталю, Алесь Гарун памёр ад дызентэрыі 28 ліпеня 1920 года ва ўзросце 33 гадоў. Якраз у гэты час транзітнае Сонца, што азначае становішча планеты ў бягучы момант, стала на Чорны Месяц у ягоным радыксе, становішчы планеты на момант народзінаў.

У суправаджальным артыкуле да перавыдадзенага зборніка “Матчын дар” Васіль Быкаў пісаў: “Так ужо склалася ў нашай гісторыі, што жыццё рэдка пеціла капрызлівым шчасцем сваіх песняроў, аднак лёс гэтага паэта быў асабліва сляпы і жорсткі. Несправядліва паставіўся ён да аўтара, неміласэрна аднёсся да яго нягучнай, надзвычай душэўнай, поўнай нутраной сілы паэзіі. Мабыць, не шмат трэба паэту для шчасця, але яму заўжды неабходна быць пачутым сваім народам. І, мусіць, найбольшаю карай для яго з’яўляецца немаца, на якую ён быў несправядліва асуджаны. Алесь Гарун прабыў у немаце ўдвай болей, чым прабыў на свеце...”



ЛіМ: 1945 год

Вольга ПАСІЯК

Дзясятага красавіка 1945 года выйшаў у свет першы пасля пачатку вайны нумар “ЛіМа”. Пра што ён быў? Зразумела, пра Перамогу, хаця да ўз’яцця рэйхстага заставаўся амаль месяц. Вялікая савецкая краіна рыхтавалася адзначаць свой трыумф, сумненняў у якім не было. Чаго толькі варта падрыхтоўка да Усесаюзнай мастацкай выстаўкі “Перамога”: “У творах беларускіх мастакоў будуць адлюстраваны тэмы: *Ленін і Сталін — арганізатары беларускай дзяржаўнасці; Чырвоная Армія — вызваліцельніца з-пад прыгнёту нямецкіх захопленцаў; партызанскі рух на Беларусі і яго выдатныя дзеячы; героі Савецкага Саюза, якія адзначыліся ў баях за Беларусь — Заслонаў, Гастэла, Бумажкоў, Казлоў і другія. Будуць выстаўлены партрэты Панамарэнкі, Жукава, Ракасоўскага, Чарняхоўскага і другіх*” (ЛіМ, 1945, 10 красавіка). Але гартаетш нумар за нумарам — і з кожнай старонкай усё больш ясна разумееш глыбокі сэнс выразу “святая са слязьмі на вачах”.

Так, артыкул за артыкулам прапаноўваюць чытачу падлічыць урон, нанесены бескампрамісным ворагам: “*Яны [фашысты], як каршунны, накінуліся на ўсе святыні беларускага народа: спалілі дамы народных*

паэтаў Купалы і Коласа з каштоўнейшымі рукапісамі; разрабавалі багаціц дзяржаўнай бібліятэкі, вывезшы ў Нямеччыну ўсе кнігі і рукапісы беларускага аддзела; яны ператварылі ў стайню памяшканне Беларускага опернага тэатра; знішчылі мастацкую галерэю; раскралі музеі Беларусі” (ЛіМ, 1945, 10 красавіка). Даведваемся, што значную частку ўдару прыняў на сябе менавіта оперны тэатр, веліччу якога так ганарыліся жыхары даваеннага Мінска. Ён не раз становіўся мішэнню для нямецкіх бамбардзіроўшчыкаў, яго скарбы сталі здабычай варожай арміі: “*Нямецка-фашысцкія дзікуны ў час акупацыі Мінска разрабавалі ўсе каштоўнасці і маёмасць [опернага] тэатра. Яны вывезлі ў Германію або знішчылі ўсю мэблю, абсталяванне, электраапаратуру, дэкарацыі, абутак, парыкі, нотную бібліятэку і музычныя інструменты. Яны разбурылі памяшканне тэатра і вывезлі каля чатырох тысяч касцюмаў*” (ЛіМ, 1945, 10 красавіка). На жаль, такі лёс напаткаў не толькі гэты храм музы, але і іншыя нашы скарбніцы. Але і тады, у 1945-м, час ад часу трапляліся вартыя сакных красамоўных апісанняў знаходкі: “*Вялікі цэх фабрыкі [на захадзе ад горада Рацібора] завалены кнігамі. На падлозе ляжаць творы Дзяржавіна, Ламаносава, Пушкіна, Талстога, Мечнікава, Ціміразева, Шэкспера*

Беларускі пашпарт і расійская перабудова

Сяргей ЖОЛУД

Лютаўскі нумар часопіса “Беларуская думка” прапануе шмат надзённых матэрыялаў і цікавых тэм. Так, без сумнення, асабліва зацікавіць чытача артыкул Сяргея Галоўкі “Шляхам любові і духоўнасці”, прысвечаны сёлета яму лаўрэату прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “За духоўнае адраджэнне” архіепіскапу Навагрудскаму і Лідскаму Гурыю. У матэрыяле расказваецца пра жыццёвы і духоўны шлях Уладыкі, пра вялікую работу, што праводзіцца ім і яго падзвіжнікамі ў Навагрудскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы. Разам з аўтарам артыкула архіепіскап Гурый разважае і пра тое, як змагацца са слабасцямі і як настроіцца на духоўнае жыццё.

Пра эфектыўнасць сучаснай сістэмы атэстацыі кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі, ролі Вышэйшай атэстацыйнай камісіі ў развіцці навукі, павышэнні яе прэстыжу і значнасці для эканомікі краіны расказаў у інтэрв’ю “Ліпавых вучоных нам не трэба” старшыня ВАК, член-

карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Анатоль Афанасьеў. На пасяджэнні “круглага стала” “Энцыклапедыя — пашпарт краіны. Задачы развіцця агульнай інфармацыйнай прасторы” пра перспектывы развіцця энцыклапедычнай галіны ў кнігавыдавецкай справе вялі гаворку беларускія спецыялісты і іх калегі з Літвы, Расіі, Венесуэлы, Арменіі і іншых краін. Матэрыял “Якім павінен быць «пашпарт краіны»? падрабязна асвятляе ход зацікаўленай размовы.

“Ці чакае Расію «перабудова № 2»? — гэтым пытаннем задаліся журналісты часопіса “Беларуская думка” і паспрабавалі знайсці на яго адказ у размове з шэрагам вядомых расійскіх экспертаў. Сваімі меркаваннямі наконот сітуацыі ў краіне-суседцы пасля мінулагагодніх выбараў у Дзяржаўную Думу з галоўным рэдактарам выдання Вадзімам Гігіным падзяліліся доктар юрыдычных навук Уладзімір Аўлачынскі, дырэктар Інстытута праблем глабалізацыі, правадзейны член Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук Мі-

хаіл Дзялягін і дырэктар Цэнтра рускіх даследаванняў Інстытута фундаментальных і прыкладных даследаванняў Маскоўскага гуманітарнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук Андрэй Фурсаў.

Сярод іншых матэрыялаў другога нумара “Беларускай думкі” чытача зацікавяць артыкулы Галіны Махнач “Больш, чым брэнд”, у якім асвятляецца дзейнасць вядучага прадпрыемства машынабудаўнічага комплексу нашай краіны ААТ “Беларускі аўтамабільны завод”, аспіранткі БДУ Алены Дакуновой “За калючым дротам: Дулагі, Шталагі, Афлагі” пра дзейнасць на акупіраванай нямецка-фашысцкімі захопнікамі тэрыторыі Беларусі лагераў для савецкіх ваеннапалонных.

У сваім артыкуле “Беларуская АЭС у грамадскай думцы” кандыдат сацыялагічных навук Міхаіл Хурс аналізуе вынікі сацыялагічнага маніторынгу грамадскай думкі па праблеме развіцця энергетычнай галіны нашай краіны. Асноўныя аспекты развіцця СССР у канцы 1980-х — пачатку 1990-х гадоў, якія ў

піра, творы рускіх, беларускіх, украінскіх пісьменнікаў і паэтаў, навуковыя даведнікі, падручнікі, тэхнічныя і медыцынскія кнігі. На кнігах — пячаткі Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імені Леніна, Беларускай Акадэміі навук, Віцебскай бібліятэкі” (ЛіМ, 1945, 22 красавіка).

А вось яшчэ адна цікавая інфармацыя: “У 1945 — 1946 гг. павінна быць скончана будаўніцтва і абсталяванне кінофабрыкі “Савецкая Беларусь”. Прывезлі ўжо два вагоны апаратуры для асвятлення, якая была вывезена немцамі, у перыяд акупацыі, у Рыгу” (ЛіМ, 1945, 22 красавіка). Крок за крокам узнімалі патрапаняны на фронце крылы літаратура і мастацтва. “*Няма ніводнага жанра прозы, для якога б вялікія падзеі гэтай вайны не давалі разнастайных зместам тэм*” (ЛіМ, 1945, 20 чэрвеня). Такое сцвярджэнне з’явілася ў адным з нумароў газеты і стала ключавым на некалькі дзесяцігоддзяў.

У кожным нумары газеты публікуюцца творы пісьменнікаў, прысвечаныя Вялікай Айчыннай, гераічнай барацьбе савецкага народа супраць фашыстаў, узнёўленню разбуранай народнай гаспадаркі. “ЛіМ” не забывае ўспомніць і пра гадавіну смерці Янкі Купалы. Максім Танк піша: “*Хутка плыве час. Ужо не дні, не месяцы, а годы пачынаюць аддзяляць нас ад даты смерці вялікага паэта зямлі беларускай — Янкі Купалы... Пясняр жыве і будзе жыць у сэрцы свайго народа, які з любоўю захоўвае і беражэ памяць аб ім і з найвялікшай пашанай вымаўляе яго імя*”. Дарэчы, менавіта аўтару “Кургана” і “Тутэйшых” адведзены некалькі нумароў газеты за 1945-ы год. Гэта яму адрасуюцца поўныя павагі і ўдзячнасці словы: “*Як жа ганарыўся паэт тым, што беларуская мова з пагарджанай і “хамскай” стала дзяржаўная, а беларускі народ — роўны і вольны паміж другімі народамі*” (ЛіМ, 1945, 1 чэрвеня).

Але што пасля чатырох жудасных гадоў дарыла народу аптымізм і надзею на светлую будучыню? Што прымушала высыхаць слёзы болю і адчаю? Рэцэптаў жыцця-адраджэння нямерана, але асноўны — непакісная вера ў тое, што на шляху да Берліна “савецкі чалавек разам са сваёй дасканалай зброяй прынёс таксама і савецкую культуру” (ЛіМ, 1945, 20 мая).

І яшчэ адзін факт. Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай вайны на медыяпрасторы (так і напрошваецца гэта моднае сёння слоўца!) з ваеннай лістоўкі “Раздавім фашысцкую гадзіну” ўзнікла яркая зорка перыёдыкі — сатырычна-гумарыстычны часопіс “Вожок”. Рэдагаваў яго не хто-небудзь, а сам майстар пякучага слова Кандрат Крапіва: “*3 добрымі намерамі і вострымі іголкамі!*”



Памяці сябра

Праз два гады — 18 лютага — яму магло б споўніцца сто гадоў. Век!

Васіль Пятровіч Ласковіч... Легенда. Ганаровы грамадзянін Брэста. Удзельнік заходнебеларускага вызваленчага руху, паплечнік Веры Харужай і Сяргея Прытыцкага, іншых змагаючых за ўз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР. Даследчык вызваленчага руху, публіцыст, член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Быў адным з арганізатараў выступлення сцяган В. Навасёлкі Брэсцкага павета ў 1933-м. Арыштаваны польскімі ўладамі ў 1934-м, асуджаны да 10 гадоў зняволення. Вызвалены ў верасні 1939-га пасля прыходу Чырвонай Арміі. Быў дэпутатам Народнага сходу Заходняй Беларусі ў 1939 годзе ў Беластоку. 3 чэрвеня 1941-га на фронце, удзельнічаў у абароне Смаленска.

Але яго як “заходніка”, гэта значыць чалавека пад падазрэннем, адправілі ў Сібір. Дапамагло толькі хадайніцтва даўняй знаёмай Веры Харужай. І ўжо ў 1942 годзе Васіль Ласковіч становіцца курсантам разведшкі ў Маскве. Менавіта там ён сустрэў сваё каханне — Валяніціну, якая стала надзейным сябрам і спадарожнікам на ўсё жыццё. Пасля вайны Васіль Пятровіч пасляхова працаваў у органах юстыцыі, пракуратуры Брэсцкай вобласці. А бліжэй да паўвекавага ўзросту пачаў пісаць. Ён палічыў сваім абавязкам увечываць памяць тых, побач з кім змагаўся ў падполлі, ваяваў. Адна за другой выйшлі кнігі “Тайнымі сцяжынамі”, “3 племені няскорных”, “Подзвігі Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі”, “Водгук далёкай навальніцы”. Ён — адзін з аўтараў зборнікаў “У суровыя гады падполля”, “У працы і ў баі”, “Гадды выпрабаванняў і мужнасці”.


Рабочы кабінет Васіля Ласковіча і цяпер нагадвае памяшканне бібліятэкі, хоць паважаны ветэран не вельмі даўно перадаў абласному архіву больш як чатыры сотні папак сабраных ім дакументаў пра рэвалюцыйны рух у заходніх абласцях Беларусі, Польшчы, Украіны. Таксама каля трох тысяч кніг і дакументаў з яго бібліятэкі пераехала ў краязнаўчы музей.

Нястомны аўтар працаваў над чарговай кнігай. Насамрэч, да апошняга ўздыху. У мінулы свой дзень нараджэння Васіль Ласковіч прызнаваўся журналістам: маўляў, калі б лёс адмераў яму яшчэ сто год жыцця, ён усе іх прысвяціў бы творчасці.

Ён занадта часта сутыкаўся са смерцю, неаднойчы быў на вала-сок ад яе, але прага жыцця, прага служэння людзям аказаліся настолькі моцнымі, што апынуўся яшчэ і доўгажываром. А гэта ж таксама прыклад.

Васіль Пятровіч наvek заста-нецца ў нашай памяці і ў памяці нашчадкаў як прыклад нязломнага, мужага змагага, мэтанакіраванага, нястомнага рухліца.

Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі



Ірына ШАЎЛЯКОВА

Апошнім часам пераважная іх большасць ахвотна дае лататы па вымытых шампунем аўтастрадах чытва (любоўнага, крымінальнага, палітычнага, гатычнага, гламурнага — выбар багаты). У сваю чаргу, пераважная меншасць з новабайранічнай задуменнасцю асвойвае малалюдныя маршруты так званай сур’ёзнай літаратуры. Гнаньня высокай самотай, гэтыя ўцёкачы раз-пораз спакушаюцца экстрымам і, збочыўшы з гасцінца, прастуюць — без страху, дакору, гарачага і салодкага — да мройлівых відзяжоў найноўшай мастацкай славеснасці. І вось калі ўцёкі нарэшце амаль ператвараюцца ў сапраўдны палёт, у той самы момант, калі прадстаўнік выключанай з паўсядзённых трыумфаў касты ўсёй існасцю сваёй адштурхоўваецца ад жыццёвага чарнавіка і ўжо працудвае рай невяртання, — ён сутыкаецца (не пашанцуе — дык і з нежартоўнымі наступствамі) з адзінокім пісьменнікам. Пасярод канструктыўных уцёкаў ад рэчаіснасці той адчайна б’ецца з яе прывідамі, з ценямі свайго мінулага, са шкілетами з чужых шафаў і зданнямі нетутэйшай будучыні, — бо ён, неаднойчы аўтар, ведае: уцякаць, акрамя як да сябе самога, яму ўжо няма куды.

Празаік Алена Брава з самых першых сваіх твораў прадэманстравала выключную пэўнасць намераў у дачыненні не толькі да свету, існага ў рэчах, але і да “тонкага сусвету” асобы. Уся гісторыя апошняга бачыцца гэтаму літаратару гісторыяй супраціву Вялікай Стандартызацыі — асноўнаму прынцыпу, метаду і спосабу жыцця ў “псеўдарэальнасці, якая раілася навокал, размнажаючыся з хуткасцю насякомых” не толькі ў “каменданцкія” часы яе савецкага дзяцінства ды юнацтва. Аповесці пачатку 2000-х гадоў — працытаваны “Каменданцкі час для ластавак” (2004), а таксама “Бязлітасны мой воін” (2001) і асабліва “Імя Ценю — Святло (Гісторыя адной фабіі)” (2003) — засведчылі, што родная рэчаіснасць займела ў асобе гэтага аўтара рашучага і, галоўнае, дзейснага апанента, па вызначэнні не здольнага да ўцёкаў, затое схільнага біцца да метафізічнай “крыві” з жыццём за права быць самой сабой, якой бы няздарай, дурніцай ці вычварэнкай гэтая “сама” ні падавалася навакольным. Разам з тым, да аповесці “Рай даўно перанаселены” (апублікавана ў № 1 часопіса “Маладосць” за гэты год) плёнам экзістэнцыйна-мастацкай мужнасці А. Брава былі паслядоўныя паразы яе персанажаў у сакральнай вайне з выракам адзіноціцтва. Выракам, што найчасцей быў адзіным “мацярынскім капіталам”, які лёсіла атрымаць гераніям твораў гэтага пісьменніка ў “гвалтоўную” спадчыну. Сінтэз бязлітаснай натуралістычнасці і пранізлівага лірызму, фізіялагічнасці апісанняў і пачуццёвай аголенасці псіхалагічных “дыягназаў” — найбольш выдавочная пакуль стыльвая дамінанта прозы А. Брава — практычна гарантаваў ператварэнне ці не кожнага яе твора ў вогнішча для “самаспальвання”, мастацкага аўтадафэ.

Варта падкрэсліць, што *аўтадафэ* як своеасаблівы *творчы метад* да нядаўняга часу рэалізаваўся гэтым пісьменнікам бескампрамісна — без усялякіх шанцаў і для апавядальнікаў, і для персанажаў (нават другарадных ды эпизодычных) на духоўнае ці хоць бы душэўнае самааднаўленне (напрыклад, па славаўтай тэхналогіі Фенікса). Дык вось менавіта “Рай...” у абсягах творчасці А. Брава сёння бачыцца тым пунктам, у якім, нарэшце, сышлі-

Пераможная паразы: інавацыйная тэхналогія мастацкага аўтадафэ

Асноўнай формай жыццядзейнасці прадстаўнікоў касты чытачоў (“згалелай”, але ганарлівай) сёння ёсць уцёкі. Нягледзячы на агульнасць мэты (уцёкі ў кірунку, які прынцыпова не супадае з магістральнымі памкненнямі панылай паўсядзённасці) і, так бы мовіць, “сродку” яе дасягнення (уцёкі выключна праз літаратуру), уцякаюць прадстаўнікі згаданай касты ў розных напрамках.

ся прычыны і наступствы, гісторыя і перспектыва “крыжовага паходу” празаіка супраць татальнай “псеўды” (скарываем назву твора Ю. Станкевіча).

У аповесці А. Брава “Рай даўно перанаселены” згаданая “псеўда” запаўняе мастацкі хранатоп да краёў, прычым выплохвацца ёй няма куды, бо “Рай...” яна заліла якраз у выніку паводкі, ад якой пацярпела вонкавая рэальнасць. Сілкуецца “псеўда”, што відавочна для апавядальніка “Раю...”, перадусім “чалавечынай”: “Я ўсё спрабую разгледзець тую кропку, у якой чалавек, што нарадзіўся на неаглядных прасторах краіны,

эскізныя накіды *прота-вобраза* тут, нарэшце, зліваюцца, “кандэнсуюцца” ў вобраз-тып не проста завершаны: ён настолькі аб’ёмны ў сваёй гратэскава-саркастычнай “ўцялесненасці”, што мог бы стацца 3D-помнікам найноўшаму раблезіянству: “На заводзе, дзе працавала маці, у яе з’явіліся сяброўкі: гэта быў няшчыры альянс амбітных асоб, апантаных мэтай запісацца ў хадавы тавар эпохі ды заняць месца на паліцы, абазначанай біркай «актывістка». <...> Заўсёды істэрычна ўзбуджаныя, поўныя нейкай сатанінскай энергіі, якая з самага ранку гнала іх прэч ад хатняга цяпла, з-за чаго іх

Тады рэпартаж з хлебазаводскага цэху, дзе Вялікі Цестамес “сядзіць сабе і вырабляе ўбогіх сэрцам і розумам”, часова абрываецца — дзеля кароткага спецвыпуску шчымліва-светлых “кінанавін”, падрыхтаваных кранальна-ўсёдаравальнай “дзіцячай памяццю”. Нягледзячы на гэта, “Рай...” не спраўдзіўся ў якасці экзістэнцыйна-лірычнага гімна бабулі Веры (узорам жанру стаўся, напрыклад, “Дзед” Уладзіміра Сцяпана). Упартае нежаданне (ці “элементарная”, “прыроджаная” няздатнасць?) празаіка А. Брава да ўцёкаў ад жыцця (= ілюзіі) робіць немагчымым і ператварэн-



Фота Аляксандра Спрынгана

дзе захлынулася не адна варожая армія, страчваў права на індывідуальную будучыню і, аднаведна, на ўласнае жыццё”. Сутнасна “псеўда” вызначаецца праз паняцці ненажэрнасці (бясконцага “стрававання” псеўдасутнасцей, псеўдазначнасцей і г.д.) і безаблічнасці. “Псеўда” не грэбуе ахвяраваннямі свету не толькі “гэтага” (“...я ішла па знаёмым калідоры нашай раённай бальніцы, а цяпер паднімаюся па лесвіцы. Мiane не пакідае гнятлівае адчуванне, што менавіта такой, казённага ўзору, і мусіць быць лесвіца ў пекла...”), але і “таго”: “Чалавеку адмоўлена ў праве быць самім сабой не толькі ў жыцці: пасля спынення фізічнага існавання яго гвалтам уціскаюць у тыповасць, і на гэта ўжо не запярэчыш. Смерць: канчатковая перамога ўніфікацыі над індывідуальнасцю”.

Персаніфікуецца “псеўда” ў новай аповесці А. Брава *натуральным* (для гэтага празаіка) чынам у вобразе маці, ад імя яе дачкі Люсі і вядзецца аповед. У згадыным сэнсе новы твор ёсць выспай стабільнасці ў імклівым інфармацыйным свеце і прадказальна не расчароўвае. Іншая справа, што ў “Рай...” вобраз маці як бы ўбірае ў сябе ўсе папярэднія “інкарнацыі”. Рассыпаныя па ранейшых творах рознакурсныя “фотаадбіткі”,

блізкія звыкла зараблялі сабе гасстрыты і язвы, кватэры зарасталі брудам, а яны імчаліся наперад са свістам: «Часссывыбраўнасссс!» і спрытам коннай пажарнай каманды, якая скача па справе”.

Зрэшты, ёсць важкія падставы меркаваць, што першапачаткова “Рай...” мусіў стацца “гімнічным” ушанаваннем Веры. Вера — бабуля Люсі з боку бацькі. “Дармаедка” ва ўяўленні былой нявесткі-“актывісткі”, самаахвярна жонка, маці, бабуля, Вера была нястомным вартавым таго “раю абароненасці”, які і для Люсі-падлетка, і для Люсі пасталелай застаўся адзінай сапраўднасцю ў “псеўда-свеце”. Менавіта *сапраўднасць* бабулі, асвечаная талентам “фантастычнага цяплення”, абгрунтаваная яе спагадай і любоўю (“ні за што, без усякіх умоў” — да пам’яўзлівага мужа; да сына, “безнадзейнага падлетка”; да нявестак — і да першай, “актывісткі”, і да другой, Калаўроткі), — дазваляла Люсі насамрэч верыць. Найперш — у тое, што намалёваная на лісце паперы каляровымі алоўкамі “сонечная дзяўчынка ў каракулевым футры і валёнках”, якая “гуляе на тым баку сонца і лепіць піражкі са снегу”, — гэта яна, *сапраўдная* Люся.

Час ад часу аповед нібы спрабуе вырвацца з-пад улады аўтара.

не аповесці ў “агіяграфію” Веры. Бо паводле жыццёвага канону “феніксам добра і... неспасцігальнага, да храбасцення пазванкоў і крышэння зубоў цяплення”, належыць узнгарода за “звышцяпненне”: “Яна трапіць у рай”, — сказала Тамара. Думаю, метаполіс, які носіць назву Рай, даўно перанаселены — не тое што ў часы Адама ды Евы. І таму адміністрацыя тамтэйшая вымушана абмяжоўваць прапіску розных лімітчыкаў, а мо нават адсяляць зноў прыбываючых за соты кіламетр”.

“Дробныя дэмань” юнацтва (сяброўка маці Капа, што “называла сябе не інакш, як Капіталінай, і сцвярджала, што бацькі далі ёй імя ў гонар “Капітала” Маркса”, айчыным — “базок-Пузаты”) упарта пераследуюць апавядальніка. Люся згадвае іх настолькі самаахвярна, вярэдычы духоўна-душэўныя раны з такой метадычнасцю, што толькі безнадзейна “сляпы” чытач не разгледзіць сапраўдную мэту гэтага аўтакатавання. Выкрывальніцкая стылістыка палкай інвектывы маскіруе псіхатэрапеўтычную “мантру”, з дапамогай якой можна захаваць рэшткі саматоеснасці (=індывідуальнасці) у “дарослым свеце”. Бо тут месца “дробных дэманаў” занялі іх нашчадкі, “*прафесійныя едакі*”:

“За ўбогімі грывасамі нашчадаў названай у гонар “Капітала” праступаюць брудныя сцены чырвонага кутка з інструкцыямі па выратаванні тапельцаў. У празрыстых распухлых мяхах боўтаецца тлустая мешаніна неперастраўленай ежы. <...> «На дарожку» мне піхаюць цукеркі — асарці злосці, зайздрасці ды шэрасці; гэтыя чорныя згусткі атруцілі б мой арганізм, выклікалі б у ім успышку якой-небудзь хваробы. Дзякую, даражэнькія, ешце самі!»

“Рай...” мог бы спраўдзіцца ў якасці чарговай часткі ваярскай сагі, прысвечанай бітве аўтара (не на “зусім не страшны страх смерці”, а на “жах жыцця”) са шматаблічнай “псеўдай”, улюбёным (а можа, проста зручным) урэчаўленнем якой ёсць вобраз маці. Але гэтаму перашкаджае Вера, шматпланавы вобраз-“медыум”, насамрэч звышцяплівы пасрэднік — паміж дачкой і маці, адчаем і... адчаем. Бо “актывістка” насамрэч толькі “дзеліць суму пражытых гадоў на нуль шанцаў знайсці ў гэтым жыцці самую сябе, і атрымлівае ў выніку бясконцасць расчаравання. <...> Не, яна зусім не жадае адрознівацца ад іншых — яна, што паклала палову жыцця на тое, каб аднавадаць! Але перайманне плакатных узораў больш не вырагоўвае”.

У момант, калі, здавалася б, апавядальнік мінае “пункт невяртання” і ўсе дэмань шматкроць прапушчаныя праз мясарубку Люсінай памяці, “Рай...” выходзіць з-пад кантролю — ахвяра д’ябла становіцца яго адвакатам: “Але ж я, я любіла яе! Любіла як ніхто ў свеце — і шалёна пакутавала ад рэўнасці ды крыўды, бо яе не цікавіла нічога, акрамя горычы ад свайго няўдалага жыцця — горычы, якой яна атруціла нашае дзяцінства... <...> Ува мне яна з агідай бачыла самую сябе — а менавіта сябе і прывучана была цаніць «танней за ўсё», таму так шалёна шукала пацвярджэння ўласнай значнасці то ў каханні свайго вахлака-сужыцеля, то гуляючы ў соцыумныя бірулькі. Не знайшла, ды і не магла знайсці”.

Той, хто змірыўся з выракам вечнай вайны з псеўдажыццём і раптам усваядоміў, што здолеў гэтую вайну завяршыць — дарэшты “пражыць”, “зжыць” Словам і праз Слова псеўду ў сабе самім, наўрад ці будзе пераймацца наконт стыльвой бездакорнасці сваёй пераможнай “зброй”. Гэта той, хто яшчэ ўцякае, можа чапляцца вокам за лексічныя недакладнасці, граматычныя недарэчнасці, сінтаксічныя грувасткасці: кожны ў дарозе бавіць час па-свойму, людзі ж розныя, аднаму, перафразуючы Д. Быкава, кавун — скармніна, а іншаму — свіны храсток поснае ежа... Аповесць А. Брава “Рай даўно перанаселены” спраўдзілася, бадай, як *пераможная паразы*: яе я-героі больш не будуць мець апраўданняў для аўтадафэ. Апраўдання іх уцёкам ад сябе ўжо няма, бо яны прыйшлі да сябе. Яны на месцы. З сабой. У сабе. У пункце дасканаллага супадзення руху і спакою: “І тая лодка плыве насустрач залаціста-сіняму дыску”.

Больш зручнага моманту распачаць стварэнне свайго раю можа не быць.

Васіль МАКАРЭВІЧ

Сямейная малітва

Пасля распаду Савецкага Саюза ў друк хлынулі вершы і паэмы, апавяданні і аповесці на рэлігійную тэму. Не ўсе яны былі роўныя ў мастацкіх адносінах, але да іх больш не чаплялася ваяўнічая цензура. Верылася, што з цягам часу скончыцца кан’юнктура і з’явіцца сапраўдныя мастацкія шэдэўры. І вось перад намі паэтычныя кніжкі сямейнага дуэта І. Катлярова “Зовущая печаль” і С. Шах “Малітваспеў”, што пабачылі свет у канцы мінулага года ў выдавецтве “Кнігазбор”. У іх на поўную моц гучаць рэлігійныя матывы, аўтары звяртаюцца да Усявышняга, разважаюць пра яго прысутнасць у гэтым свеце і нашым жыцці.



ляе: “Я только восхваленью разрешаю...” Сказана катэгарычна і крыху рызыкаўна. Адчуўшы гэта, паэт спрабуе апраўдацца і гаворыць, што “ад не страшэн, коль жывешь в аду”. І працягвае думку ўжо ў наступным вершы: “Прости меня за это, светлый Боже, // я не желаю от себя таить, // ведь знаю: вовсе не одно и то же — // быть благодарным и благодарить”. Якім жа чынам, у рэшце рэшт, усхваляе І. Катляроў Усявышняга? Аўтар прызнаецца: “О Господи, я знаю, знаю, знаю. // Слезами я Тебя благодарю”. Паэт своечасова расстаўляе акцэнт, і мы разумеем, што робіцца ў яго на душы і чаму з ім усё адбываецца вось так, а не іначай: “И «Слава в вышних Богу...» тоже слышу // уже как будто в голосе своём”. У дадатак аўтар больш чым перакананы, што “похвала молитвою — не лезть”.

Малітоўны выраз “Слава в вышних Богу...” адгукаецца і ў радках Соф’я Шах: “Цяпер нам толькі Госпада прасіць... // Прасіць, прасіць нас потым не забыць // сваёй уладай *вышне*-справядлівай”. Гэтая пераклічка гаворыць пра духоўную роднасць душ двух паэтаў, якіх звязваюць не толькі сямейныя клопаты і справы.

Бог у паэзіі І. Катлярова не выступае ў ролі старонняга на-

зіральніка, ён бярэ непасрэдны ўдзел у чалавечым жыцці: “— Отчего так душа болит? — // Оттого, что ей Бог велит...” Здаецца, сказанаму крыху можна было б і запярэчыць. Але калі ўзважыш усе “за” і “супраць”, чамусьці не хапае рашучасці зрабіць гэта. У радках ёсць нешта ад мудрага афарызма. Гаворачы пра боскую ўсюдыіснасць, паэт укладвае свае словы ў вусны лірычнага персанажа: “Господь на мысли отвечает — // ему твоих не надо слов...”

Соф’ю Шах цікавіць пытанне жыцця і смерці. Паэтэса пачынае свае разважанні з дня з’яўлення на свет: “Ці не падзея самая — з’явіцца тут, на зямлі... і з гэтае прычыны не журыцца. // Наадварот, — дзівіцца і дзівіцца, // што гэта — не фантазія, не сон”. Але яна добра ведае, што кожны з нас пачынае паміраць з дня свайго нараджэння. Ці не таму ўжо ў іншым вянку санетаў пытаецца: “А як жа там, за даллю векавой?” Але наўрад ці даведаецца чалавек пра такую таямніцу, што чакае яго пасля скону “за даллю векавой”. Пра гэта можна толькі гадаць ды пытацца ў Бога. С. Шах упэўнена, што жывому трэба думаць пра жывое і радавацца кожнаму пражытаму дню разам з каханым: “Цяпер нам толькі да Яго звяртацца, // калі магчымасць даў сумесна жыць, // адно адным дзівіцца, ратавацца”. Паэтэса не баіцца скону, яе турбуе іншае: каб толькі не расстала з каханым нават там, “...за памежнаю хвілінай у часавай прасторы хуткаплынай”. Яна жадае “разам і далей быць трэба нам хоць тут, а хоць, у рэшце рэшт, і там, дзе іншы свет...” Для паэтэсы, здаецца, не існуе смерці ўвогуле. А калі яна і разважае пра яе, то прыблізна так, як гэта рабіў адзін з грэчаскіх філосафаў: маўляў, пакуль я

жыву, то не думаю пра смерць, а калі памру, хіба змагу думаць пра яе? У творах С. Шах смерць — гэта з’ява філасофская, і яе таямніца падуладная толькі Богу, а Ён, у сваю чаргу, таямніца для ўсіх нас.

Некаторыя вянкi санетаў Соф’я Шах называе малітвамі. Гэта дазваляе паэтэсе гаварыць з Богам як бы “з вока на вока”, выказвацца з найбольшай эмацыянальнай сілай. У адной сваёй малітве паэтэса, здаецца, прад’яўляе Усявышняму залішнія прэтэнзіі, у якіх чуюцца ноткі дакору: “Божа, Божа, як Ты ўсё-такі цярпенне, // як Ты скруху выпрабавуеш



маю: // жыць з дачушкаю на гэтым аддаленні, // што яе і ў снах парой не пазнаю...” Але хіба Бог вінаваты, што дачка жыве “на гэтым аддаленні”? Калі б яна трапіла ў бяду, то можна было б і паскардзіцца, толькі не на Бога, а на нешчаслівы лёс. Але гэта, відаць, той выпадак, калі ліра С. Шах выдае не да канца вывераную ноту. Аднак ужо ў чарговым вершы інтанацыя кардынальным чынам мяняецца на іншую, больш шчырую, па-жаночы пашчотную і лагодную. С.Шах звяртаецца да Усявышняга з вершам-малітвай, дзе яна просіць для дачкі: “Каб яе жаночае жаданне, // што ўзляло ўжо і мяне ў палон, // мела, Госпадзі, тваё спрыянне // і дало доўгачаканы плён”.

Гэтую гаворку як бы падхоплівае і працягвае І. Катляроў. Хаця ў яго вершы пра Усявышняга не сказана ні слова, мы разумеем, што ён усё-такі пачуў і здзейсніў просьбу С. Шах. Пра гэта гаворыцца ў радках, у якіх паэт звяртаецца да сваёй каханай: “Сядь... Отдохни... Но снова ищешь дела — // о том и этом хочешь хлопотать... // Став бабушкой, ты вновь помолодела, // как будто стала матерью опять”. Аўтар не стрымлівае свайго захаплення: “И сколько же святого материнства // ещё таится, милая, в тебе!”

С. Шах не застаецца ў даўгу, яна ўзвышае і абагаўляе каханне і свайго абранніка, піша пра духоўную аднасць і адданасць: “Адно ў адным — вясны кругазабот, // адно ў адным — зноў зімачкі прыход, // і разам, вечно разам заставацца”.

Вершы С. Шах і І. Катлярова пра каханне нагадваюць своеасаблівы дыялог, дзе гаворка вядзецца пра глыбокае пачуццё, якое даецца Усявышнім. Паэт нібы адказвае сваёй каханай: “Живём единою судьбой, // иначе жить не можем, — // и только рядышком с тобой — // я песнопевец тоже...” Віншуючы каханую з днём нараджэння, І. Катляроў працягвае: “Ну вот, опять влюблённо говорю // влюблённое спасибо ноябрю // за этот день, за дни, что нами стали, // коль будут Божьей милостью даны // для наших душ возвышенной печали”.

Узнікае пытанне: што падштурхнула І. Катлярова і С. Шах звярнуцца ў сваіх творах да Бога? Хутчэй за ўсё, гэтай споведзі запатрабавалі душы паэтаў, іх узрост, жыццёвыя абставіны і няпросты час, у які мы ўсе жывём. Звароты да Бога ў іх вершах не выглядаюць штучнымі ці неабавязковымі. Наадварот, такія радкі, здаецца, напоўненыя нейкім гаючым святлом: “«Искупитель» — слово-то какое, // снятое с распятия, с креста, — // что-то очень многовековое, // ставшее синонимом Христа”. Такіх прыкладаў можна прывесці безліч.

Пазнаёміўшыся з паэтычнымі кнігамі І. Катлярова “Зовущая печаль” і С. Шах “Малітваспеў”, мы як быццам пабылі на царкоўным богаслужэнні, прычасціліся каля святога алтара, каб зноў акунуцца ў клопаты вір штодзённага жыцця.

Уладзімір НАВУМОВІЧ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Клічу живых! Смуткую па загінуўшых! Выкрасаю маланкі!

(Пра адзін мастацкі эпізод з кнігі М. Чаргінца “Сыны”)

стаў назвай хрэстаматыйнага ўжо апавядання народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля.

Клічу жывых! Смуткую па загінуўшых! Выкрасаю маланкі!

Так гаварылі даўней людзі, калі сутыкаліся са смерцю. Клікаць жывых не давалося, яны прыйшлі самі. Смутак па загінуўшых — вечны. Маці будуць аплакваць сваіх сыноў усё жыццё. Выкрасаць маланкі было шмат прычын. Бо хлопцы злажылі галовы ў мірны час. Недзе там, далёка ад дому. Бо гэта недарэчна — бачыць труну сына дома, у сваёй кватэры. Бо не павінныя маці развітвацца з сынамі-ваінамі, якія ў маладым веку адыходзяць у іншы свет.

Раздзел у рамане М. Чаргінца называецца “Сыночак”, але запаветнае слова маці так і не змагла вымавіць. Нямы крык закам’янеў у сэрцы Веры Фёдарайны, калі яна ўбачыла цынкавую труну ва ўласнай хаце. Сцэна ў рамане атрымалася пераканаўчай,

дэталізаванай, трагічна завостранай. Без афектацыі, але драматычнай і суровай.

Наўрад ці маці з рамана М. Чаргінца “Сыны” ведала старадаўні лацінскі выраз “memento mori”. Ёй, працавітай жанчыне, занятай паўсядзённымі клопатамі, хутчэй за ўсё, тое выслоўе было невядома. У вёсках і мястэчках, у гарадах беларусы мала задумваліся пра магчымую смерць. “Жывём, покі жывецца, бо жывы ў зямлю не палезеш, а прыйдзе смерць, тады пахаваюць”, — каза бабуля Мар’я ў рамане Я. Коласа “На ростанях”. “І жыць будзем, і пець будзем, і танцаваць будзем, а смерць прыйдзе — паміраць будзем”, — здаўна гаварылі ў народзе.

Паміраць беларусы не вельмі спяшаліся. Жыццё любілі. Весялосць любілі. Жылі душэўна. Цёпла.

Адкуль жа з’явіўся выраз? І што стаіць за ім?

У старадаўнім Рыме вядомая фраза ў

абавязковым парадку прамаўлялася ў час трыумфальнага шэсця рымскіх палкаводцаў, якія вярталіся з урачыстай перамогай. За спінаю военачальніка, як правіла, ставілі нявольніка, які павінны быў час ад часу нагадваць трыумфатару, што, нягледзячы на славу, той застаецца роўным з іншымі перад тварам смерці.

Але чалавек, калі ён застаецца чалавекам у любых умовах, перамагае. Перамог стары пячнік у апавяданні “Memento mori” Я. Брыля. “І ён згарэў — адзіны, хто мог бы ў той дзень не згарэць. І ён жыве”. Перамог і Коля Коблік, цынкавая труна якога дастаўлена “грузам-200” у родны дом.

Перамагла і Вера Фёдарайна, якой давалася шмат чаго перанесці.

М. Чаргінце у сваім рамане не згадвае вядомы лацінскі выраз, але ўсім ходам апавядання, логікай рэчаў і падзей ставіць афганскі сюжэт у кантэкст усёй беларускай, ды і сусветнай, літаратуры.

На адной з літаратурных сустрэч са студэнтамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта пісьменнік Мікалай Чаргінец, адказваючы на пытанне пра сваю творчасць, распавёў у дэталіх эпізод з рамана “Сыны”. Уявіце сабе: маці, сын якой служыць у Афганістане, выходзіць з пад’езда, намерваючыся зайсці на рынак. І раптам “натыкаецца” на групку салдат у такой жа форме, як і яе Коля, бачыць на іх плячах вялікі цяжкі груз. Груз-200. Пра такія ведалі тады ўсе. Маці жажнулася.

— Вось так, — скончыў расповед празаік. — Не папярэдзіўшы маці, родных, блізкіх.

Як з возам “пхнуцца” салдаты з труной сына (цынкавая труна!) адразу да яе ў кватэру.

Студэнты зніякавелі. Блізка да сэрца прынялі юнакі і дзяўчаты казёншчыну, абыякавасць, беспардоннасць агрубелых на вайне аслужыўцаў і афіцэраў, мясцовых чыноўнікаў.

Эпізод сапраўды запамінальны, крапавальны. І згадаўся даўні лацінскі выраз “Memento mori” (“Помні пра смерць”), які



Махмуд
Дарвіш

Запісвайце

Запісвайце:
Я араб.
Мой рэгістрацыйны нумар:
Пяцідзесяцітысячны.
У мяне восем дзяцей.
Летам дзявяты чакаецца.
Што, вам не падабаецца?
Запісвайце:
Я араб.
Я для вас — безыменны нумар.
Не баюся шаленства я вашага.
Карані мае ў нетрах стагоддзяў,



Валеры
Максімовіч

Чырвоныя коні

Чырвоныя коні відаць за кастрамі,
Дзе, спудзіўшы ночы
дрымотны спакой,
Аб бераг раз’юшана
б’юць капытамі,
Іржуць заклікальна
над соннай ракой.

Чырвоныя коні над самаю кручай
Ў халодным тумане
натужна хрыпяць
І ў ночы сцюдзёнай,
пахмурна-калючай,
Трывожна сваімі званкамі звіняць.

Чырвоныя коні — у вечнай пагоні,
І ішасця спакойнага
ім не спазнаць...
Гады мае — коні,
чырвоныя коні —
Мне вас не даклікацца, не дагукаць.

Без цябе

Ах, колькі дзён мінула і начэй,
А памяць праз смугу гадоў вяртае
У вабны свет
прымружаных вачэй,
У квецень палымнеючага мая.

Ізноў я сэрцам там, у той вясне,
Зноў згадак рой
суздром мяне агорне...
Ты рукі падасі насустрач мне —
І станеш непадманліва пакорнай.

А потым будзе ўсё,
бы ў мройным сне:
Пад чарамі нябачнага факіра
Нас легкавейны ветразь аднясе
У невымоўны і жаданы вырай.

Я помню, помню, любая, калі
Два наішы сэрцы
біліся суладна
І два крылы
нас спеўна паднялі
Над вечнасцю
спакусна-неабсяжнай...

Вялікі арабскі паэт

Махмуд Дарвіш лічыцца самым значным сучасным арабскім паэтам. Нарадзіўся ён у 1942 годзе ў селішчы Аль-Бірва, што ў Галілеі. Першую кнігу паэзіі “Лісце алівы” надрукаваў ва ўзросце 22 гадоў, а ўсяго ім апублікавана каля 30 зборнікаў вершаў і прозы, якія перакладзены на 35 моў свету. Махмуд Дарвіш сваёй творчасцю ўзбагаціў арабскую культуру, яго вершы, накладзеныя на музыку, сталі песнямі, іх ведаюць і спяваюць людзі, і гэтая народная любоў перадаецца з пакалення ў пакаленне. На ўсіх этапах барацьбы палесцінскага народа за волю і незалежнасць творы паэта знаёмілі ўвесь свет з праблемамі і місіяй палесцінцаў, набылі вялікую міжнародную славу. Невыпадкова Дзень палесцінскай культуры, які адзначаецца 13 сакавіка, устаноўлены ў знак удзячнасці і прызнання заслуг вялікага творцы Махмуда Дарвіша перад сваім народам.

Вялікі мой род.
Я сын аратая,
І плуг з бараной
Былі мне ў юнацтве
Навукай адной.
Жыву я ў хаціне,
Што з голля і трыснягу.
Мае валасы чарнеюць, як смоль.
Вочы чорныя, быццам боль.
Мая шавялюра
Не паддаецца нікаму грэбеню.
Я выбіраю цім’ян
І з алівак алей.
Маю яшчэ недахоп:

Люблю людзей.
Чужога дабра не жадаю,
Нават калі галадаю.
Калі ж вы адымеце ў мяне
Апошняе, што засталася, —
Свабоду і гонар,
Тады беражыцеся:
Няма нічога страшнейшага
За голад мой,
За мой гнеў.
З ім вам аніколі не справіцца.
Што, вам не падабаецца?!

Пераклаў на беларускую
Мікола Шабовіч.

...Вачэй сузор’е зацяршушў снег...
Мне горка і балюча да адчаю...
А памяць безнадзейна ўсё імкне
Да той вясны, да кветкавага мая...

Ды без цябе я — адзінокі птах:
З адным крылом
у неба не падняцца...
Іду, самотны, па тваіх слядах,
Каб на пустэльны бераг
не вяртацца.

Ах, збегчы б мне абы-куды —
Зямель за трыдзевяць ці болей
І шчасце там спаткаць, і долю,
Ніякай каб не знаць бяды.

Ды толькі мой няўмольны лёс
Мяне туды не адпускае
І сцежку мосціць-высцілае
Мне ад зямлі і да нябёс.

Спроба трыялета

Я іду па тваіх слядах,
Хоць у сэрцы маім балюча.
І сустрэча з табой — немінуца:
Я іду па тваіх слядах.

Толькі ў мройна-пакутных снах
Ты маўчаннем мяне не мучай, —
Я іду па тваіх слядах,
Хоць у сэрцы маім балюча.

Ад любові маёй святла
Сэрца ціха датла згарала.

Ды каму разгавейна стала
Ад любові маёй святла?

Ты нічога не заўважала
І ў ружовых мроях плыла...
Ад любові маёй святла
Сэрца ціха датла згарала.

На беразе сваёй надзеі

На беразе свайй надзеі,
У незагоенай журбе
Твой воблік светлы
ў сэрцы грэю —
Гукаю-клічу я цябе.

Хаджу, нібы зачараваны,
У чарадзе начэй і дзён,
І перарваць-спыніць не ў стане
Я неабудны гэты сон.

Мне б, улюбёнаму ў нябёсы,
Усю, як можна, моц сабраць
І над тваім
няўмольным лёсам
Хоць раз жар-птушкай палунаць.

— Няма яго, — гавораць мне, —
Людскога прывіднага ішчасця —
Ні чорнай і ні белай масіці.
Ёсць толькі міг — і той міне.

Сябры мае! Пакуль жывём,
Без сумнай і шкадобнай ноткі
Давайце міг жыцця кароткі
Вялікім ішчасцем назавём!



Аксана
Ярашонак

Часіна прастуд і дэпрэсій
Кране зледзянелай рукой —
І ветру самотная песня
Мінорам напоўніць пакой.

Ды кволае сонца аблашчыць
Азяблае сэрца цяплом,
І промні, як быццам на ішчасце,
Паб’юцца аб шэрае ішко.

Чорна-белы верш

Чорнае дрэва — у белым сумёце.
З чорнага коміна — белы уздых.
Недзе шаша чорнай стужкай праходзіць,
Лес пад бялюткім уборам заціх.

Сціпляы фарбы зіма абірае:
Чорную туш, акварэль ды гуаш.
Побач на даху варона старая
Годна завершыць выдатны пейзаж.

Дажджынкi — на твар і адзенне...
Псуецца настрой наш калядны.
Глабальнаму пацяпленню
Надвор’е цяпер падуладна.

А хочацца, быццам дзіцяці,
Схавацца у пульхных сумётах.
Ды лужы на голым асфальце
Ураз адбіваюць ахвоту.

Калыханка для дарослых

Уцякае за аблокі
Сонечны прамень.
Разамлелы да зямлогі,
Спачывае дзень.

Вось ужо густая цемра
Паглынае нас.
Ноч — прычына для натхнення.
Ноч — кахання час.

І паэты да світання
Будуць рыфмаваць,
А ішчаслівых закаханых
Хай ахопіць жарсць!

Прадчуванне

Краплістым ішатгалоссем
Струменіць красавік.
Вось і сумёт апошні
У шэрым брудзе знік.

І хоць халаднавата
Ад дажджавой смугі,
Ужо чакаюць свята
Вярба і пірагі.

Раніца

Нахабны сонечны зайчык
Праціснецца між фіранак,
Па твары крыху патанчыць,
Каб сны разagnaць мае.
Пасля прыляціць на кухню,
Ускочыць у філіжанку
І проста без запрашэння
Гарбаты са мной пап’е.

Вясновае

З вышыні блакітна-белай
На азяблы чорны брук
Скача промнік ашалелы
З сонцавых пяшчотных рук.

Набракаюць сокам дрэвы,
Ручаі бяруць разбег,
А празрыстыя залевы
Хутка змыюць брудны снег.

Нават лужына і тая
Прасвятляецца да дна.
Вось, сябры, яна якая —
Беларуская вясна.

Фота Кастуся Дробава



Кніжны свет

16 сакавіка 2012 г.

Вясновы бал у кніжным каралеўстве

Заўтра, 17 сакавіка, раім адкласці справы і наведаць адну са старэйшых крам сталіцы — “Цэнтральную кнігарню”, што месціцца непадалёк ад ГУМа. Сёлета крама святкуе 60-годдзе, і да ўрачыстасці тут падрыхтавалі шмат прыемных сюрпрызаў.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА,
фота Кастуся Дробава

Сваю гісторыю “Цэнтральная кнігарня” адлічвае з 17 сакавіка 1952 года. Месціцца яна ў будынку, што з’яўляецца помнікам архітэктуры і горадабудаўніцтва XX стагоддзя. Плошча гандлёвых залаў каралеўства кнігі — 270 кв. м. Гэта адна з самых наведваемых крам. У 2004-м яна далучана да ААТ “Белкніга”.

“Стала добрай традыцыяй прыходзіць да нас сем’ямі, таму што прапануем вялікі выбар кніг — і дзіцячых, і дарослых, — расказвае загадчыца кнігарні Інга Бекіш. — Таваразнаўцы рупяцца, каб на палічках была літаратура на ўсе выпадкі — і падарункавыя шыкоўныя выданні, і больш танныя, у мяккіх вокладках. І хача мы прагаласавалі за сур’ёзную літаратуру, не адмовіліся ад раманаў у мяккай вокладцы”.

На працягу свайго існавання гэта кнігарня, якую ўпадабалі мінчане і госці сталіцы, застаецца лідарам у галіне. Кожны дзень сюды наведваецца шмат людзей, і рэдка хто пакідае краму без пакупкі. Асартымент

— самы разнастайны: мастацкая літаратура, даведнікі, канцтавары, паштоўкі, сувеніры і г.д. 11 мільярдаў рублёў — вось таваразварот за год. І гэта толькі дзякуючы прафесіяналізму гандляроў.


Пра калектыў Інга Мікалаеўна, якая ўзначальвае кнігарню ўжо трэці год, расказвае з захапленнем: “Тут працуюць сапраўдныя прафесіяналы, майстры сваёй справы. Дваццаць пяць гадоў працоўнага стажу менавіта ў “Цэнтральнай кнігарні” мае Алена Працкевіч, 20 — Алена Кажарская, 15 гадоў — Ірына Шлапацкая, 12 — Юлія Сайкоўская. Наша работа не раз адзначалася на розных узроўнях шматлікімі ўзнагародамі, такімі, як ганаровы дыплом Саюза выдаўцоў і распаўсюджвальнікаў друку ў намінацыі “Лепшая кнігарня”, дыплом Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь “Лепшая кнігарня-2009” і іншы.

Не самы рэдкі выпадак, калі адзін пакупнік набывае кніг на 10 мільёнаў. Так, звярнулася жанчына, папрасіла падабраць бібліятэку твораў для сваіх бацькоў.

Гандляры, апрача таго, што добра ведаюць змест кніг, якія стаяць

на палічках аддзела, — яшчэ і добрыя псіхалагі. Відаць, гэта найпершая ўмова — адчуць чалавека, каб параіць яму тую літаратуру, якая не расчаруе. Ведаецца, для многіх людзей кнігі — сапраўдныя лекі. Ідуць па іх, калі нешта непрыемнае здарылася ў жыцці ці на сэрцы сум. І гандляр выступае ў якасці правізара: павінны распытаць патэнцыяльнага пакупніка пра яго густы, а калі здолее дагадзіць з “лекавым сродкам”, чытач прыйдзе яшчэ не адзін раз. Нашы супрацоўнікі шмат чытаюць самі, прыслухваюцца і да парад пакупнікоў, якія паспелі з нечым пазнаёміцца. І тут добрым словам прыгадаем “ЛіМ” з яго “Кніжным светам” за пашыраныя анатацыі і матэрыялы пра кніжныя навінкі”. Сапраўды, пры тым аб’ёме друкаванай прадукцыі, які існуе сёння, усё прачытаць немагчыма. “Мы заўсёды ахвотна расказваем пакупнікам пра новыя паступленні, — зазначае Інга Мікалаеўна, — арыентуем іх у выбары. Усе кажуць “дзякуй”, а некаторыя нават падрабязна занатоўваюць усё ў сшытачак”.

Асноўную інфармацыю пра кніжныя навінкі чытачы атрым-



ліваюць з дапамогай інтэрнэту. Папулярны сайт oz.by аператыўна рэагуе на прапановы выдавецтваў. На думку загадчыцы кнігарні, паспрыяць папулярнасці беларускіх выданняў мог бы сайт такога кшталту (напрыклад, аб’яднаны сайт айчынных выдавецтваў), на якім разам з новай беларускай кнігай адразу б з’яўлялася пашыраная інфармацыя пра яе.

Клопатаў супрацоўнікаў кнігарні хапае: у гэтым годзе плануецца даўно неабходны капітальны рамонт, які будзе праводзіцца адначасова з рамонтам будынка, улічваючы яго культурную каштоўнасць, патрэбна пашырэнне гандлёвых плошчаў, замена гандлёвага абсталявання. Да месца быў бы і кніжны навігатор — прыстасаванне, якое дакладна б інфармавала пакупніка, дзе знайсці патрэбнае выданне.

Варта нетаропка прайсціся па ўсіх аддзелах “Цэнтральнай кнігарні”. Тады не застанецца па-за ўвагай тое, што на пэўныя выданні існуе сістэма скідак. Падчас юбілею таксама плануюцца прыемныя сюрпрызы для наведвальнікаў: 17 сакавіка кнігарня будзе працаваць з 9 да 24

гадзін, на кожную кнігу аб’яўлена 10-працэнтная скідка.

У гэты дзень адбудзецца вялікая колькасць прэзентацый і сустрэч з аўтарамі: у 11.30 Наталля Ігнаценка прадставіць кнігу “Как профессию себе дети выбирали”, у 12.00 Вольга Норуна — зборнік вершаў “Городская трава”, у 12.30 чытачоў чакае Раіса Баравікова, у 14.00 — Наталля Батракова, у 15.00 — Вячаслаў Бандарэнка, з 16.00 да 18.00 — выдавецтва “Харвест” прадставіць беларускіх фантастаў і маладых паэтаў. З Навумам Гальпяровічам, Анатолям Экавым і Ганадам Чарказянам можна сустрэцца з 18.00 да 19.30. У 21.00 адбудзецца прэзентацыя выдання Маргарыты і Вольгі Бячэстнавых “Tramontana, или Как я сходила замуж за иностранца” (Мінск: Северный ветер), а завершаць юбілейны дзень Алена Масла і Валярына Кустава.

На здымку: загадчыца “Цэнтральнай кнігарні” Інга Бекіш (у цэнтры) і старэйшыя супрацоўніцы: Алена Працкевіч (злева), Юлія Сайкоўская (справа).

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ,
фота Кастуся Дробава


— Як вядома, выдавецтва “Мастацкая літаратура” было ўтворана ў 1972 годзе на аснове рэдакцый мастацкай і дзіцячай літаратуры выдавецтва “Беларусь”. За гэты час нашай установай пройдзе-ны немалы шлях. Зразумела, усведамляем значэнне зробленага. Але заўсёды прыемна атрымаць своеасаблівае пацвярджэнне. Для нас гэта — віншаванне ад Прэзідэнта краіны. Акрамя таго, нас павіншавалі Міністэрства інфармацыі і Міністэрства культуры Беларусі. Лепшыя супрацоўнікі выдавецтва былі адзначаны граматамі. Таццяна Цішук, супрацоўніца аддзела рэалізацыі, атрымала знак “Выдатнік друку”, а стыль-рэдактар Яўгенія Бебель — падзяку ад Міністэрства інфармацыі краіны. Таксама пра нас не забыліся калегі і сябры: іншыя выдавецтвы, друкарні, аўтары і чытачы.

— Саракагадовы юбілей у адносінах да чалавека асацыіруецца з крызісам сярэдняга ўзросту. Ці варта праводзіць паралелі ў дачыненні да выдавецтва?

— Упэўнены, што не. Год працы выдавецтва можна параўнаць з дзесяццю гадамі чалавечага жыцця. Таму, на маю думку, 40 чалавечых гадоў роўныя чатыром стагоддзям выдавецкай дзейнасці. Падчас “крызісу сярэдняга ўзросту” чалавек пачынае задумвацца: ці пабудоваў ён дом, ці пасадзіў дрэва, ці ёсць у яго дзіця. Дом на перспектыве Пераможцаў у нас ёсць. За сорок гадоў працы выгадалі і выпусцілі ў свет больш як 5,5 тысячы кніжных “дрэў” — сапраўдную пушчу! А колькі дзяцей і дарослых выраслі, сілкуючыся гэтым

Усе мы — з «Мастацкай»!

Выдавецтву “Мастацкая літаратура” — 40 гадоў! Цяжка знайсці беларускую сям’ю, якая за сваё жыццё хача б раз не трымала ў руках яго кнігу. Прадукцыю “Мастацкай літаратуры” можна пабачыць у асабістых і школьных бібліятэках, сустрэць на стэндах прэстыжных кірмашоў і выставак. Пра юбілей і далейшыя планы выдавецтва распавядае галоўны рэдактар установы Віктар Шніп.



інтэлектуальным кіслародам, і падлічыць складана.

— **Якія выданні, што пабачылі свет за сорок гадоў, вы лічыце візітоўкамі выдавецтва?**

— Перш за ўсё, гэта збор твораў Уладзіміра Караткевіча ў 8 тамах (9 кнігах), што выходзілі напрыканцы 1980-х гадоў, а таксама зборы твораў іншых нашых класікаў. Серыі “Жыццё знакамітых людзей Беларусі”, “Мастакі Беларусі”, “Беларусь мастацкая”, “Беларуская паэзія XX стагоддзя”, “Беларуская проза XX

стагоддзя”, “Беларуская паэзія XXI стагоддзя” і “Беларуская проза XXI стагоддзя”, “Залатое пярэ”, “Гісторыя ў асобах”. Зрэшты, ці не ў кожнага пісьменніка хача б адна кніга выходзіла ў нашым выдавецтве. Выданні ўстановы прадстаўлялі краіну ў далёкім і бліжнім замежжы. Таму саму “Мастацкую літаратуру” можна лічыць візітоўкай айчыннага прыгожага пісьменства.

— **Якія бліжэйшыя планы ў выдавецтва?**

— Збіраемся працягнуць выданне серыі “Залатая калекцыя беларускай літаратуры”, якая будзе складацца з 50 кніг. У мінулым годзе выйшаў першы том, куды ўключаны творы XI — XVI стагоддзяў. Сёлета павінны пабачыць свет чатыры тама, прысвечаныя літаратуры XVII — XVIII стагоддзяў. Плануем пачаць выданне новага збору твораў Уладзіміра Караткевіча.

Шэраг выданняў будзе адрасаваны юным чытачам. Па-першае, гэта значная колькасць невялікіх па памеры, але ілюстраваных выданняў. Па-другое, у серыі “Школьная бібліятэка” павінен выйсці томік паэзіі Максіма Танка. Дарэчы, нядаўна ў ёй жа з’явіліся кнігі Янкі Купалы “Роднае слова” і Якуба Коласа

“Родныя вобразы”. Па-трэцяе, у красавіку гэтага года 55-гадовы юбілей святкуе часопіс “Вясёлка”. З гэтай нагоды выйдзе аднайменны зборнік, куды будуць уключаны лепшыя творы, апублікаваныя на старонках выдання за апошнія пяць гадоў. Нарэшце, падлеткам будзе цікава пазнаёміцца са зборнікам “Закаханы ў снягурку”, які будзе складацца з твораў пра каханне. Больш сталай аўдыторыі адрасуем чарговы том з серыі “Вера. Надзея. Любоў”. А серыя “ЖЗЛБ” папоўніцца кнігамі, прысвечанымі жыццю і творчасці Янкі Купалы, Якуба Коласа і Максіма Танка.

Падчас святкавання юбілею дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Раман Матульскі прынёс падпісаную дамову пра сумесны праект, згодна з якой у “Мастацкай літаратуры” выйдзе факсімільнае выданне знакамітай кнігі Вацлава Ластоўскага “Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі”. Пра храналагічны прамежак сведчыць падзаглавак: “З пачатку зараджэння беларускага пісьма (X ст.) аж да XIX ст.”. І гэта знакава, бо праз гады па прадукцыі “Мастацкай літаратуры” можна будзе пісаць найноўшую гісторыю беларускай кнігі.

Паралелі

У Кодэксе аб адукацыі Рэспублікі Беларусь падкрэсліваецца, што працэс вывучэння замежных моў павінен грунтавацца на камунікатыўна-дзеясным падыходзе. Таму і падручнікі арыентаваны на камунікацыю падчас навучальнага працэсу. А што ў Францыі? Пра стратэгіі выдання падручнікаў распавёў падчас XIX Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу Бруно Ламбар — прадстаўнік самага буйнога ў краіне выдавецтва “Кле Інтэрнасьональ”:

Навучанне — праз рэальныя сітуацыі

Марына ЯЎСЕЙЧЫК, фота аўтара

— Выдавецкі дом “Бруно” (філіял “Кле Інтэрнасьональ”) спецыялізуецца на выданні кніг, адукацыйных матэрыялаў для вывучэння французскай мовы як замежнай. Выдаўцы, канечне ж, арыентуюцца на праграмы, якія зацвярджае Міністэрства адукацыі краіны, але яны дастаткова незалежныя, бо не існуе кантролю за кнігамі, якія выдаюцца. Адапаведна, выдаўцы самі зацікаўлены ў распаўсюджванні літаратуры.

Каманда гандляроў, якія робяць рэкламу прадукцыі, існуе ў кожным выдавецкім доме. Гэта вельмі мабільныя людзі: яны ладзяць сустрэчы з патэнцыйнымі пакупнікамі ў школах, ва ўніверсітэтах, прысутнічаюць на кніжных выстаўках і кірмашах, дзе збіраюцца некалькі дзясяткаў канкурэнтаў. Калі гандлёвы выканаўца прапаноўвае настаўніку бясплатны экзэмпляр кнігі, то ён упэўнены: у бліжэйшыя пяць год прадасць тысячу асобнікаў гэтага падручніка.

Кожнае выдавецтва стара-

ецца выдаць як мага больш дасканалы прадуманых і бездакорна напісаных кніг. Каб гэта так і адбывалася, неабходна прыслухоўвацца да пажаданняў выкладчыкаў, якія набываюць вучэбную літаратуру. Вучні ў гэтай справе не задзейнічаны, таму асноўныя пакупнікі літаратуры — выкладчыкі ўніверсітэтаў і настаўнікі школ.

Выдавецтва “Натан” (яшчэ адзін філіял “Кле Інтэрнасьональ”) штогод выпускае шэсцьдзясят тысяч кніг, якія раздаюць выкладчыкам бясплатна. Гэта рызыкаўна, але хто не хоча мець поспех!

Магчыма, падасца дзіўным, але выдавецкія дамы не толькі канкурыруюць паміж сабой, але і супрацоўнічаюць, абменьваючыся важнай інфармацыяй. У Францыі існуе так званы “інфармацыйны файл”, у якім сабрана інфармацыя пра ўсіх выкладчыкаў: у якой навучальнай установе працуюць, у якім класе, якую літаратуру набывалі за мінулыя пяць год. Гэтая інфармацыя даступная ўсім выдавецтвам.

“Бруно” адрозніваецца ад канкурэнтаў тым, што выдадзеныя кнігі не з’яўляюцца



копіяй праграм, распрацаваных Міністэрствам адукацыі Францыі. Выдавецтва прапаноўвае сваю літаратуру на французскай мове многім краінам свету. Замест таго, каб выконваць нацыянальныя стандарты, мы засяроджваем увагу на структуры працэсу авалодвання замежнай мовай, у дадзеным выпадку — французскай. У навучальным дапаможніку няма звароту да таго альбо іншага народа. Галоўная мэта — распрацаваць такую сістэму вывучэння мовы, каб кожны студэнт змог размаўляць па-французску. Праўда, з дапамогай кніг, якія прапаноўваем, нельга падрыхтавацца да ўнутраных экзаменаў пры паступленні ва ўніверсітэт — не той узровень. Але можна выкарыстоўваць вучэбную літаратуру для падрыхтоўкі да міжнароднага экзамену.

Што да распрацоўкі літаратуры, то ёю займаюцца настаўнікі і выкладчыкі. У спісе кніг больш як восем соцень найменняў выданняў і пазначана каля дзвюх тысяч аўтараў. На старонках дапаможнікаў адноўлены рэальныя сітуацыі, якія адбываюцца ў класе, гэта дазваляе знаёміц-

ца і з адпаведнай лексікай, і з культурай нашай краіны, звычкамі людзей.

Асаблівасць выкладання французскай мовы для замежных студэнтаў — адмова ад навучання граматыцы. Наш падыход грунтуецца на тым, каб навучыць студэнта размаўляць, для чаго і вывучаюцца бытавыя мікрасітуацыі, толькі пасля гэтага прапаноўваюцца правілы граматыкі.

Вельмі важны момант — самацэнзура. Наш выдавецкі дом распаўсюджвае літаратуру ў многіх краінах свету. І галоўнае — не шакіраваць чытача. Напрыклад, у ЗША адмовіліся купляць кнігі нашага выдавецтва толькі з-за таго, што яны змяшчалі фотаздымкі людзей, якія паляць. Крыўдна, што ўвесь тыраж не быў прададзены з-за такой, здавалася б, дробязі. Давялося распрацоўваць іншую методыку. Я лічу, што важна стварыць такі дапаможнік, які будзе расказваць пра культуру мовы, якая вывучаецца студэнтам. Таму што інакш з вучэбнага матэрыялу давядзецца выключачь тэмы рэлігіі, ежы, алкаголю, шлюбу, разводаў — менавіта яны падпадаюць пад самацэнзуру.

Прэзентацыі

У перакладчыцкай лабараторыі

Прэзентацыя кнігі “Лучнасць” п-эта, перакладчыка, галоўнага рэдактара часопіса “Польмя” Міколы Мятліцкага прайшла ў Доме Дружбы.

Зборнік перакладаў сусветнай паэзіі “Лучнасць” выйшаў у РВУ “Літаратура і Мастацтва” пры падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. У кнізе змешчаны вершы паэтаў Расіі, Казахстана, Украіны, Польшчы, Кітая, Сербіі, Славакіі, Арменіі ды іншых краін.

Пісьменнік з Таджыкістана Ато Хамдам пазнаёміў прысутных з мілагучнай таджыкскай паэзіяй. Юрый Сапажкоў, паэт і перакладчык, запрасіў гасцей у творчую лабараторыю: ён прачытаў верш “Воран” на рускай мове, а Мікола Мятліцкі — свой беларускі пераклад твора. Паэт Вадзім Спрыначан распавёў пра майстэрства перакладчыка.

Падводзячы вынікі сустрэчы, Мікола Мятліцкі зазначыў: “Пераклад — нястомная праца душы і пошук”.

Лёс і памяць

У сталічнай бібліятэцы № 18 прайшла прэзентацыя гістарычнага рамана “Пётр Машэраў: Жыццё. Лёс. Памяць”, аўтар якога — Славамір Антановіч. Кніга выдадзена ў Маскве пры садзейнічанні нацыянальна-культурнай аўтаноміі “Беларусы Масквы”.

Славамір Антановіч у прадмове да рамана зазначыў: “Ёсць лідары нацыі, якія сваімі справамі, сваім жыццём пакідаюць яркі след у гісторыі і памяці народаў. Іх не абагаўляюць, таму што яны былі жывымі людзьмі, уасаблялі ў сабе не толькі поспехі, дасягненні, але і недахопы — як асабістыя, так і свайго часу, сваёй эпохі. Такім чалавекам быў Пётр Міронавіч Машэраў”. Думку выступоўцы ў вітальным слове працягнула дырэктар бібліятэкі Алена Сухадолава: “Сёння ў гэтай утульнай зале ўсіх нас аб’яднала адно імя — Пётр Машэраў. Гэта чалавек, які сапраўды аб’яднаў нацыю, яго любяць, шануюць і паважаюць”.

Успомніць пра легендарную асобу ў бібліятэку прыйшлі Ніна Нерад, былы сакратар Мінскага гаркама партыі, Маргарыта Саўчык, заслужаны работнік народнай адукацыі Рэспублікі Беларусь і старшыня Першамайскага раённага аддзялення грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”, прадстаўнікі Першамайскай раённай арганізацыі грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз блакаднікаў Ленінграда”, Мінскага гарадскога аб’яднання былых малалетніх вязняў фашызму, Беларускага саюза жанчын, курсанты Інстытута пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь, ветэраны Вялікай Айчыннай вайны. Яны распаўялі прысутным пра сям’ю Пятра Машэрава, яго партыйную дзейнасць, жыццё ўвогуле.

Кніга “Пётр Машэраў: Жыццё. Лёс. Памяць” знойдзе месца на паліцах вучняў, настаўнікаў, даследчыкаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй нашай краіны.

Дар’я ШОЦІК

Выхад з духоўнага крызісу

Кацярына БЯДУЛІНА

— Духоўная літаратура заўсёды была запатрабаваная ў грамадстве. Душа чалавека ніколі не супакойваецца, маючы толькі зямныя даброты, — адзначыў падчас адной з сустрэч выканаўчы дырэктар Выдавецтва Беларускага Экзархата, старшыня аргкамітэта рэспубліканскай духоўна-асветніцкай праграмы “Сям’я — Яднанне — Бацькаўшчына” Уладзімір Грозаў. — Дзейнасць выдавецтва — гэта лекаванне чалавечых душ. Кнігі, што выходзяць тут, дапамагаюць правільна выбраць свой шлях у жыцці. Важна, што ў наш час, калі чалавек, часам, губляецца перад цяжкасцямі і непрыемнасцямі, складанасцямі, добрая кніга духоўнага зместу, як жамчужына, узятая з марской глыбіні, можа стаць крыніцай вялікай радасці.

Падчас прэзентацыі трох новых кніг псіхолага Міхаіла Хасьмінскага аўтар зазначыў:

— “У чым сэнс жыцця?” — галоўнае пытанне, на якое чалавек заўсёды шукае адказ. Навошта мы жывём? Мы апускаем рукі,

У межах XIX Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу прайшоў шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных тэме духоўнай кнігі. Іх галоўная мэта — прапаганда сярод моладзі ідэй цнатлівасці, адказнасці за стварэнне сям’і, місіянерскага служэння. Імпрэзы былі аб’яднаныя духоўна-асветніцкай праграмай “Сям’я — Яднанне — Бацькаўшчына” і прайшлі ў розных формах: гутаркі з псіхолагамі і медыкамі, лекцыі, выстаўкі літаратуры, што пабачыла свет у Выдавецтве Беларускага Экзархата.

думаючы, што ўсё, далей шляху больш няма. Але калі мы не будзем шукаць сябе, то навошта тады жыць? Трэба змагацца за сваё жыццё, за сябе... І ў гэтым дапамагае вера. Яна ўвесь час павінна быць у чалавеку, што б ні здарылася.

“Сапраўдная любоў. Закаханасць — пачатак кахання”, “Сапраўдная любоў. Будаўніцтва сям’і” і “Самагубства: памылка або выхад?”. Гэтыя духоўныя кнігі напоўнены жыццём і любоўю, жаданнем дапамагчы людзям, якія апынуліся ў цяжкай сітуацыі. Над такімі выданнямі працуюць вядомыя праваслаўныя псіхолагі, яны імкнучца бескарысліва дапамагчы і добра ведаюць, як гэта зрабіць.

У кнізе “Пад крыжам лёсу” (аўтары Анатоль Шаркаў, Уладзі-

мір Грозаў і Юрый Бяцвіцкі) на аснове аўтарскіх даследаванняў, архіўных дакументаў і раскрэчаных матэрыялаў савецкай разведкі, а таксама ўспамінаў удзельнікаў падзей у даступнай форме асвятляюцца малавядомыя факты Другой сусветнай вайны і пасляваеннай гісторыі. Выдавецтвам Беларускага Экзархата прэзентаваная таксама кніга Анатоля Статкевіча-Чабаганавы “Я — сын Ваш. Леталіс беларускай шляхты”, адзначаная дыпламам І ступені Нацыянальнага конкурсу “Мастацтва кнігі-2012”. Гэтай працы аўтар прысвяціў каля двух дзясяткаў гадоў. У кнізе апісана гісторыя трох родаў. У цэлым жа аўтарскім даследаваннем ахоплена больш як сорак сем’яў. Серыя кніг Анатоля Статкевіча-Чабаганавы выдаецца па бласлаўленні

Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага, Патрыяршага экзарха ўсёе Беларусі Філарэта. Цяпер да выдання рыхтуюцца два тамы “Леталісу”, прысвечаныя старажытнаму магілёўскаму роду Казановічаў.

Вынікам многіх імпрэз, што прайшлі падчас кніжнай выстаўкі, стала падпісанне Мемарандума аб стварэнні станюўчага іміджу сям’і ў сродках масавай інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Сям’я, мацярынства, дзяцінства з’яўляюцца найбольш важнымі жыццёвымі каштоўнасцямі чалавека. Аднак дэмаграфічная сітуацыя ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляецца пытаннем дзяржаўнай бяспекі. І рашэнне гэтай праблемы магчымае толькі пры сумесных намаганнях органаў улады і ўсёй грамадскасці краіны.

Сергей. Марина. Поэзия

Денис МАРТИНОВИЧ

**«До свиданья,
друг мой,
до свиданья...»**

Сергей Есенин родился в 1895 году в крестьянской семье в Рязанской губернии. Закончил церковно-учительскую школу. Как признавался он в своей автобиографии, писать стихи начал рано, в девять лет. Но к сознательному творчеству относилось лишь то, что было написано с 16 — 17-летнего возраста. Переехав из родных мест в Москву, Есенин работал в мясной лавке, позднее — в типографии Ивана Сытина, учился вольнослушателем в Московском народном университете имени Шанявского. В 1915-м он напечатал своё первое стихотворение. А уже в следующем году вышла его первая книга «Радуница».

Первый период творчества Есенина был связан с группой «новокрестьянских» поэтов. Литературного объединения с таким названием не существовало, а сам термин был придуман критиками, чтобы отделить творцов от крестьянских поэтов XIX века. Тем не менее все «новокрестьянские» поэты обращались к теме деревенской России, её природе, устному народному творчеству.

Я не скоро, не скоро вернусь.
Долго петь и звенеть пурге.
Стережёт голубую Русь
Старый клён на одной ноге,
И я знаю, есть радость в нём
Тем, кто листьев
целует дождь,
Оттого что тот
старый клён
Головой на меня похож.

В период с 1918 по 1924 год Есенин принадлежал к литературному течению имажинистов. Представители этого направления считали главной целью в творчестве создание образа, для чего наиболее часто использовали в произведениях метафоры и метафорические цепи, а в выступлениях — эпатаж. В те годы у Есенина вышли сборники «Тре-рядница», «Исповедь хулигана», «Стихи скандалиста», «Москва кабацкая», поэма «Пугачёв».

Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.
Сие есть самая
великая исповедь,
Которой исповедуется хулиган.
Я нарочно иду нечёсаным,
С головой, как керосиновая
лампа, на плечах.
Ваших душ
безлиственную осень
Мне нравится
в потёмках освещать.
Мне нравится,
когда камень брани
Летят в меня,
как град рыгающей грозы,
Я только крепче
жму тогда руками
Моих волос
качнувшийся пузырь.

В последние годы жизни Есенин тщетно пытался найти в своём творчестве точку опоры. Он понимал, что прежней, так горячо любимой им Руси не существует. Пути назад нет, и Россию ожидает тернистый, нелёгкий путь в неизвестность. А в лирике Есенина всё яснее проступали мотивы тщетности

Что объединяет Сергея Есенина и Марину Цветаеву? Эпоха, в которую создавались произведения, сложная судьба, трагический жизненный финал, долгие годы замалчивания стихов, полное признание читающей публики, которое пришло после смерти. А ещё — великий талант, позволивший обоим творцам стать классиками русской литературы. Представляем читателям «Книжного свету» книги их избранной лирики, вышедшие в ООО «Харвест».



существования и кратковременности пребывания человека на земле:

Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
Кого жалеть?
Ведь каждый в мире странник —
Пройдёт, зайдёт и вновь
оставит дом.
О всех ушедших
грезит конопляник
С широким месяцем
над голубым прудом.

28 декабря 1925 года Есенина нашли мёртвым в ленинградской гостинице «Англетер». Причина смерти поэта осталась тайной. По одной из версий, он покончил с собой в состоянии депрессии. По другой — был убит сотрудниками ОГПУ. Последнее стихотворение написано кровью:

До свиданья, друг мой,
до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой,
без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Лучшие произведения Сергея Есенина вошли в книгу «Стихотворения», которую мы рекомендуем читателям.

**«Мне нравится, что я
больна не вами...»**

Дочь Ивана Цветаева, филолога, искусствоведа, профессора Московского университета, основателя Музея изящных искусств, Марина получила превосходное образование на Родине и за границей. Стихи начала писать уже в шесть лет. А в восемнадцатилетнем возрасте у неё вышла первая книга «Вечерний альбом». Дореволюционные годы стали временем творческих успехов молодой поэтессы, создавшей книги «Волшебный фонарь» и «Из двух книг». Удача сопутствовала Цветаевой и в личной жизни: она вышла замуж за Сергея Эфрона, родила дочь.

Да, я, пожалуй,
странный человек,
Другим на диво!
Быть, несмотря
на наш двадцатый век,

Такой счастливой!
Не слушая о тайном
сходстве душ,
Ни всех тому подобных басен,
Всем говорить,
что у меня есть муж,
Что он прекрасен!..

Цветаева стала одной из ярких звёзд Серебряного века. Первоначально она была связана с кругом московских символистов, входила в некоторые другие творческие объединения. Но в отличие от многих своих коллег по перу, для которых участие в различных литературных коалициях было неотъемлемым правилом игры, Цветаева чаще оставалась в некотором одиночестве. С одной стороны, это было едва ли не обязательным условием для полноценного творчества настоящего писателя. Однако, с другой, такой стиль жизни иде-



ально подходил для мирного времени. Тогда как в эпоху войн, революций и других социальных потрясений он мог оказаться губительным.

Событием, разделившим жизнь Цветаевой на две части, стала Октябрьская революция и Гражданская война. Её муж Сергей Эфрон воевал в частях Белой армии. А Марина Цветаева жила в Москве. Лирика поэтессы того времени (особенно цикл «Лебединый стан») просянута чувством к белому движению.

Кто уцелел — умрёт,
кто мёртв — воспрянет.
И вот потомки,
вспомнив старину:
— Где были вы?
— Вопрос как громом грянет,
Ответ как громом грянет:
— На Дону!
— Что делали?
— Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом:
долг напишут слово: Дон.

Поэтому не удивительно, что в 1922 году Цветаева уехала за рубеж вслед за мужем. Жила в Берлине, предместьях Праги, Париже. Однако оказалось, что эмиграция не воспринимает Марину как свою. Сама поэтесса писала: «Моя неудача в эмиграции — в том, что я не эмигрант, что я по духу, то есть по воздуху и по размаху — там, туда, оттуда...» Поэтому в те годы у Цветаевой вышел только один сборник поэ-

зии: «После России». Более активно выходила проза («Мой Пушкин», «Дом у Старого Пимена», «Повесть о Сонечке» и другое). Однако материального достатка эти публикации не приносили, поэтому семья жила практически в нищете. Но именно в те годы Цветаева создавала настоящие поэтические шедевры:

Гора горевала,
что только грустью
Станет —
что ныне и кровь и зной.
Гора говорила,
что не отпустит
Нас, не допустит тебя с другой.
Гора горевала,
что только дымом
Станет — что ныне:
и мир, и Рим.
Гора говорила,
что быть с другими
Нам (не завидую тем другим!).
Гора горевала о страшном грузе
Клятвы,
которую поздно клясть.
Гора говорила,
что стар тот узел
Гордиев — долг и страсть.
Гора горевала о нашем горе —
Завтра! Не сразу!
Когда над лбом —
Уж не temento, а просто — море!
Завтра, когда поймем.

В конце 1930-х годов Цветаева были вынуждены вернуться в СССР. Но и там поэтесса оказалась лишней и никому не нужной. В стране тем временем шли репрессии. Сергей Эфрон, а также Ариадна, дочь Марины, были арестованы. Сергей — расстрелян. С началом Великой Отечественной войны Цветаева уехала с сыном в эвакуацию в татарский город Елабугу. 31 августа 1941 года она повесилась в доме, где была определена на постой. Её жизнь закончилась. Начинаясь вечная жизнь её произведений. Недаром сама Марина писала: «Моим стихам, как драгоценным винам, // Настанет свой черёд». В этом вы можете убедиться на страницах книги «Лирика», куда вошло всё лучшее, написанное Мариной Цветаевой.

Бабочки в тропиках

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО

«Как жалко!» — воскликнут все те любители оригинальных подарков, которые не купили книгу Е. Бойко «Декупаж. Сто лучших идей» до Нового года. Ах, какие бы это были потрясающие сувениры для близких — оклеенная фольгированной бумагой свеча, бутылка шампанского с зимними домиками и Дедом Морозом, обложка для книги с симпатягой Санта-Маусом!

Техника, с помощью которой они декорированы, называется декупаж. Изобретённая ки-



тайцами в XII веке, дошедшая до европейцев вместе с модой на дорогую восточную лаковую мебель, оформленную росписью, техника декупажа стала использоваться как имитация росписи по дереву. Она заключалась в том, что на предметы мебели наносился не настоящий рисунок, а вырезанный из бумаги. Почти не отличись. Сейчас этот вид рукоделия называют ещё и «салфеточной техникой», потому что самым популярным материалом для данного способа декорирования являются трёхслойные салфетки. Впрочем, годятся и открытки, и просто распечатанные картинки, лишь бы краска на них не «поплыла» под воздействием воды, клея или лака. Но и с этим можно справиться. Как? Автор ответит на страницах книги, начав с материалов и инструментов, перейдя к пошаговой инструкции преобразования обычных предметов в произведения декоративного искусства.

И тогда электронные часы на стене заперестят экзотическими бабочками, по фоторамочке пробежит и застынет ящерка, на детской вешалке-плечиках расцветут ромашки, заиграет новыми красками старый бабушкин комод и даже на хозяйственной сумке появится портрет панды.

Кстати, сейчас как нельзя более актуально пасхальное яйцо «Радуга» — тоже красота несказанная.

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за её пределами. Это — книги **для детей, художественная литература, деловая литература, издания для досуга**, научно-популярные издания, **энциклопедии**, словари и многое другое. Кроме того, **ООО «Харвест» осуществляет оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.

Тел./факс: 205-77-75

E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljko@rambler.ru

Сведения о субъектах хозяйствования, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление издательской деятельности, по состоянию на 15 декабря 2011 года

* 1—официальная литература, 2—научная, 3—научно-популярная, 4—производственно-практическая, 6—учебная, 7—массово-политическая, 8—справочная, 9—для досуга, 10—литературно-художественная, 12—духовно-просветительная.

Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учетный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Срок действия лицензии	Составляющие издательской деятельности: по тематическим направлениям
ГУ «Национальная библиотека Беларуси»	220114, г. Минск, пр. Независимости, 116	100377889	02330/0552578, выд. 14.10.2004 № 180, прод. 01.10.2009 № 113	14.10.2014	научное, научно-популярное, производственно-практическое, справочное
ГУО «Командно-инженерный институт» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь	220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 25	100918940	02330/0552551, выд. 14.10.2004 № 180, прод. 15.09.2009 № 107	14.10.2014	научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, справочное, издание для досуга
ИП Попель А.С.	222160, г. Жодино, ул. 40 лет Октября, д. 35, кв. 76	600180080	02330/0552601, выд. 14.10.2004 № 180, прод. 01.10.2009 № 113	14.10.2014	литературно-художественное
УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет “МИТСО”»	220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 21, корпус 3	100071672	02330/437, выд. 14.10.2004 № 180, прод. 01.10.2009 № 113	14.10.2014	научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, справочное
ГУО «Минский областной институт развития образования»	220104, г. Минск, ул. П. Глебки, 88	101077412	02330/0552667, выд. 06.12.2004 № 205, прод. 04.01.2010 № 1	06.12.2014	научное, научно-популярное, производственно-практическое, справочное
ИП Филипенко О.М.	220088, г. Минск, ул. Пулихова, 29-106	100491226	02330/0552669, выд. 06.12.2004 № 205, прод. 04.01.2010 № 1	06.12.2014	производственно-практическое
ООО «Гревцов Паблишер»	220005, г. Минск, ул. Смолячкова, д.16, ком. 311	101478094	02330/0003907, выд. 06.12.2004 № 205, прод. 17.11.2009 № 125	06.12.2014	производственно-практическое, справочное
ООО «Научно-информационный центр «ПН-Компасс»	220049, г. Минск, ул. Черняховского, д. 1, комн. 12	100132159	02330/0552626 выд. 06.12.2004 № 205, прод. 17.11.2009 № 125	06.12.2014	справочное
ИП Швец Е.Г.	246000, г. Гомель, ул. Баумана, 4-14	490345186	02330/0552670, выд. 06.12.2004 № 205, прод. 04.01.2010 № 1	06.12.2014	научно-популярное
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»	222160, г. Жодино, ул. Фрунзе, 11, 227-93	600039106	02330/0552668, выд. 31.12.2004 № 220, прод. 04.01.2010 № 1	31.12.2014	научное, производственно-практическое, справочное
Минское областное УП «Несвижская укрупненная типография им. С. Будного»	222603, г. Несвиж, ул. Гейсика, 1	600031238	02330/0552681, выд. 31.12.2004 № 220, прод. 04.01.2010 № 1	31.12.2014	производственно-практическое, литературно-художественное, справочное, издание для досуга
РО «Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь»	220107, г. Минск, ул. Яна Райниса, 6, к. 3	100394258	02330/0552802, выд. 09.02.2005 № 23, прод. 29.01.2010 № 1.2	09.02.2015	духовно-просветительное
РУП «Белстройцентр»	220036, г. Минск, ул. Р. Люксембург, 101	190089964	02330/0552686, выд. 09.02.2005 № 23, прод. 04.01.2010 № 1	09.02.2015	производственно-практическое, справочное
УО «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения «Газ-институт»	220038, г. Минск, 1-ый Твердый пер., д. 8, комн. 405	100215147	02330/0552806, выд. 09.02.2005 № 23, прод. 29.01.2010 № 1.2	09.02.2015	научно-популярное, производственно-практическое, справочное
УО «Барановичский государственный университет»	225404, г. Барановичи, ул. Войкова, 21	200166687	02330/0552803, выд. 09.02.2005 № 23, прод. 29.01.2010 № 1.2	09.02.2015	научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, справочное
ИЧУП «Деловая печать»	220037, г. Минск, ул. Аннаева, д. 48, комн. 23	190542518	02330/0552840, выд. 30.03.2005 № 54, прод. 25.03.2010 № 37	30.03.2015	научно-популярное, производственно-практическое, справочное, литературно-художественное, издание для досуга
РО «Гродзенская дыяцэзія Рымска-каталіцкага Касцёла ў Рэспубліцы Беларусь»	230025, г. Гродно, ул. К. Маркса, 4	500257645	02330/0552908, выд. 30.03.2005 № 54, прод. 25.03.2010 № 37	30.03.2015	духовно-просветительное
НПРУП «Институт мясо-молочной промышленности»	220075, г. Минск, Партизанский пр., 172-25	100098867	02330/0552911, выд. 11.05.2005 № 74, прод. 07.05.2010 № 65	11.05.2015	научное, научно-популярное, производственно-практическое, справочное
ОДО «Образовательная компания «Содействие»	247760, г. Мозырь, ул. Пушкина, д. 32, комн. 39, 40	490322114	02330/0552903, выд. 11.05.2005 № 74, прод. 14.04.2010 № 51	11.05.2015	научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, справочное, издание для досуга
КУП «Редакция газеты «Дняпровец»	247500, г. Речица, ул. Чапаева, 13	400016698	02330/0552963, выд. 28.07.2005 № 114, прод. 13.07.2010 № 114	28.07.2015	научно-популярное, справочное, издание для досуга
ИП Маруга М.М.	220000, г. Минск, ул. Захарова, 67, корп. 2, кв. 30	100583937	02330/0552954, выд. 28.07.2005 № 114, прод. 13.07.2010 № 114	28.07.2015	справочное, издание для досуга
ИП Шикунец В.А.	210008, г. Витебск, ул. 1-я Бядули, 9-1-10	390329059	02330/0552956, выд. 28.07.2005 № 114, прод. 13.07.2010 № 114	28.07.2015	производственно-практическое, справочное, издание для досуга
Учреждение «Редакция газеты “Рэспубліка”»	220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а	100308323	02330/0552957, выд. 28.07.2005 № 114, прод. 13.07.2010 № 114	28.07.2015	официальное, производственно-практическое, массово-политическое, справочное
ИП ЧУП «Донарит»	220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10-37А	101153169	02330/0552962, выд. 28.07.2005 № 114, прод. 13.07.2010 № 114	28.07.2015	производственно-практическое
Религиозная миссия «Библейский радиокласс» Союза евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь»	220107, г. Минск, ул. Я. Райниса, 6, к. 13	101612479	02330/0552958, выд. 28.07.2005 № 114, прод. 13.07.2010 № 114	28.07.2015	духовно-просветительное
ИП Кожич П.П.	220020, г. Минск, ул. Радужная, 10-96	100525967	02330/0552955, выд. 28.07.2005 № 114, прод. 13.07.2010 № 114	28.07.2015	научно-популярное, справочное
ПЧУП «Паркус плюс»	220023, г. Минск, пр. Рокосовского, д. 81, кв. 50	190533579	02330/0552964, выд. 28.07.2005 № 114, прод. 13.07.2010 № 114	28.07.2015	научно-популярное, производственно-практическое, справочное, издание для досуга
ПЧУП «АмелияПринт»	212030, г. Могилев, ул. Яцыно, д. 5, к. 77	790267607	02330/0552960, выд. 28.07.2005 № 114, прод. 13.07.2010 № 114	28.07.2015	научно-популярное, производственно-практическое, справочное, издание для досуга
РУП «Белорусский дорожный инженерно-технический центр»	220036, г. Минск, пер. Домашевский, 11, 500-514	190638734	02330/0630719, выд. 10.10.2005 № 144, прод. 11.10.2010 № 164	10.10.2015	производственно-практическое, справочное
ООО «Агентство Владимира Гревцова»	220020, г. Минск, ул. Нарочанская, д. 11, комн. 21а	100024047	02330/0630716, выд. 10.10.2005 №144, прод. 11.10.2010 № 164	10.10.2015	научно-популярное, производственно-практическое, справочное, духовно-просветительное
ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода»	220034, г. Минск, ул. Красnozвездная, 8	100512953	02330/0630753, выд. 09.12.2005 № 178, прод. 21.12.2010 № 206	09.12.2015	научное, производственно-практическое, учебное, справочное
ИЧУП «Энциклопедикс»	220050, г. Минск, ул. К. Маркса, д. 15, комн. 203а	101434395	02330/0630750, выд. 09.12.2005 № 178, прод. 21.12.2010 № 206	09.12.2015	научно-популярное, справочное, издание для досуга

Внесение изменений в сведения о субъектах хозяйствования, имеющих лицензию на полиграфическую деятельность, по состоянию на 23 января 2012 года

Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учетный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Срок действия лицензии	Составляющие полиграфической деятельности: выпуск печатной продукции
ООО «Альтернативная полиграфия»	220028, г. Минск, ул. Академическая, д. 26, комн. 79	191201423	02330/0552748 выд. 17.03.2010 № 34 внес.изм. от 19.01.2012 №14	17.03.2015	за исключением периодических изданий
Продлен срок действия лицензии на осуществление полиграфической деятельности					
Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”»	220070, г. Минск, ул. Буденного, 21	100626241	02330/327 выд. 19.01.2012 № 14	19.01.2017	за исключением газет

Навінкі кнігавыдання

Айчынныя выданні, зарэгістраваныя
Нацыянальнай кніжнай палатай
Беларусі апошнім часам

Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік

Бойкачева, Е. В. Бухгалтерский управ-
ленческий учет на предприятии транспорта:
учебно-методическое пособие для студентов
специальности «Коммерческая деятельность»
/ Е. В. Бойкачева, С. Л. Шатров; Министерство
образования Республики Беларусь, Белорус-
ский государственный университет транс-
порта, Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». — Гомель: БГУТ, 2011. — 201 с. — 150
экз. — ISBN 978-985-468-868-8.

Панков, Д. А. Аутсорсинг бухгалтерских
услуг / Д. А. Панков, Т. А. Черкес. — Минск:
БГАТУ, 2011. — 87 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-
519-430-0.

Панков, Д. А. Бухгалтерский учет на основе
МСФО: учебно-методическое пособие: [для
слушателей системы повышения квалификаци-
и и переподготовки кадров] / Д. А. Панков,
Т. Н. Рыбак, Ю. Ю. Кухто. — Минск: РИВШ, 2011.
— 201 с. — 350 экз. — ISBN 978-985-500-484-5.

**Русско-белорусский словарь бухгалтер-
ских и финансовых терминов. Лексический
минимум** / Белкоопсоюз, Белорусский торго-
во-экономический университет потреби-
тельской кооперации, Кафедра иностранных
языков; [автор-составитель Е. Г. Федорцова].
— Гомель: БТЭУПК, 2011. — 32 с. — 400 экз.
— ISBN 978-985-461-875-3.

Сушкевич, А. Н. Альбом форм первичной
учетной документации с образцами запол-
нения: бухгалтерский учет: [с изменениями]
/ А. Н. Сушкевич, В. Н. Сушкевич; Унитарное
предприятие «Профессиональный бухгалтер».
— 2011. — 63 с. — 300 экз.

Сушкевич, А. Н. Бухгалтерское дело: ор-
ганизация бухгалтерского учета в субъектах
хозяйствования / А. Н. Сушкевич; [Унитарное
предприятие «Профессиональный бухгалтер»].
— 2-е изд. — Минск: Белстан, 2012. — 126 с.
— 500 экз. — ISBN 978-985-6944-18-8.

Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне

**Внедрение на промышленных пред-
приятиях информационных технологий
поддержки жизненного цикла продукции:**
методические рекомендации / [Л. В. Губич и
др.]; Объединенный институт проблем инфор-
матики Национальной академии наук Бела-
руси. — Минск: ОИПИ НАН Беларуси, 2011.
— 141 с. — 60 экз.

Коновальчик, Г. О. Организация производ-
ства и управление предприятием химической
промышленности: учебное пособие для
студентов учреждений высшего образования
по инженерно-техническим специальностям
химической промышленности / Г. О. Коно-
вальчик, С. А. Манжинский; Белорусский госу-
дарственный технологический университет.
— Минск: БГТУ, 2011. — 252 с. — 300 экз. — IS-
BN 978-985-530-038-1 (в пер.).

**«Новые технологии рециклинга отходов
производства и потребления», междуна-
родная научно-техническая конференция
(2011; Минск).** Международная научно-тех-
ническая конференция «Новые технологии
рециклинга отходов производства и потреб-
ления», 23–24 ноября 2011 г.: материалы кон-
ференции / [главный редактор И. М. Жарский
и др.]. — Минск: БГТУ, 2011. — 296 с. — 70 экз.
— ISBN 978-985-530-125-8.

Туромша, Е. П. Производственные техно-
логии: курс лекций / Е. П. Туромша; Государ-
ственный институт управления и социальных
технологий БГУ, Кафедра экономики и управ-
ления бизнесом. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2011.
— 358 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-491-061-1.

Хімічная тэхналогія. Хімічная прамысловасць. Роднасныя галіны. Мікрабіялагічныя вытворчасці. Вытворчасць напіткаў

**Биохимические и физико-химические
основы технологий спиртового и ликеро-
водочного производств**: конспект лекций:
для студентов дневного и заочного обучения
специальности 1 – 49 01 01 Технология хране-
ния и переработки пищевого растительного
сырья специализации 1 – 49 01 01 04 Техноло-
гия бродильных производств и виноделия /
Министерство образования Республики Бела-
русь, Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия, Кафедра технологий
пищевых производств; [составители: Цед Е. А.
и др.]. — Могилев: МГТУП, 2011–
Ч. 1. — 2011. — 94 с. — 55 экз. — ISBN 978-
985-6979-23-4.

Харчовая прамысловасць у цэлым

**Открытое акционерное общество «Брест-
облзернопродукт»:** каталог предприятий.
— Брест: Полиграфика, 2011. — 19 с. — 350 экз.

Тэхналогія маслаў, глущаў, воскаў, нафты. Паліграфічныя саставы

Кикинева, Е. Г. Товароведение и экспер-
тиза непродовольственных товаров: товары
бытовой химии, строительные, стеклянные и

керамические товары: краткий курс лекций
для студентов специальности 1-25 01 09 «Това-
роведение и экспертиза товаров» специализа-
ции 1-25 01 09 02 «Товароведение и экспертиза
непродовольственных товаров», специальнос-
ти 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность»
специализации 1-25 01 10 26 «Коммерческая
деятельность и товароведение непродоволь-
ственных товаров» / Е. Г. Кикинева, В. Е. Сыцко,
Е. Н. Трояновская; Белкоопсоюз, Белорусский
торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации. — Гомель: БТЭУПК, 2011.
— 103 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-461-905-7.

Шкляная і керамічная прамысловасць. Вытворчасць вязучых

**Растворы сухие строительные и компо-
зиции защитно-отделочные:** VI Междунаро-
дная научно-техническая конференция, [Минск,
2–3 ноября]: сборник докладов / [редколлегия:
Е. А. Урецькая, П. П. Ткачик, В. И. Мартинович].
— Минск, 2011. — 51 с. — 180 экз.

Вытворчасць і ўжыванне фарбавальнікаў і лакафарбавых матэрыялаў

Мануленко, А. Ф. Технология лакокрас-
очных материалов и покрытий. Проектиро-
вание производств: учебно-методическое
пособие для студентов учреждений высшего
образования по специальности 1-48 01
02 «Химическая технология органических
веществ, материалов и изделий» специа-
лизации 1-48 01 02 03 «Технология лакок-
расочных материалов» / А. Ф. Мануленко,
Н. Р. Прокопчук; Белорусский государственный
технологический университет. — Минск:
БГТУ, 2011. — 113 с. — 150 экз. — ISBN 978-
985-530-112-8.

Металургія. Металы і сплавы

Ван Цзинцзе. Быстрозатвердевшие
фольги индия / Ван Цзинцзе, В. Г. Шепелевич.
— Минск: РИВШ, 2011. — 171 с. — 50 экз. — IS-
BN 978-985-500-503-3.

Розныя галіны прамысловасці і рамёстваў. Тэкстыльная прамысловасць

**Новое в технике и технологии текстиль-
ной и легкой промышленности:** материалы
международной научной конференции, Ви-
тебск, ноябрь 2011 г.: [в 2 ч. / главный редактор:
Пятков В. В.]. — Витебск: БГТУ, 2011. — 80 экз.
Ч. 1. — 253 с. — ISBN 978-985-481-252-6.
Ч. 2. — 288 с. — ISBN 978-985-481-253-3.

Прыборабудаванне. Вымяральная тэхніка. Вагі

Писарев, В. Н. Технология ремонтного про-
изводства: юстировочные приборы: пособие:
[для курсантов] / В. Н. Писарев, О. К. Мальцев,
Д. Г. Лазовик; Вооруженные Силы Республики
Беларусь, Военная академия Республики Бела-
русь. — Минск: ВА РБ, 2011. — 78 с. — 50 экз.
— ISBN 978-985-544-032-2.

Приборостроение-2011: материалы 4-й
международной научно-технической кон-
ференции, 16–18 ноября 2011 г., Минск, Рес-
публика Беларусь / [редколлегия: О. К. Гусев
(председатель) и др.]. — Минск: БНТУ, 2011.
— 506 с. — Часть текста на английском языке.
— 130 экз. — ISBN 978-985-525-816-3.

Брашуравальна-пераплётная вытворчасць. Залачэнне. Серабрэнне. Вытворчасць лютэраў. Шкляныя работы

Цыбранкова, Т. И. Товароведение и экс-
пертиза культурно-хозяйственных товаров
(бумага, изделия из бумаги и картона, школь-
но-письменные и канцелярские товары, вело-
и мототранспортные средства, музыкальные
товары): краткий курс лекций для студентов
специальности 1-25 01 09 «Товароведение и
экспертиза товаров» специализации 1-25 01
09 02 «Товароведение и экспертиза непродо-
вольственных товаров» / Т. И. Цыбранкова,
И. Н. Прокофьева; Белкоопсоюз, Белорусский
торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации. — Гомель: БТЭУПК, 2011.
— 55 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-461-882-1.

Будаўніцтва. Будаўнічыя матэрыялы

**Технология реконструкции зданий и
сооружений:** учебно-методическое пособие
для студентов специальности 1-70 02 01
«Промышленное и гражданское строитель-
ство» / [С. Н. Леонович и др.]; под редакцией
С. Н. Леоновича; Министерство образования
Республики Беларусь, Белорусский нацио-
нальный технический университет, Кафедра
«Технология строительного производства». —
Минск: БНТУ, 2011. — 549 с. — 200 экз.
— ISBN 978-985-525-625-1 (в пер.).

Устюшенко, Н. А. Строительное произ-
водство, материалы и изделия: курс лекций
в схемах: [для студентов] / Н. А. Устюшенко,
Н. И. Бакунович; Государственный институт
управления и социальных технологий,
Кафедра управления финансами и недвижи-
мостью. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. — 94 с.
— 200 экз. — ISBN 978-985-491-081-9.

Будаўнічыя матэрыялы і вырабы

**Материаловедение в строительно-мон-
тажных работах:** учебно-методическое по-
собие для студентов строительных специаль-
ностей вузов / [Г. Т. Широкий и др.]. — Минск:
Адукацыя і выхаванне, 2011. — 351 с. — 1000
экз. — ISBN 978-985-471-466-0 (в пер.).

Мельников, И. В. Гипсокартон в ремонте
квартиры / [Мельников Илья Валерьевич].
— Минск: Харвест, 2011. — 305 с. — 3000 экз.
— ISBN 978-985-16-9209-1 (в пер.).

Санітарна-тэхнічнае абсталяванне будынкаў, збудаванняў і яго мантаж

Полный справочник сантехника / [автор-
составитель Белов Н. В.]. — Минск: Харвест,
2011. — 479 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-
9382-1 (в пер.).

МАСТАЦТВА. ФАТАГРАФІЯ. МУЗЫКА. ГУЛЬНІ. СПОРТ

Агульныя пытанні мастацтва

Захарына, Ю. Ю. Сусветная мастацкая
культура: вучэбна-метадычны дапаможнік для
студэнтаў вышэйшых навуковых устаноў,
якія навучаюцца па спецыяльнасцях: 1-02 02
01 Сусветная і айчынная культура; 1-02 02 02
Сусветная і айчынная культура. Дадатковая
спецыяльнасць; 1-02 02 03 Сусветная і айчы-
ная культура. Рытміка. Харэаграфія; 1-02 02
04 Сусветная і айчынная культура. Фальклор:
у 2 ч. / Ю. Ю. Захарына, С. М. Зелянёўская;
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь,
Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
ім. Максіма Танка. — Мінск: БДПУ, 2011. — ISBN
978-985-501-945-0.

Ч. 2: Ад Адраджэння да пачатку XXI ст.
— 2011. — 291 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-
501-967-2.

Планіроўка ў маштабе краіны. Раённая планіроўка. Горадабудаўніцтва

Водоемы своими руками / [редактор-со-
ставитель Амбражей Виктория Вячеславовна].
— Минск: Красико-Принт, 2011. — 14 с. — 2100
экз. — ISBN 978-985-405-646-3.

Потаев, Г. А. Планировка, застройка и
благоустройство городов – центров туризма =
Planning, development and public amenities
of tourism cities: пособие проектировщику
/ Г. А. Потаев, Г. Р. Потаева; Министерство
архитектуры и строительства Республики
Беларусь. — Минск: Минсктиппроект, 2011.
— 203 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6735-92-2
(в пер.).

Архітэктура

Бутэвіч, А. І. Таямніцы Мірскага замка:
падарожжа па сівых мурах з Адамам Міцке-
вічам / Анатоль Бутэвіч; [фотаздымкі Анатоля
Бутэвіча, Уладзіміра Шолка, Людмілы Па-
ляшчук]. — Мінск: Літаратура і Мастацтва,
2011. — 125 с. — Частка тэксту паралельна на
рускай і англійскай мовах. — 1100 экз. — ISBN
978-985-6994-61-9 (у пер.).

Гуторова, Т. В. История архитектуры: курс
лекций для студентов строительных специ-
альностей дневной формы обучения: [в 3 ч.]
/ Т. В. Гуторова; Министерство образования
Республики Беларусь, Брестский государ-
ственный технический университет, Кафедра
архитектурных конструкций. — Брест: брГТУ,
2008–2011.

Ч. 3. — 2011. — 90 с. — 75 экз. — ISBN 978-
985-493-203-3.

Строительство каркасного дома.
— Минск: Харвест, 2011. — 319 с. — 4000 экз.
— ISBN 978-985-16-9788-1 (в пер.).

Пластычнае мастацтва

Studia numismatica albaruthenica: зборнік
навуковых артыкулаў / [укладальнік: Сідаровіч
Віталь Міхайлавіч, Плавінскі Мікалай Алякс-
сандравіч; рэдакцыйная рада: галоўны рэ-
дактар Сідаровіч Віталь Міхайлавіч]. — Мінск:
Медысонт, 2011–
Vol. 1. — 2011. — 183 с. — Частка тэксту на
англійскай, польскай і рускай мовах. — 299 экз.
— ISBN 978-985-6982-37-1.

Маляванне і чарчэнне

Богданов, С. Справочник по рисованию:
[материалы, приемы, техники] / Богданов Сер-
гей]. — Минск: Харвест, 2011. — 127 с. — 4000
экз. — ISBN 978-985-16-9626-6.

Манга: учимся рисовать обаятельных
девушек из японских комиксов: [пошаговое
руководство для начинающих] / автор-состави-
тель Николай Владимирович Белов]. — Минск:
Харвест, 2011. — 127 с. — 4000 экз. — ISBN
978-985-16-9779-9.

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Дызайн

Вышиваем лентами: самые популярные
и красивые модели. — Минск: Харвест, 2010.
— 254 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-8991-6
(в пер.).

Вышивка лентами: эксклюзивные подарки
своими руками: 100 уникальных примеров.

— Минск: Харвест, 2011. — 159 с. — 5100 экз.
— ISBN 978-985-18-0025-0 (в пер.).

Ликсо, Н. Л. Бисер: большой иллюстри-
рованный самоучитель / [Ликсо Наталья
Леонидовна]. — Минск: Харвест, 2011. — 192 с.
— 7000 экз. — ISBN 978-985-16-9374-6 (в пер.).

Мурзина, А. С. Бисер: 100 лучших идей /
[Мурзина Анна Сергеевна]. — Минск: Харвест,
2011. — 35 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-
9361-6.

Самохвал, В. О. Оригами / [Самохвал
Виктория Олеговна]. — Минск: Харвест, 2011.
— 35 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-9665-5.

Сахута, Я. М. Беларуськае народнае мастац-
ва / Я. М. Сахута; [фота Я. М. Сахуты, Г. Л. Ліх-
таровіча, В. У. Харчанкі]. — Мінск: Беларусь, 2011.
— 367 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-01-0920-0
(у пер.).

Пігуркі из бисера / [автор-составитель
Мирослав Вячеславович Адамчик]. — Минск:
Харвест, 2011. — 31 с. — 5000 экз. (доп. тираж).
— ISBN 978-985-16-8634-2.

Шелковые ленты: лучшие образцы выш-
вок. — Минск: Харвест, 2011. — 35 с. — 7000
экз. — ISBN 978-985-16-9670-9.

Жывапіс. Графіка

Никифоренко, А. Н. Идеограммы в изоб-
разительном искусстве Нидерландов XV–XVI
вв. / А. Н. Никифоренко. — Минск: Тесей, 2011.
— 147 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-463-445-6.

Самоучитель по рисованию акварелью:
[пошаговое руководство для начинающих] /
автор-составитель Любовь Орлова]. — Минск:
Харвест, 2011. — 127 с. — 5000 экз. — ISBN 978-
985-16-9477-4 (в пер.).

Музыка

Ковалив, В. В. Музыка: 1-й класс: мои
первые звуки: рабочая тетрадь: пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений
с белорусским и русским языками обучения
/ В. В. Ковалив; Национальный институт обра-
зования. — 2-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012.
— 48 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-533-140-8.

Ковалив, В. В. Музыка: 2-й класс: мои
первые ритмы и ноты: рабочая тетрадь: по-
сбие для учащихся общеобразовательных
учреждений с белорусским и русским языки-
ми обучения / В. В. Ковалив; Национальный
институт образования. — 2-е изд. — Минск:
Аверсэв, 2012. — 61 с. — 1500 экз. — ISBN
978-985-533-141-5.

Не На. Становление и развитие фортепи-
анного искусства в Китае (до 70-х гг. XX ст.)
/ Не На. — Минск: Четыре четверти, 2011.
— 158 с. — 10 экз. — ISBN 978-985-6981-95-4
(в пер.).

Яцёмбская-Колеса, И. В. Музыка: 3-й
класс: мои первые музыкальные интонации:
рабочая тетрадь: пособие для учащихся
учреждений общего среднего образования
с белорусским и русским языками обучения
/ И. В. Яцёмбская-Колеса; Национальный
институт образования. — Минск: Аверсэв,
2011. — 63 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-
529-689-9.

Яцёмбская-Колеса, И. В. Музыка: 4-
й класс: разговариваем языком музыки:
рабочая тетрадь: пособие для учащихся
учреждений общего среднего образования
с белорусским и русским языками обучения
/ И. В. Яцёмбская-Колеса; Национальный
институт образования. — Минск: Аверсэв,
2011. — 53 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-
529-690-5.

Тэатр. Сцэнічнае мастацтва

Белая вежа = Belaya vezha: XVI Міжна-
родны тэатральны фестываль, 9–16.09.2011
/ Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь,
Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкі
акадэмічны тэатр драмы, ІА "Беларускі саюз
тэатральных дзеячаў". — Брест, 2011. — 32 с.
— Тэкст паралельна на беларускай і англійскай
мовах. — 200 экз.

Teart: Международный форум театраль-
но искусства «Теарт», 7–26.10.2011: театральная
неделя с «Белазатромбанком». — Минск, 2011.
— 35 с. — Часть текста параллельно на рус-
ском и английском языках. — Часть текста на
белорусском языке. — 500 экз.

Фізічная культура. Спорт

**Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры (Минск).** Ученые
записки: сборник рецензируемых научных
трудов / Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь, Белорусский государ-
ственный университет физической культуры. —
Минск, 1997. — ISSN 2079-5653.

Вып. 14 / [редколлегия: главный редактор
М. Е. Кобринский и др.]. — БГУФК, 2011.
— 295 с. — Часть текста параллельно на рус-
ском и английском языках. — 100 экз.

**Здоровье и спорт: состояние, проблемы
и перспективы:** материалы I Республиканской
научно-практической конференции, 22–23
сентября 2011 г. / [редколлегия: Осочук С. С.,
Питкевич Э. С., Чиркин А. А.]. — Витебск: ВГМУ,
2011. — 77 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-466-
497-2.

Мехрикадзе, В. В. Прыжки с шестом: по-
сбие: [для студентов / В. В. Мехрикадзе, Э. П. По-
зюбанов, А. Л. Новиков]; Министерство спорта
и туризма Республики Беларусь, Белорусский

государственный университет физической
культуры. — Минск: БГУФК, 2011. — 39 с.
— 100 экз. — ISBN 978-985-6955-97-5.

**Проблемы физической культуры на-
селения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды:**
материалы IX Международной научно-прак-
тической конференции (Гомель, 6–7 октября
2011 г.): в 2 ч. / [редколлегия: С. В. Севдалев
(ответств. ред.) и др.]. — Гомель: ГГУ, 2011. — 50
экз. — ISBN 978-985-439-558-6.

Ч. 1. — 281 с. — ISBN 978-985-439-556-2.

Ч. 2. — 249 с. — ISBN 978-985-439-557-9.

Прыжки в высоту: пособие: [для студентов
/ В. В. Мехрикадзе и др.]; Министерство спорта
и туризма Республики Беларусь, Белорусский
государственный университет физической
культуры. — Минск: БГУФК, 2011. — 34 с.
— 100 экз. — ISBN 978-985-6955-98-2.

Прыжки в длину с разбега: пособие:
[для студентов / В. В. Мехрикадзе и др.];
Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь, Белорусский государственный
университет физической культуры. — Минск:
БГУФК, 2011. — 34 с. — 100 экз. — ISBN 978-
985-6953-64-7.

Спортивная ходьба: пособие: [для сту-
дентов / В. В. Мехрикадзе и др.]; Министе-
рство спорта и туризма Республики Беларусь,
Белорусский государственный университет
физической культуры. — Минск: БГУФК,
2011. — 27 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-
6953-99-9.

МОВАЗНАЎСТВА. МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА. ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

Лінгвістыка. Мовазнаўства. Мовы

**Лингвистические и методические аспек-
ты формирования поликультурной много-
язычной личности:** материалы междунаро-
дной научно-практической конференции, 13–14
октября 2011 г., г. Барановичи, Республика Бела-
русь / [редколлегия: А. В. Прадун (отв. ред.) и др.].
— Барановичи: БарГУ, 2011. — 154 с. — Часть
текста параллельно на русском и английском
языках. — Часть текста на белорусском,
немецком и украинском языках. — 70 экз.
— ISBN 978-985-498-460-5.

Мовы (натуральныя і штучныя)

Английский речевой этикет = English
speech etiquette / [составитель В. С. Шахлай].
— Минск: Белорусская ассоциация "Конкурс",
2011. — 160 с. — 8400 экз. — ISBN 978-985-

ПРИМЕЧАНИЕ: объявления принимаются только при наличии вырезанного купона, а не его ксерокопии.

Мастак і кніга

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Відаць, няма такога аматара фантастыкі, які б не быў знаёмы з творчасцю Сяргея Балянкі — прыгадаць толькі вокладку да кнігі Курта Вонегута “Колыбель для кошки”, што ўбачыла свет у 1980-я гады тыражом 340 тысяч асобнікаў. (Дарэчы, у мастака жывуць дзве кошки.) Ці вокладку зборніка фантастыкі “Крылья ночи”. Калі бачыш яго насычаныя яркімі колерамі карціны алеем, што проста выпраменьваюць сонечнае цяпло, і вытанчаныя афорты, адразу цяжка ўявіць, што творы належаць аднаму аўтару. З аднаго боку — сучэльны пазітыў, з другога — змрочны настрой. А подпісы пад імі — таксама творчыя: “Обрывок дождя”, “Давненько заскочил на пять минут, но Ваш кофе на том столике и давайте будем разговаривать, пожалуйста”, “Среди опадающих птиц”, “Завтра, это там... где вчера”. (Подпісы патрабуюць намаганняў, іншым часам народжаны твор чакае іх доўгі час.) Паступова прыходзіць разуменне мастацкага свету, у якім чаргуюцца дзень і ноч. Ён вялікі жыццядлюб і ўдумлівы філосаф. І адразу пярэджвае: “Я не адпостроюваю навакольны свет — толькі свае асабістыя пачуцці, уражанне ад гэтага свету. І не “ствараю Мастацтва” — проста маюю”.

Асабіста мне падабаецца разам з героямі афортаў блукаць па вулачках старога горада, дзе час — мяжа вечара і ночы, ночы і раніцы. І ўжо не адрозніваеш явы ад вымыслаў, і адзіная ісціна — кубак кавы, што, па словах Талейрана, павінна быць “гарачай як пекла, чорнай як чорт, чыстай як анёл і салодкай як каханне”. Герой афорта Балянкі “Мой столик” лунае над старым горадам з кубкам такога напою разам са столікам — шахматным, але круглай формы...

Ён нарадзіўся ў прадмесці Кіева. Праз два гады бацькі скончылі аспірантуру і былі накіраваны на працу ва Львоў.

“Львоў, лічыце, мой родны горад. Ашаламляльны з пункту гледжання архітэктуры. І калі істота, мозг якой схільны да ўспрымання, патрапляе ў такое атачэнне, прыгажосць не можа не ўплываць на падсвядомасць з дня ў дзень. У дзяцінстве маляваў, — таксама, як і ўсе дзеці. Дзеці спрэс таленавітыя, з узростам гэта, праўда, у большасці праходзіць. Таму што клопаты і вялікія затраты. А вось у некаторых застаецца на ўсё жыццё.

Мастак — гэта не прафесія, гэта стан душы. Можна не ма-

ці не ацэняць, на выстаўку трапіць ці не трапіць, галерэя возьме ці не возьме. А як людзі да твайго твора паставяцца?”

Сяргей Балянок мастацтва як Наканаванне адчуў “гадоў у трыццаць. Хаця маляваў заўсёды, нават браў прыватныя ўрокі перад паступленнем у інстытут — набіваў руку. Да інстытута я год працаваў на будоўлі, два гады служыў у арміі, потым — у канторы дробным чыноўнікам. Паступаў, лічыце, дарослым мужчынам. На аддзяленні кніжнай графікі і былі ацэнены мае першыя работы. Вобразна кажучы,

Кубачак кавы ў сэрцы горада

паляпалі па плячы, канстатавалі наяўнасць таленту і пажадалі ўдачы, а далей рабі што хочаш”.

Атрымаў вольны дыплом і прыехаў у Мінск. “Ва Львове ўсяго два выдавецтвы, вакансій не было. А ў Мінску я праходзіў практыку ў выдавецтве “Народная асвета”, і тут у мяне жыла цётка, так што першы час было дзе спыніцца. У Мінску былі выпус-


Візітка:

Сяргей Балянок нарадзіўся ў 1954 годзе ў Кіеве. Скончыў Украінскі паліграфічны інстытут імя Івана Фёдарова ў 1980 годзе. Член Беларускага саюза мастакоў з 1988 па 2003 г. З 1980 па 1998 год працаваў мастацкім рэдактарам выдавецтва “Універсітэцкае”, з 1989-га па 1992-і — галоўны мастацкі рэдактар выдавецтва “Эрыдан”, у 1993-м — выдавецтва “Беларусь”, потым — дырэктар выдавецтва “Balenok & Co”. З 1995-га — вольны мастак.

Удзельнічае ў выстаўках з 1976 года (на яго рахунку 19 персанальных выставак). Творы знаходзяцца ў калекцыях мастацкіх музеяў гарадоў Вінтэртур, Рыміні, Браўнсвік, Эйндховен, Дзёр, Кракаў, Полацк, Мінск, а таксама ў прыватных калекцыях Германіі, Швейцарыі, Галандыі, Ірландыі, Швецыі, Францыі, Чэхіі, Канады, ЗША, Ізраіля, Турцыі, Кітая і Расіі.

кнікі і са Львова. Так супала, што выжываліся месца ў выдавецтве “Універсітэцкае” — і я аказваўся ў гэты час побач. Ажаніўся. Працаваў старшым мастацкім рэдактарам. Дарос нават да загадчыка мастацка-тэхнічнай рэдакцыі выдавецтва “Беларусь”. Атрымаць заказ на аздабленне мастацкай літаратуры было праблематычна — жадаючых шмат, і перавага аддавалася членам Беларускага саюза мастакоў. Але пару разоў удалося. Жуль Верн, Курт Вонегут...

Жонка не толькі была “пра-



Да пераломнага 1985-га, як сам кажа, “плыў па волі лёсу, як вецер падзьмуў. У мяне прыроджанае адчуванне кампазіцыі. З пункту гледжання рамяства гэтага дастаткова, каб пабудаваць макет па тэксце, размеркаваць малюнкi на старонцы. У савецкі час было так: калі ў тэксце напісана «Іван Іванавіч есць каўбасу», ілюстратар павінен быў выдаць

цтва. На Паркавай магістралі ўсе яны былі ў адным будынку. Начуўся ўсяго рознага, у тым ліку — “ты ўвогуле маляваць не ўмееш”. Яшчэ Пікаса сказаў: “Спачатку навучыся маляваць, а потым рабі як бог на душу пакладзе”. Пашанцавала выстаўцца ў Доме работнікаў і акцёраў з рэстаранчыкам пад кодавай назвай “Мутнае вока” (на другім паверсе была камерная выставачная зала). Многа добрых слоў пачуў ад Уладзіміра Стальмашонка, Алега Сурскага, Аляксандра Дабравольскага. Там прайшлі дзве выстаўкі, пасля ў Палацы прафсаюзаў. Гарабачоўская адліга, 1987 — 1988 гады — тры выстаўкі, малюнкi аказаліся на слыху. Тут да мяне звярнуліся з прапановай аздабіць зборнік “Продаёцца планета”. Я даў гатовыя работы — штурк 50. Заказыкі выбралі патрэбнае: “Як фантастыка такое пойдзе”. Гэты жанр даваў пэўную свабоду. Потым Вонегут. Галоўны рэдактар выдавецтва сказала: “Сярожа, асабіста вы нікуды не пойдзеце. Язык ваш — вораг ваш. Нікому нічога не будзем расказваць. Проста паставім перад фактам: гэта на вокладку, гэта на форзац, гэта на тытул”... Бяда ў тым, што нашы людзі, калі нечага не разумеюць, нават думкі не дапускаюць, што іншым можа і спадабацца. А калі пры гэтым чалавек яшчэ займае пасаду, то ён адразу забараняе. Потым былі “Крылья ночи”. З адной карцінкі, што падыходзіла, зрабіў усё, што было трэба для аздаблення.

Чытаю дасюль. У бацькоў была багатая бібліятэка, мама прыносіла кнігі (працавала ў ваенна-палітычным вучылішчы. Нават па тых суровых савецкіх часах яны атрымлівалі ўсю перыёдыку з Масквы, у якой друкавалі непрыемныя для ўлады творы літаратуры). І я таксама чытаў. Дыплом абараняў па “Майстру і Маргарыце”. З апошняга прачытанага адначу Уільяма Голдынга, аўтара рамана “Повелитель мух”, зборнік вершаў Леаніда Пятрэнка. Яго вершы падобныя да прозы Курта Вонегута, графікі Сяргея Балянкі і музыкі “Энігмы” — такую рэлаксуючую. Мы адчуваем сходна, але адным наканавана маляваць, другім ствараць музыку, іншым складаць словы, і ўсё гэта адначасова выражае змест”.

На здымках: афорты “Увечары на Свабоды”; “Бліжэй да вечара”; “Мой столик”.

Пад вокладкай

Марына ВЕСЯЛУХА



Хадасевіч-Лісавая, К.С. Касмічная адысея хлопчыка Стасіка / К.С. Хадасевіч-Лісавая; маст. В.В. Дударэнка. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2012. — 128 с.

Як можна трапіць у казку? Натуральна, існу некалькі спосабаў. Паляга дзедзь фільм. Пачытаць кнігу. А можна проста заснуць і апхнуцца ў дзівоснай Краіне Сноў, Зніч-гарадку ці Аблокавай краіне. Як гэта робіць галоўны герой кнігі хлопчык Стасік. Думаець, ён незвычайны хлопчык, раз бачыць такія сны? Ды не, магчыма, ён жыве ў тваім горадзе ці вучыцца ў тваёй школе. Але ёсць і герой, якога можна напаткаць толькі на старонках гэтай кнігі. Зорнічак — гаспадар мікракосмасу. Кожная сустрэча з ім — дзівосныя прыгоды, вясёлыя гульні, цікавыя і нават дэтэктыўныя гісторыі.



Саверчанка, І.В. Паэтыка і семіётыка публіцыстычнай літаратуры Беларусі XVI — XVII стст. / І.В. Саверчанка. — Мінск: Беларуская навука, 2012. — 463 с.

Рэнесанс і Барока лічацца апагеем развіцця даўняй беларускай культуры і літаратуры. У гэты час адбываецца станаўленне шляхецкай дэмакратыі, імклівая секулярызацыя грамадства, гуманізацыя сацыяльнай свядомасці, развіццё паважлівае стаўленне да індывідуума. Натуральна, гэтыя працэсы ў грамадстве адбіваліся і на мастацкай творчасці, у гэтай сферы назіраліся інтэнсіўныя стылявыя пошукі. У сваёй манаграфіі доктар філалагічных навук Іван Саверчанка раскрывае генезіс, паэтыку і семіётыку старабеларускага публіцыстычнага дыскурсу, выяўляе яго галоўныя мастацка-эстэтычныя формы, асвятляе ключавыя тэмы і праблемы, што ўздымаліся на старонках публіцыстычных твораў. Аўтар звяртаецца і да іншых аспектаў публіцыстыкі, аналізуе прынцыпы і заканамернасці ўнутранай арганізацыі дыскурсу, выяўляе галоўныя тыпы аргументаў, ажыццяўляе тыпалогію фігур, тропай, рытмікі.



Матвейчык, Д.Ч. Выгнаньня з роднага краю: Паслялістападаўская эміграцыя з Беларусі і Літвы (1830 — 1870-я гады) / Д.Ч. Матвейчык. — Мінск: Лімарьус, 2011. — 200 с.

Пасля паўстання 1830 — 1831 гг. радзіму пакінулі каля 9 тысяч яго ўдзельнікаў, ураджэнцаў зямель былой Рэчы Паспалітай. З іх ад 1500 да 1700 чалавек паходзілі з беларуска-літоўскіх губерняў. Здавалася б, не так і шмат, але калі ўлічваць тое, што гэта былі ў асноўным адукаваныя людзі, якія сваёй дзейнасцю садзейнічалі развіццю краю, то страты падаюцца нашмат больш значнымі. У якія краіны выязджалі ўдзельнікі паўстання? Якія арганізацыі стваралі на чужыне, ці вярталіся зноў на радзіму? Адказы на гэтыя і многія іншыя пытанні — у манаграфіі Дзмітрыя Матвейчыка.



Соломатина, Т.Ю. Отгорти в сторону и посмотри / Т.Ю. Соломатина. — Москва: Язуз-пресс: Эксмо, 2011. — 224 с.

Ужо амаль два гады Таццяна Саламаціна, па прафесіі ўрач акушэр-гінеколаг, — папулярная пісьменніца. Натуральна, яна звяртаецца ў сваёй творчасці і да медыцынскіх тэм. Але не ў гэтай кнізе. У рамане, тыраж якога склаў 26 100 асобнікаў, вы знойдзеце паўфантастычную, але вельмі захапляльную гісторыю з падарожжам у часе і каханнем дзяўчынкi-падлетка да сябра яе бацькі.

Водзукі дасылайце на электронны адрас аўтара: himarina@tut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам “Кніжны салон”. Тэл. 385-60-89.



ляваць увогуле, але быць мастаком. Гэта не я прыдумаў, я толькі паўтараю. Калі ў табе “сядзіць” талент, гэта безліч праблем. І ў сувязі з яго рэалізацыяй — патрэбны грошы на паперу, на метал, на фарбы, на ўсе расходныя матэрыялы. І пасля не менш — работу купяць ці не купяць, ацэняць

вакатарам” таго, што я пачаў займацца афортам, але і падтрымала істотна”, — прыгаврае Сяргей Уладзіміравіч і жартуе: “Дарэчы, Ван Гог пачаў маляваць таксама ў трыццаць гадоў. Калі ў чалавеку ёсць талент, ён рана ці позна выявіцца звонку і возьме сваё”.

ёмкі і фізіялагічна непрыемны працэс. Жонка вытрымала ўсе тэхнічныя нязручнасці выканання афортаў на ўласнай кухні.

Так што ў трыццаць гадоў я зрабіў каля 30 карцінак і стаў дэманстраваць іх. Спачатку на сценах у калідоры выдаве-

Дэбют



Алëса
Кузьміч

Алëса Кузьміч нарадзілася 24 ліпеня 1983 года ў горадзе Талачын Віцебскай вобласці. Скончыла Аршанскі дзяржаўны педагогічны каледж па спецыяльнасці “Настаўнік пачатковых класаў”. Працавала ў школе, выхавальніцай у дзіцячым садзе. Скончыла завочнае аддзяленне Беларускага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, факультэт беларускай філалогіі і культуры. У 2010 годзе прыйшла на працу ў рэдакцыю раённай газеты “Наша Талачыншчына”, спачатку карэспандэнтам, цяпер — рэдактар аддзела пісьмаў і сацыяльна-бывавых праблем. З прозай у газеце “Літаратура і мастацтва” выступае ўпершыню.

Ты ў мяне адзіны

Апавяданне

Шмат пытанняў было ў Зінаіды Фёдарэўны, але з часам яны змяніліся іншымі.

Хутка прывыкла яна да таго, што сын, студэнт-медык, прыежджаў дадому толькі па выхадных, днём дапамагаў ёй па гаспадарцы (а трымала яна тады трох кароў, двух-трох парсюкоў, гусей, курэй, каб хоць неяк дапамагчы сыну), а ўвечары яго было не адарваць ад канспектаў і кніжак. Так падабалася яму вучыцца...

А які гонар адчула Зінаіда Фёдарэўна, калі Сцёпка, скончыўшы вучобу, стаў урачом і вярнуўся ў райцэнтр. Ды не тэрапеўтам, якіх і так было даволі ў бальніцы, а хірургам, сапраўдным хірургам, пра залатыя рукі якога праз некалькі гадоў гаварылі ледзь не ўсе ў раёне. Матчына сэрца радавалася за поспехі сына, але неяк непрыкметна нарадзілася ў ім трывога. Зінаіда Фёдарэўна адчувала — не ўсё так добра ў Сцёпкі, як ён расказваў, прыежджаючы, як і раней, на выхадныя. Але што адбывалася ў жыцці сына, зразумець не магла. Вырасла для сябе, што прычына — у няўдалым каханні.

— Сцёпачка, у цябе ўсё добра? — запыталася яна неяк, нібы незнарок, калі яны шынкавалі капусту.

— Усё. А чаму пытаеш? — спакойна пацікавіўся сын.

Зінаіда Фёдарэўна заўважыла — з той пары, як Сцёпка пачаў працаваць у райбальніцы, ён стаў больш разважлівым, сур'ёзным, вельмі спакойным, ніколі не змяняў роўнага тону голасу. Здавалася, нічога не можа яго вывесці з раўнавагі ці ўзрушыць, таму складана было зразумець штосьці па голасе.

— А Дзямідава жонка хутка дзіця народзіць, Мікульчыха бабуляй стане, — уздыхнула Зінаіда Фёдарэўна, прысеўшы на лаўку.

— І добра. Дзямід ужо даўно сына хоча, — усміхнуўся Сцяпан. — Марыля вось толькі ў яго хваравітая, цяжкасці могуць узнікнуць.

Маці ўважліва паглядзела на сына. Ці не зразумеў, дзеля чаго яна завяла гэтую гутарку, ці проста выгляд зрабіў?..

— А ці буду я ўжо калі бабуляй? — зрэшты задала пытанне, якое яе цікавіла ўжо даўно.

Сын ніколі не расказваў пра сваё асабістае жыццё, не дзяліўся, нібы акрамя працы, хворых, аперацый і не было больш нічога. У гутарцы сустракаліся імёны іншых хірургаў-мужчын, калі-нікалі — медсясцёр. Але, і гэта вельмі добра адчувала Зінаіда Фёдарэўна, нічога, акрамя працы, іх не звязвала. Яна нават не ведала, ці былі ў сына сябры. Не калегі, а проста сябры, з якімі можна пагаварыць, схадзіць куды-небудзь, з якімі можна абмеркаваць свае справы і падзяліцца радасцямі і праблемамі. Сцяпан ніколі пра сяброў не расказваў.

— Мамачка, ну якая з цябе бабуля? — неяк вельмі ненатуральна засмяяўся сын. — Ты ж у мяне маладая, прыгожая. Так на пытанне ён і не адказаў. І Зінаіда Фёдарэўна больш не шукала зручнага моманту для вызначэння магчымасці і часу з'яўлення ўнукаў. Добра, што хоць суседкі не задавалі пытанняў. Нейк дастаткова ім было таго, што ў Зінчынага Сцёпкі залатыя рукі.

А потым сын перастаў прыежджаць кожныя выхадныя, з'яўляўся толькі раз-два на месяц, а неяк было, што і ўвогуле не прыехаў. Праўда, тэлефанаваў рэгулярна, тлумачыў, што вельмі заняты, шмат тэрміновых аперацый, прыехаць няма часу.

Зінаіда Фёдарэўна вырашыла сама выбрацца ў райцэнтр. Сабе яна гаварыла, што паедзе па справах. Трэба і ў аптэку забегчы, і нарэшце купіць акуляр, якія ўжо год як разбіліся, зазірнуць на рынак, паглядзець, што колькі каштуе. На самай жа справе хацелася зайсці ў бальніцу, упэўніцца, што ў сыночка ўсё нармальна.

Але было ненармальна. Маладзенькая медсястра Верачка дзіўна паглядзела на старую жанчыну, якая настойліва патрабавала доктара Стасюка, і, нават не прапанаваўшы прывесці, выдала:

— Ведаеце, бабуля, Стасюк ужо месяц як на бальнічным. Аперацыю яму рабілі ў

абласной бальніцы. Такое ўражанне складаецца, што акрамя Стасюка ў нашай бальніцы іншых хірургаў няма. Ходзяць кожны дзень, Стасюка ім трэба. Няма яго і доўга яшчэ не будзе. Хочаце, да Іваніна завяду? Ён таксама нядрэнным спецыяліст...

— Як аперацыю? — Зінаіда Фёдарэўна пасля гэтага слова, якое так абыякава прагучала з густа нафарбаваных вуснаў, больш нічога і не чула.

— Даражэнькая, я вам прапаную хірурга Іваніна. Пойдзецце ці не? А то мне працаваць патрэбна. І так з вамі тут ужо колькі часу змарнавала, — дзяўчына нервова пастуквала доўгімі пальцамі па нейкай кніжцы.

Зінаіда Фёдарэўна, страціўшы раптам сілы, ледзь не ўпала на падлогу, прыціснулася да сцяны. Яна не магла сказаць ні слова і тым больш не магла растлумачыць дзяўчыне, чаму ёй патрэбны менавіта Стасюк, а не Іванін, няхай і найлепшы хірург у рэспубліцы ці ў свеце.

Што з яе хлопчыкам, яе адзіным, даражэнькім сыночкам? Ён жа ніколі не хварэў, быў заўсёды здаровым, ніводнага бальнічнага не браў. Дзе ён цяпер? Якую аперацыю і навошта яму рабілі? Чаму так доўга трымаюць яго там? І чаму ён нічога не сказаў ёй, матулі... Яна ж бы ўсё зразумела, падтрымала... Яна б пераехала да яго ў горад, каб даглядаць яго, клапаціцца. Яна б усё зрабіла... Не, гэта немагчыма растлумачыць гэтай дзяўчыне, якая дзіўна пазірае на яе праз вузенькія акулярны. Яна наўрад ці зможа нешта зразумець. Але яна ведае! Яна ведае пра сыночка, пра Сцёпку, пра тое, што з ім здарылася.

— Бабуля, вам дрэнна? — аспярожна пацікавілася дзяўчына, падсоўваючы недарэчнай наведвальніцы крэсла. — Прысядзьце, пасядзіце. Можа, вады?

Як на дзіва хутка змяніўся тон яе голасу. Стаў нейкі спужаны, больш лагодны. Сапраўды, ёй мала радасці, калі нейкая зусім незнаёмая бабуля зараз страціць прытомнасць проста тут, у кабінце. Зінаіда Фёдарэўна памкнулася ўстаць. Але гэта аказалася няпростай, ногі нібы наліліся свінцом, рукі не слухаліся, у галаве набатам гуло: “Хутчэй! Хутчэй!”

— Бабуля, давайце я запішу на ўсялякі выпадак вашы даныя, — схпілася за аловак медсястра. — Як ваша імя і прозвішча?

Зінаіда Фёдарэўна паглядзела на дзяўчыну. Маладая, прыгожая, можа і нядрэнная, толькі ўжо занадта нейкая штучная, несапраўдная.

— Зіна мяне зовуць. Зінаіда Фёдарэўна... Стасюк. Я — маці Сцяпана Пятровіча.

— Ой, — дзяўчына схамянулася, не ўтрымала аловак, і той пакаціўся кудысьці пад стол.

Праз некалькі хвілін Зінаіду Фёдарэўну прывялі ў светлую палату, адразу ж да яе прыйшла доктарка, прыемная і ветлівая Святлана Мікалаеўна. Медсястру Верачку Зінаіда Фёдарэўна больш не ўбачыла.

Не ўбачыла жывым ужо і Сцёпку. Ён памёр якраз у той дзень, калі маці шукала яго ў райбальніцы. І доктарка, якая прыйшла да Зінаіды Фёдарэўны, ужо ведала, што Сцяпан Пятровіч пайшоў з жыцця. Далікатна, аспярожна Святлана Мікалаеўна паведаміла гэтую навіну сталай жанчыне з вялікімі блакітнымі вачамі і доўгімі сівымі валасамі, завязанымі ў гульку. Зінаіда Фёдарэўна не плакала, нічога не гаварыла, толькі сумна глядзела на сваю субяседніцу і ківала галавой.

А думкі беглі далёка. Туды, у абласную бальніцу, дзе толькі што яе сыночак зрабіў апошні ўздых, дзе некалькі хвілін таму спыніла сваю работу сэрца самага дарагога ёй чалавека. У тую палату, якая бачыла апошнія моманты ягонага жыцця. Што ён гаварыў? Ці ўспамінаў пра маці? Можа, нават клікаў, а яна не чула і не змагла прыйсці на дапамогу... Не змагла... А дзесьці там, напэўна, ёсць чалавек, з якім Сцёпка размаўляў у гэтыя апошнія дні. Калі гэта доктар, то, несумненна, гаварылі яны пра медыцыну, можа, абмяркоўвалі ягоную, Сцёпкаву, вяробу... Але няхай бы лепш доктарам была жанчына. Ва ўзросце, сівая, чымсьці падобная да яе, Зінаіды Фёдарэўны. Можа, яна нагадвала

сыну маці, якая гэтыя апошнія дні жыла як і звычайна, не чакаючы бяды. Нават мацярынскае сэрца нічога не падказала па-зdraдніцку маўчала... А Сцяпан жа тэ-лефанаваў зусім нядаўна. Сёння што? Се-рада? Гэта было ў нядзелю, так, менавіта ў нядзелю. Ён тады сказаў, што чакаецца сур'ёзная аперацыя. Але ж яна, маці, і тады не адчула, што сын гаворыць зусім не пра тую аперацыю, пра якую яна падумала. Дзе ж ты было, мацярынскае сэрца?... Ча-му не засяродзіла матчыну ўвагу на гэтых словах? Чаму не прымусіла ехаць у рай-цэнтр раней? Можна было б яшчэ паспець дабрацца да абласной бальніцы, прыйсці да сыночка, прыхінуць яго да сябе, ска-заць яму ўсё тое, што ніколі не гаварыла... Яшчэ раз правесці рукой па саламянай га-лаве, адчуць на далоні мяккія валасы. Але ўжо ніколі... Ніколі.

— Вось і прыйшла, — баба Зіна змяла рукой снег з маленькай лавачкі, акуратна прысела з краю.

Каля агароджы, непадалёку ад Сцёпкавай магілы, расце невялічкі дубок, цяпер прыця-рушаны снегам. Сын пасадзіў яго за некалькі гадоў да таго, як сам прыйшоў сюды назаўсё-ды. З кожным летам дрэва набірае ўсё больш моцы, расце, імкнецца ўверх. Баба Зіна, ды і не толькі яна, а і ўсе нешматлікія жыхары вёскі, называюць яго Сцёпкавым дубком. Пакінуў сын пасля сябе памяць. Надоўга ці не — хто яго ведае, але пакуў будучы жыць у вёсцы людзі, яны не забудуцца, што гэтае дрэўца — Сцёпкаў дубок.

— Сёння заспалася я нешта. Не хварэю, так... — нягучна, амаль шэптам, расказвае баба Зіна. — Нават і не sneдала, не хацелася мне. Тады забягала Жэнька, паштальёнка, пенсію прынесла. Добрая дзяўчына Жэнь-ка. Шкада, што ты яе не ведаеш, а то б, мо-жа, і не паехаў адсюль нікуды. Пагаворыць са мной, паслухае... Мо ёй і нецікава, што я, старая, ёй раскажаць магу... Але ўважлівая такая, ніколі не прабяжыць, не пагаварыў-шы. Нават калі спяшаецца. Я ёй посцілку тканую аддала. Тую, каторую ты хацеў на гарадскую кватэру ўзяць... А так і не ўзяў. Яна не хацела браць, адмаўлялася. А я ёй і гавару — гэта табе на Каляды падарунак. Тады ўзяла...

Баба Зіна перавяла дыханне. Крыху па-маўчала. Добра на могілках. Ціха, спакойна, ніводная галінка не варушыцца, ніводная птушка не цікае.

— І я ўжо хутка да цябе прыйду. Толькі вось бы з домам управіцца паспець. Я выра-шыла, сыноч, на Жэньку-паштальёнку яго аформіць. У яе ж свайго дома няма, а наш яшчэ добры. Думала кароўку прадаць, але не... Пакіну. Жэнька ж дзеўка працалюбі-вая, гаспадыняй неблагой будзе... Думаю, што парадуюцца такому падарунку. Можа, калі і дзеткі ў нашым доме з'явіцца. Будучы такімі ж, як ты калісьці быў...

Баба Зіна ўстала з лавачкі. Крыху паста-яла моўчкі.

— Пайду я, Сцяпанка. Добра вось, што Дзямід расчысціў сцежку, мне лягчэй. Гля-джу часам на Дзяміда і цябе ўспамінаю... Ай, штосьці я сёння... Пайду я... Трэба ж яшчэ да Ганны Ціханавай зайсці. Да яе ўнукі прыехалі на канікулы, я ім цукерак купіла, як прыежджала аўталаўка. Пайду пачастую...

Але раптам зноў села на лавачку. На маршчыністай шчаце з'явілася бліскучая маленькая кропелька, забыталася дзесьці ў мностве скураных дарожак, а потым рап-там паляцела ўніз і знікла ў тоўстай шар-сцяной хустцы, тута завязанай на шыі.

— Я не плачу... — нібы апраўдваючыся, прашаптала баба Зіна. — Так, падумалася нешта. Людзі вось, можа, і дзіўнай мяне лічаць, бо хаджу ж сюды штодзень. Але ж ты ў мяне адзіны... роднёныкі. Хто ж, акра-мя мяне, пра цябе клапаціцца будзе?... Ну, пайду я... Заўтра, як не засплюся, то раней прыйду, больш прысяджу. А хутка ўжо і на-зусім... Хутка.

Баба Зіна нетаропка пайшла па сцежцы, вычышчанай Марыліным Дзямідам.

Расстанне са Сцяпанам, калі той паехаў вучыцца ў горад, Зінаіда Фёдарэўна перажывала цяжка. Так прывыкла за столькі га-доў да сынавай дапамогі, пастаяннай пры-сутнасці, што не магла і ўявіць сабе, як гэта так будзе, што яна застанеца адна, а ён, зусім яшчэ, на яе думку, дзіця, паедзе жыць недзе там адзін. А хто будзе яго даглядаць у гэтым горадзе, дзе нікому няма справы да іншых, а хто прыгатуе паесці, хто нага-дае, што нельга сляпіць вочы, чытаючы пе-рад сном пры цьмяным святле лямпачкі...

Няпростая гісторыя «Талаша»

Людміла САЯНКОВА, фота Аляксандра Дзмітрыева

Фільм “Талаш” выходзіў на экран няпроста, вытрымліваючы абарону ад бяскончых пажаданняў мастацкага савета, у атмасферы недаверу і іроніі. Фільм быў адзначаны ніжэйшай катэгорыяй. Пасля паказу на тэлеэкране — маўчанне і непрыязь у студыйным асяроддзі . Толькі кінематаграфісты з разраду “фармальных генералаў”, не хаваючы задаволенасці, эмацыйна заўважалі: “Ну, гэта проста жах...” Але ж здаецца, гэта той твор, які можна было б па-сапраўднаму абмяркоўваць, дыскутаваць з нагоды яго, спрачацца. За доўгія гады ўпершыню прадстаўлены фільм пра нашу гісторыю, пра няпростыя, супярэчлівыя падзеі пачатку XX стагоддзя, якія не ўсе дакладна ведаюць і разумеюць, — што само па сабе павінна было выклікаць альбо пэўную цікавасць, альбо непрыняцце такой версіі, толькі не абываасць.

Аўтар сцэнарыя ірэжысёр-пастаноўшчык Сяргей Шульга адносіцца да таго пакалення кінематаграфістаў, якое з сярэдняга паступова пераходзіць у старэйшае. Рэжысёр, які атрымаў спецыяльную адукацыю ў ВПІКу, у майстэрні класікаў савецкага кіно А. Алава і У. Навумава, зняў некалькі выдатных дакументальных стужак пра беларускіх акцёраў, толькі цяпер дэбютаваў у поўнаметражным ігравым кіно. Аповесць Якуба Коласа “Дрыгва” ён выбраў зусім не выпадакова. Па-першае, калісьці ён, малады акцёр, адметна сыграў у Коласаўскім тэатры ролю Сымона-музыкі ў спектаклі паводле аднайменнай паэмы, за што атрымаў прэмію Ленінскага камсамола. Па-другое, яго сябра Генадзь Гарбук даўно хацеў сыграць ролю легендарнага дзеда Талаша.

Але самае галоўнае знаходзіцца ў сферы асабістых пачуццяў, інтуіцыі, творчых памкненняў. У сённяшняга чалавека ёсць асаблівая прага да гісторыі, да спасціжэння каранёў сваёй адметнасці, непадобнасці да іншых. Як вядома, гэта натуральны складнік развіцця самасвядомасці кожнага этнасу, калі ён не стаіць на месцы. Менавіта цяпер адчуваецца патрэба разумення тых падзей, якія да сённяшняга часу ўспрымваюцца вельмі неадназначна. Гэтую сітуацыю адчуў Сяргей Шульга. Яму хацелася паказаць не па-прасцяцку абаяльнага “беларускага дзеда Шчукара”, а асобу, жыццё якой прыпала на крытычныя моманты гісторыі. Дзед Талаш у фільме (артыст Г. Гарбук) — не хітраваты дзядок, не заўзяты чырвонаармеец, а чалавек, які можа разважаць, няспешна прымаць рашэнні, не падпарадкоўвацца ідэалагічным лозунгам, а пільна ўглядацца ў сітуацыю. Ці ж гэта не натуральна для чалавека, які ўсё сваё жыццё пражывае на той тэрыторыі, дзе раз-пораз мяняецца ўлада, дзе бясконца ідуць спрэчкі паміж чарговымі “зацікаўленымі асобамі”? Гэты чалавек так выхаваны сваім родным асяроддзем, што ў ім адчуваецца не прыстасаванства да знешніх абставін, а адказнасць за тых, хто жыве побач, і за тое, што адбываецца на яго зямлі. Ён — гаспадар, які дбае і пра сваю

Не так ужо часта песціць нас тэлебачанне беларускімі фільмамі, ні тымі, што былі знятыя раней, ні тымі, што цяпер. Зусім рэдка ў апошнія гады мы сустракаем беларускую класіку на экране. Раз-пораз у сценах нацыянальнай кінастудыі можна пачуць нават такое, што аж дух займае: “Каму патрэбна сёння гэтая ваша класіка?”, “Навошта нам сёння Купала ці Караткевіч?” У адказ толькі і хочацца запытацца: “А навошта тады гэтая прыстаўка — «нацыянальная»?”



сям’ю, і пра вёску, і пра жыццё ў сваім краі. Колькі ж такіх гаспадароў загінула ў пекле ці рэвалюцыі, ці вайны, ці яшчэ чагосьці, што ніяк не стасавалася з мірным жыццём. Талаш — не баец, не палітагітатар, ён з тых, хто адстойваў свае правы ў 1920-х, каго раскулачвалі ў 30-х, хто быў бясстрашным радавым у 40-х, хто не спяшаўся пагаджацца з лініяй партыі ў наступных дзесяцігоддзях. У яго ёсць сваё разуменне, шчырая любоў да ўсяго, што яму дорага, і тое, што ніякая ўлада не зможа ў яго забраць, — пачуццё сапраўднай чалавечай годнасці. Каб зразумець гэты характар, у якім смех дапаўняецца журбой, веселосць — сумам, пяшчота — суровасцю, трэба проста зазірнуць у вочы гэтага героя, адчуць бясконцую тугу па тым жыцці, дзе ўсё зразумела і проста: нараджаюцца дзеці, растуць духмяныя травы, гамоняць пад клёкат буслоў векавыя дубы.

Аўтар фільма паказаў тую сітуацыю, дзе ўсё разладзілася: вяскоўцы пайшлі адно на аднаго, палякі і чырвонаармейцы з фанатызмам пачалі адстойваць свае правы на гэтую зямлю. Усё змяшалася, як для Вавілонскай вежы. Невыпадкава ў фільме гучаць тры мовы: руская, польская і мова “тутэйшых”. Усялякі крызіс заўсёды дадае ў жыццё кожнага распачы, разгубленасці, расчаравання. Тыя, супраць каго Талаш пайшоў, спачатку каб выратаваць свайго сына, а потым — каб абараніць свае мясціны, таксама сумняваюцца, таксама задаюць важныя пытанні самім сабе. “Як жа гэта так? — разважае малады польскі афіцэр. — Наш маёнтак стаіць тут трыста гадоў. Іх продкі жылі з маімі продкамі душа ў душу... Не, не магу страляць...” Палеская вёска Прымакі апынулася на скрыжаванні гістарычных падзей. Тапаграфія мясцін пашыраецца на вачах: гэтая краіна, якая сама апынулася ў прымах на сваёй жа тэрыторыі. У лакальным канфлікце паміж Та-

лашом, вяскоўцамі і польскімі жаўнерамі раскрываецца пацыфісцка-гуманістычная тэма: людзі розных нацыянальнасцей, сацыяльнага статусу заўсёды могуць жыць мірна, калі ў гэтае жыццё не ўмешваюцца занадта сквапныя палітыкі. Побываць канфлікт справакаваў вылікае супрацьстаянне: палякаў і палешукоў, рускіх і палякаў, прымакоўцаў між сабой. У незразумелай вайне, якая ўзняла чужых супраць чужых,

Прэм’ера чатырохсерыйнага мастацкага фільма “Талаш” (вытворчасць Нацыянальнай кінастудыі “Беларусьфільм”, 2012), якая адбылася на тэлеканале “Беларусь-1”, выклікала досыць актыўнае і палемічнае абмеркаванне ў сеціве. Адгукнуўся на новую стужку і “ЛіМ” (гл. нумар за 17.02.2012), распачаўшы размову пра гэтую своеадметную спробу аўтара сцэнарыя і рэжысёра Сяргея Шульгі стварыць нацыянальны гістарычны кінааповед праз мастацкае пераасэнсаванне хрэстаматыйных старонак беларускай прозы. Мы працягваем тэму і запрашаем чытачоў дзяліцца ўласнымі меркаваннямі.

Аддзел мастацтваў “ЛіМа”.

сваіх супраць сваіх, няма тых, хто можа выйграць. Урэшце з’яўляецца вобраз раскіданага гнязда, дзе нікому няма ні прытулку, ні спакою, ні радасці. Таму і Талаш, як і ўвогуле вёска Прымакі, паказаны радасным толькі спачатку, калі ўсе побач: жонка, дзеці, калі ідзе звычайная сялянская праца, калі ўсё зразумела і спакойна. І гэтаксама, як паволі знікае вобраз дому, паступова знікаюць радасць і шчасце з вачэй і душы галоўнага героя.

Крытычныя моманты заўсёды раскрываюць у кожным тое, пра што нават і не здагадаешся ў іншыя часы. Жыццё, зрушанае са звыклага ладу, адразу як быццам напаўняецца нянавісцю і ўзвемнай жорсткасцю. Пераплеченыя лёсы аднавяскоўцаў адразу сціскаюцца ў тугую спружыну, якая, выпрастаўшыся, зачэпіць кожнага. Так адбываецца ў Прымаках, дзе звычайнае жыццё змянілася на трагічнае процістаянне людзей, сем’яў, родаў. У драматургічным канфлікце досыць поўна выяўляюцца як драматычная

сутнасць усяго, што адбываецца паміж гэтымі людзьмі, так і няпросты псіхалагічны стан іх. Ужо зрабілася нейкім гучным стэрэатыпам падкрэсліваць, што ў тым ці іншым беларускім фільме здымаліся толькі беларускія акцёры. Справа не ў тым, каб проста здымаць сваіх артыстаў, далёка не дрэнных па прафесійным майстэрстве. Важна, каб ім было што ўвасабляць, каб на экране з’яўляліся не знаёмыя твары, а пераканаўчыя характары. Рэжысёр С. Шульга не толькі ўдала выбраў акцёраў (некаторых нават адкрыў для кіно), ён даў ім магчымасць прадставіць тыя вобразы, у якіх прасочваюцца ментальныя рысы, за якімі адчуваюцца асобы, лёсы (Павел Харланчук у ролі Сцяпана, Настасся Баброва ў ролі Аўгіні, Дзяніс Паршын у ролі Мартына, Віталь Краўчанка ў ролі Збігнева Длугошыцы, Алена Дуброўская ў ролі Параскі).

У гэтай стужцы ёсць самы галоўны вобраз — вобраз Радзімы. Краевіды Беларусі паказаныя так, што яны ніякім чынам не нагадваюць турыстычныя паштоўкі, як гэта бывае ў гэтак званых беларускіх баевіках. Прыроднае асяроддзе штораз па-свойму становіцца часткай кругабегу людскіх стасункаў. Яны то раскрываюцца ў квітненні зялёных лугоў, прылашчаных летнім сонцам, то хаваюцца ў лістоце, якой шамаціць восеньскі вецер, то маўкліва

Прэм’ера чатырохсерыйнага мастацкага фільма “Талаш” (вытворчасць Нацыянальнай кінастудыі “Беларусьфільм”, 2012), якая адбылася на тэлеканале “Беларусь-1”, выклікала досыць актыўнае і палемічнае абмеркаванне ў сеціве. Адгукнуўся на новую стужку і “ЛіМ” (гл. нумар за 17.02.2012), распачаўшы размову пра гэтую своеадметную спробу аўтара сцэнарыя і рэжысёра Сяргея Шульгі стварыць нацыянальны гістарычны кінааповед праз мастацкае пераасэнсаванне хрэстаматыйных старонак беларускай прозы. Мы працягваем тэму і запрашаем чытачоў дзяліцца ўласнымі меркаваннямі.

Аддзел мастацтваў “ЛіМа”.

засяроджваюцца пад пышнымі купінамі снегу (аператар-пастаноўшчык Сяргей Бондараў). Праз усе гэтыя маляўнічыя краявіды адчуваецца пранікнёна-шчыmlівая мелодыя любові да таго, што і называецца “свая зямля”.

У фільме няма таго, у чым яго абвінавачваюць тыя, для каго звычайная і лёгкая справа — развешваць рознага кшталту біркi, “налепліваць цэтлікі”. Аўтары пазбеглі напружанай агрэсіўнасці і палітычных алузій, адлюстравалі частку таго, што мае дачыненне не да палітыкі, а да гісторыі, з якой, як і з песні, цяжка штосьці выкінуць. У аўтарскай інтанацыі няма ніякіх нот, якія правакавалі б на нейкую нацыянальную насцярожанасць. “Талаш” — не пра нацыянальную рознасць, а пра чалавечую еднасць, не пра нянавісць адно да аднаго, а пра згоду і мір на сваёй зямлі.

На здымку: народны артыст Беларусі Генадзь Гарбук у фільме “Талаш”.

ART-нацёркі

Лана ІВАНОВА, фота аўтара

Сімвалічны, вобразны і крохкі свет дарагіх сэрцу ўражанняў і ўспамінаў стварыла мастачка Таццяна Малышвава ў выставачным праекце “Спадчына”. Вядомы майстар па шкле, яна ў пластыцы і колеры гэтага далікатнага матэрыялу ўвасобіла адмысловыя эмоцыі, якія зведала, разглядаючы ўзнагароды незабыўнага бацькі-франтаві



ка і перабіраючы старыя побытавыя рэчы. Экспазіцыю яе работ дапоўнілі дакументальныя фота. Выстаўка, наладжаная ў Нацыянальным гістарычным музэі Беларусі, прымяркоўвалася да 65-годдзя Т. Малышвай і 40-годдзя яе творчай дзейнасці.

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь правяло конкурс на стварэнне канцэпцыі Усебеларускай выстаўкі сучаснага мастацтва ў Мінску. Яна стане буйным праектам рэспубліканскага маштабу і адбудзецца ў верасні — кастрычніку гэтага года ў павільёне РУП “Нацыянальны выставачны цэнтр «БелЭкспа»”, што знаходзіцца на сталічным праспекце Пераможцаў. Мэта выстаўкі — адлюстраванне новых тэндэнцый сучаснага мастацтва ў Беларусі і іх папулярызацыя ў нашым грамадстве.

Тэатральна-канцэртны праект “Час і Постаці” прысвячае 75-годдзю Белдзяржфілармоніі Беларускай паэтычнай тэатр аднаго акцёра “Зьніч”. У межах праекта на сцэне БДФ адбыўся спектакль “Пачакай, сонца!”. Добра вядомае глядачу музычна-драматычная прыпавесць (аўтар інсцэніроўкі і выканаўца — кіраўнік тэатра Галіна Дзягілева, кампазітар — Алег Залётнеў, удзельнік імпрэзы — Дзяржаўны камерны хор Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Наталлі Міхайлавай), створаная паводле рамана ў вершах “Маруся Чурай” Ліны Кастэнкі, еўрапейскай паэзіі, санетаў “Бабіна лета” Ніны Мацяш, паўстала ў новым увасабленні. Рэжысёр-пастаноўшчык — Максім Сохар, мастакі — Волга Грышаева, Уладзімір Піскуновіч, пластычнае вырашэнне — Святлана Рошчына, аранжыроўка і запіс музыкі — Велімір Залётнеў.

Вядомаму даследчыку сучаснага беларускага мастацтва, дырэктару гісторыка-культурнага музея-запаведніка “Заслаўе” Мікалаю Паграноўскаму споўнілася 60. Урадзнец Жыткаўшчыны, вучыўся ў мінскай “Тлебаўцы”, Інстытуче жывапісу, скульптуры і архітэктуры імя І. Рэпіна ў Ленінградзе (Расія), у БДАМ. Мае багаты прафесійны досвед мастака-афарміцеля і галоўнага захавальніка НММ Беларусі, педагога і мастацкага крытыка, музейшчыка і эксперта ў розных відах выяўленчай творчасці. Аўтар шэрагу альбомаў, удзельнік працы над энцыклапедычным даведнікам “Беларускі саюз мастакоў. 1938 — 1998”.

Гамільчанін Валерый Ражноў больш як 35 гадоў працуе ў прамысловым дызайне, колькасць яго мастацка-канструктарскіх распрацовак перасягнула сотню, многія маюць міжнароднае прызнанне. У 1985-м упершыню ладзілася выстаўка яго дызайнерскіх работ. А тая, што разгарнулася нядаўна ў Музэі гісторыі горада Гомеля, прадстаўляе вядучага інжынера-дызайнера НВА “Ратон” В. Ражнова як мастака: экспануецца серыя жаночых партрэтаў, выкананых пастэллю.

На здымку: фрагмент кампазіцыі Таццяны Малышвай.

Блокфлейты — сур’ёзна і надоўга

Наталля СТАСЮК

Удзельнікі квартэта — таленавітыя музыканты Павел Сурагін — флейта (папярочная), блокфлейты сапрана, альт, тэнар; Аляксей Ладзік — блокфлейты сапраніна, сапрана, альт; Канстанцін Аляхно — тэнар, бас; Аляксей Чарнавокі — бас F, бас C. Арганізатар і нязменны кіраўнік ансамбля, вопытны педагог, выканаўца, аранжыроўшчык П. Сурагін даў пучэўку ў творчае жыццё многім навучэнцам. Не дзіва, што некаторыя з іх пайшлі па слядах настаўніка і атрымліваюць прафесійную музычную адукацыю па класе флейты і фагота.

Магчыма, не за гарамі фарміраванне і творчай школы Паўла Сурагіна. “На жаль, у Беларусі няма блокфлейты як класа. Гэты інструмент лічыцца ў нас дзіцячым, успрымаецца як «цацка». А ў суседняй Польшчы, напрыклад, на ім можна атрымаць вышэйшую музычную адукацыю», — адзначае маэстра.

Не так даўно ў Малой зале імя Р. Шырмы Белдзяржфілармоніі адбыўся сольны канцэрт квартэта. У праграме таксама ўдзельнічалі Ірына Аўдзеева (клавесін), Таціяна Тульвінская (фартэпіяна). Найбольш уразіла тое, што ансамбль паказаў сябе як мабільны, “жывы” калектыў. Што маю на ўвазе? Па-першае, узаемазамыняльнасць удзельні-

Квартэт “Brevis”, створаны ў 1998 г. на базе сталічнай СШ № 13 з музычным ухілам, па-ранейшаму паспяхова займаецца прапагандай магчымасцей блокфлейты і яе разнавіднасцей. Дзякуючы шматлікім гастролям калектыў ведаюць не толькі ў Беларусі.

каў. “Brevis” цудоўна, не страчваючы вышыні выканальніцкага ўзроўню, можа абыходзіцца на сцэне без кіраўніка. Па-другое, артысты, не скаваныя нотамі, трымаюцца натуральна, калі-нікалі паспываючы ў паўзах мяняць інструменты (!). Пры гэтым добра пачувае сябе на сцэне не толькі асноўны склад на чале з П. Сурагіным, але і маладзёжны, і малодшы, кожны з якіх, дарэчы, мае сваё ўласнае канцэртнае жыццё. Па-трэцяе, квартэт выдатна абыходзіцца без вядучага. Усе ўдзельнікі вольна, “не глытаючы” літары і словы, могуць абвясціць чарговы нумар праграмы.

У першай частцы канцэрта гучалі творы Гендэля, Баха, Шопэна, Орды, Хайніхена, Моцарта. “Пасакалія” Г. Ф. Гендэля сярод іх — адзін з самых складаных, на “трываласць”, выкананне гэтага твора дазваляе меркаваць пра ўзровень прафесіяналізму і вышыню ансамблевага майстэрства калектыву.

Самым “негучальным” нумарам падалася Прэлюдыя № 4 Ф. Шопэна. У пералажэнні для квартэта блокфлейт страцілася фактурнае адзінства арыгінала, выявілася тэмбравая “стракатасць”.

Даволі сумніўным у тэмпавых адносінах было выкананне “Ту-



рэцкага ронда” з Санаты № 11 В. А. Моцарта. Музыканты выйшлі далёка за межы пазначанага ў нотах allegretto ў бок “перавышэння хуткаснага рэжыму”, адчуваючы сябе, тым не менш, у ім дастаткова зручна. Адзначу, дарэчы, што часам у выкананні ансамбля “Brevis” здараецца “ўхіл” у бок паскарэння тэмпаў. Гэта адбываецца, думаю, ад жадання падабацца публіцы — паводле прынцыпу “чым хутчэй, тым лепш”.

Праграма другога аддзялення ўключала музыку кампазітараў

XVI — XX стст., у тым ліку беларускага В. Длугарая. Менуэт з “Сюіты ў старадаўнім стылі” А. Шнітке ў выкананні П. Сурагіна на флейце пад раэль прагучаў лірычным адкрыццём. На жаль, акампанемент блокфлейтыстаў заглушаў “цар” інструментаў. Уразіла асабліва тэмбравая свежасць у творах з выкарыстаннем флейты (“Зялёна” Дакена, згаданы вышэй Менуэт А. Шнітке). Магчыма, флейтавы тэмбр надаў бы “бліскучасці” і іншым творах, у выкананні не толькі П. Сурагіна.

Таленавітымі аранжыроўкамі вылучыліся латышскі народны танец “Пеўневая полька”, “Гумарэска” А. Дворжака, “Ружовая пантэра” Г. Манчыні, папуры на тэмы з аперэт І. Кальмана. Дарэчы, апошні твор, а таксама папуры на тэмы з “Дзіцячага альбома” П. Чайкоўскага захоплены прымала і люксембургская публіка — падчас гастроляў нашых музыкаў ужо праз тыдзень пасля таго філарманічнага канцэрта...

Паводле слоў кіраўніка, сёлета канцэртаў было не так шмат, як летась, але і залы былі лепшыя, і побытавыя ўмовы вельмі добрыя. “Ездзіць у Германію з блокфлейтамі тое ж самае, што ў Расію — з балалайкамі! Але калектыў запрашаюць на новыя гастролі, і гэта шмат пра што кажа”, — дадае П. Сурагін.

Летась “Brevis” тройчы стаў лаўрэатам, у тым ліку і яго малодшы склад, адзначаны на IX міжнародным конкурсе старадаўняй музычнай культуры ў Польшчы. Настаўніка вельмі радуе такі прафесійны рост: “Я не магу быць спакойны, калі не бачу працягу таго, што раблю. Калі няма будучыні, навошта сучаснасць?” Марыць жа ён пра тое, каб “Brevis” атрымаў статус прафесійнага калектыву, каб яго паважалі і не прымушалі распаўсюджваць квіткі на філарманічны канцэрт. А пакуль... ансамбль па-ранейшаму цешыць захопленых слухачоў сваім мастацтвам.

Яўген ШУНЕЙКА


У 2004 годзе здзейсніўся першы вялікі цудоўны хутка і літаральна на гістарычным падмурку адноўлены будынак ратушы. Яму адразу надалі вельмі значныя рэпрэзентатывныя функцыі. Тут адбываюцца важныя для сталіцы мерапрыемствы, сустрэчы, пасяджэнні. Але, мабыць, не меншую прадстаўнічасць для адноўленых сцен і залаў маюць шматлікія мастацкія творы, якія аздабляюць сучасныя інтэр’еры ратушы.

Заказчыкам гэтага незвычайнага мастацкага праекта пашчасціла мець справу з вялікай грамадой прафесіяналаў: прадстаўнікоў Беларускага саюза архітэктараў, навукоўцаў-рэстаўратараў і членаў Беларускага саюза мастакоў. Такія спецыялісты здатныя выканаць асабліва адказныя задачы навукова-мастацкага сінтэзу ў самых розных тэхнічных і стылістычных параметрах. Вось і Мінская ратуша стала ўзорам эстэтычнай грунтоўнасці і тэматычнай насычанасці ў сваім мастацкім абнаўленні. Яно пераконвае ў тым, што беларускія мастакі, аўтары ратушняй канцэпцыі, беспамылкова вызначылі для сябе сутнасць творчага дыялогу з мінулым. Іх работы — не “рэтрарэканструкцыі” колішніх прыкладаў мастацкага мадэрну, сімвалізму, барока і інш. Гэта — сучасныя мастацкія творы, якія перадаюць рамантычныя адносіны іх аўтараў да мінскай мінуўшчыны. Таму з’яўляюцца ў іх кампазіцыях розныя арыгінальныя стылістычныя інтэрпрэтацыі, метафарычныя вобразы, якія злучаюць наш час з далёкім, але незабыўным. У Мінскай ратушы няма еўрапейскіх аналогій. Яна не прэтэндуе на выгляд пампезнай “залатой цукеркі”, але прываблівае сапраўдным, вельмі запамінальным вобразным характарам. І звонку, і ў інтэр’ерах створана належная аўра, неаўторная атмасфера гістарычна-сучасных павязей.

Можна ўявіць, як у хуткім часе шматлікія экскурсіі з усёй Беларусі і замежжа будуць наведваць цэнтральную частку Мінска, і пачаткам іх знаёмства з нашай сталіцай стане менавіта вобразная інфармацыя, сканцэнтраваная ў ратушы: яна нікога не пакіне абыхавым. Дамінантай экспазіцыі ўспрымаецца габелен “Ратушная плошча” (аўтары В. Даўгала, Г. Жарны), які нагадвае пра выгляд Мінска XIX ст. Паабалал яго — жывапісныя творы У. Тоўсціка “Губернскі горад Мінск на пачатку XX ст.” і “Мінск. Рынак Верхняга горада”. Вельмі ўражваюць запамінальныя вобразы мінчанак і мінчукоў з роз-

Музычныя рытмы шкла

Кожная сталіца ці значны горад мае свае гістарычныя цэнтры: акропаль, альтштат, крэмль і да т.п. Для Мінска гэта — Верхні горад, які не быў абнесены мурамі, але захаваў сваю планіроўку і архітэктурнае асяроддзе. Праўда, не абышлося тут без страт. На былой Саборнай плошчы (цяперашняя плошча Свабоды) не хапала доўгі час, сярод іншых згубленых помнікаў гісторыі, дзвюх выключных дамінантаў XVI ст.: сабора Святога Духа і Мінскай ратушы, па-варварску разбураных у XIX — XX стст.



ных сацыяльных сфер — ад простага працоўнага люду да гарадской арыстакратыі. Усе яны па-свойму годныя і шляхетныя асобы, крэўна звязаныя з утульным асяроддзем старадаўняга горада над Свіслаччу. Пра тагачасны Мінск на сённяшні дзень зусім мала сказана ў сучасным мастацтве, і гэты своеасаблівы “трыпціх” успрымаецца пачаткам вялікай тэмы ў розных відах выяўленчага мастацтва. Пакуль што гэты прагал запаўняюць графічныя архітэктурныя пейзажы мінулых дзесяцігоддзяў. Але патрабуюцца новыя, больш “адрасныя” творы, прысвечаныя розным падзеям даўнейшай мінскай гісторыі. У цокальнай зале ратушы ўражвае вялікая, шматчасткавая кампазіцыя з металічных пано ў адмысловай тэхніцы гравіроўкі і траўлення. Яе аўтары — Г. Асташонак, В. Даўгала, Ю. Гудзіновіч і іншыя — стварылі абагульнены вобраз тысячагадовай мінскай гісторыі, пачынаючы з векапомнай бітвы на Нямізе 1067 года.

Пасля пэўнай часавай паўзы ў Верхні горад “варнуўся” яшчэ адзін рарытэт. У 2011

годзе завяршылася аднаўленне будынка храма Святога Духа, які цяпер выконвае функцыю канцэртнай залы. Ізноў сваю ўнікальную мастацкую справу здзейсніў невялікі калектыў, які ўжо вызначыўся трапным творчым падыходам на папярэднім аб’екце. Трэба падкрэсліць, што аўтарам ідэі рэканструкцыі і манументальна-мастацкага аздаблення згаданых аб’ектаў і вядучым членам творчага калектыву з’яўляецца вядомы беларускі архітэктар Сяргей Багласаў. Апрача таго, ён кіраўнік сталічных архітэктурных праектаў Замчышча, Гандлёвай вуліцы і вуліцы Няміга. Менавіта ён, спанатраны пракціроўшчык, прапанаваў выдатнаму майстру-манументалісту В. Даўгалу стварыць адмысловую вітражную кампазіцыю для вялікіх вокнаў будынка на тэму “Музычныя рытмы”. Галоўная вартасць гэтай работы — адсутнасць статычных кампазіцыйных элементаў. Шматколернае шкло пераліваецца ад жывога міпцення гнуткіх вітражных хваляў. Ствараецца незвычайнае эмацыйнае ўражанне колера-музычнага гучання.

Вельмі адметны манументальны трыпціх спецыяльна для гэтага адноўленага помніка культавай архітэктуры стварыў У. Тоўсцік. Фае перад спускам у гардэроб аздабляе тэматычная кампазіцыя гэтага мастака “Юныя музыканты” (роспіс на ляўкасе), праца над якой працягвалася некалькі гадоў. У цэнтры кампазіцыі на імправізаванай сцэне маленькія мінскія музыканты — хлопчык і дзяўчынка. Іх выступленне падтрымлівае сімвалічны аркестр, у склад якога ўваходзяць выканаўцы з розных эпох: лірнікі, віяланчэлісты, арфісты, музыкі з іншымі класічнымі інструментамі. Немагчыма не пагадзіцца з такой наватарскай творчай ідэяй, выяўленай у творы, — наша сучасная музычная і мастацкая творчасць

з’яўляецца годнай пераемніцай лепшых культурных традыцый еўрапейскай цывілізацыі. У гэтым пераконвае і майстэрскі ўзровень выканання кампазіцыі: У. Тоўсцік з выключным артыстызмам вырашыў у колеры і малюнку шматфігурную карціну, скарыстаўшы вельмі складаную ляўкасную тэхніку, якая не пераносіць розныя марудныя дапрацоўкі, але дапамагае захаваць светласць і сонечнасць палітры, упэўненай рукой выявіць узнёслыя вобразы. Такое можа сабе дазволіць толькі вельмі адораны і спрактыкаваны маэстра. Фае канцэртнай залы таксама арыгінальна дапаўняецца вітражнымі кампазіцыямі В. Даўгалы, а некалькі жывапісных твораў У. Тоўсціка, прысвечаных гістарычным перыядам развіцця нацыянальнай музычнай культуры, вельмі арганічна ўпісаліся ў аздабленне залы, якая вабіць сваёй чысцінёй і настройвае на творчую перспектыву. Тут, безумоўна, адбудуцца значныя фестывалі і канцэрты, якія атрымаюць міжнародны розгалас. А мастацкае аздабленне адноўленага неарэнесанснага будынка яшчэ будзе дапаўняцца, бо самі архітэктурныя адметнасці вымагаюць гарманічнага і выразнага мастацкага сінтэзу.

Такім чынам, менш як за дзесяцігоддзе ў Верхнім горадзе, у самым сэрцы сталіцы, актыўна запульсавала класічны мастацтва, якое сцвярджае веліч нашай краіны і яе працавітага і таленавітага народа, нашу стваральную ролю ў сучасным свеце. Спыняцца на дасягнутым не трэба: мінскі прыклад можа спатрэбіцца іншым гарадам Беларусі са слаўнай гісторыяй і годным сучасным жыццём. Бо кожны з іх цяпер рупіцца пра свой выгляд, пра добраўпарадкаванне і культурную інфраструктуру. Думаецца, што многія выдатна падрыхтаваныя мастакі-прафесіяналы маюць магчымасць гуртавацца ў творчыя калектывы і актыўна ўдзельнічаць у адраджэнні гарадскога культурнага асяроддзя як на канцэптэуальным узроўні, так і на практыцы, ствараючы наватарскія тэматычныя кампазіцыі для розных прадстаўнічых будынкаў у розных гістарычных мясцінах краіны.

На здымку: фрагмент вітражнай кампазіцыі Валерыя Даўгалы.

Таццяна КАБРЖЫЦКАЯ,
кандыдат філалагічных
навук, дацэнт

“Наша Ніва” рэгулярна знаёміла беларускіх чытачоў з гісторыяй і сучаснасцю Кітая, Японіі, Персіі. Падача інфармацыі мела сваю метадыку: рэдактары і карэспандэнты дапасоўвалі матэрыялы да падзей, звязаных з унутрырасійскім жыццём, змяшчалі дадатковыя тлумачэнні. Найбольш складаным для журналістаў было асвятленне міжнародных зносін паміж Расіяй і краінамі Далёкага Усходу. Аднак “Наша Ніва” спраўлялася з тымі абавязкамі, якія на сябе ўскладала.

Звесткі пра Кітай змяшчаліся амаль у кожным тэксце, прысвечаным праблемам Далёкага Усходу. Чытачы, да прыкладу, даведаліся, што кітайская Усходняя чыгунка каштавала 315 мільёнаў рублёў і павінна была мець працягласць 1600 вёрст. Пры гэтым называліся тыя станцыі, парты і рэкі, якія знаходзяцца ў непасрэднай блізкасці да Уладзівастока (1910, № 3, № 9 і інш.). Кітайская тэма закраналася і ў матэрыялах, прысвечаных Японіі і Карэі, Манголіі. Пішучы пра паўночна-ўсходнюю тэрыторыю Кітая — Маньчжурью, газета паведамляла і пра Тыбет, яго духоўнага і свецкага кіраўніка Далай-ламу.

Шмат увагі надавалася гісторыі Кітая. “Кітай — гэта веліканаміж іншымі старонкамі свету. На неабдымных абшарах жыве 400 мільёнаў народу, яго гісторыя лічыцца тысячамі гадоў”, — паведамляла “Наша Ніва” (1911, № 40). Пазіцыя газеты ў дачыненні да Кітая вызначалася заўсёднай паважлівасцю: “жывець у ім спакойны і працавіты народ”.

Неабходна заўважыць, што ў свае публіцыстычныя выступленні нашаніўцы, каб разнастаіць жанравую спецыфіку інфармацыі, уносілі элементы белетрызацыі. У прыватнасці, даючы этнакультурную характарыстыку народаў Усходу, газета звярталася да ўзораў фальклорнай мудрасці, падаючы яе ў жартоўным плане. Так, пад назвай “Рады для кандыдатаў на жэнячку” газета паведамляе наступнае: “*Кітайцы* раюць браць толькі такую дзяўчыну, каторая была для сваіх бацькоў добрай і паслухмянай. *Японцы* кажуць: не бяры ніколі жонкі з таго дому, дзе няма ладу і чыстасці ў хаце і на кухні. *Італьянцы і гішпанцы* гавораць, што хто шукае сабе жонкі далёка, то або сам ашукаецца, або другіх хоча ашукаць. *Расейцы* кажуць так: калі з хаты бярэш старэйшую дачку, — зважай, якія яе бацькі; калі малодшую, — зважай на старшую сястру. *Немцы і англічане* перасцерагаюць: дзе матка шмат працуе, у той дачка — гультай. *Арабы* кажуць, што хто пекную жонку бярэ, той дом свой прадасць, бо яна яго збурыць. *Славяне* ж раюць: бяры жонку з суседства, бо яе знаеш, але кумоў — здалёк, каб не зналіся” (1910, № 8).

Паказальна таксама, што тэма “Расія — Японія — Кітай” была закранута праз яе высокую актуальнасць і ў мастацка-белетрыстычным цыкле допісаў Ядвігіна Ш. “Лісты з дарогі” (1910, № 23 — 24). Друкавала газета і творы Усходу, якія з’явіліся своеасаблівымі арыентамі для беларускіх пісьменнікаў у выпрацоўцы арыгінальных уласнанацыянальных творчых традыцый. Першым мастацкім творам усходняй тэматыкі, перакладзеным на беларускую мову, можна лічыць “Казку аб японскім камен-

Мудрасць Усходу: старасвецкія казкі і жыццёвыя парады

Свае першыя крокі беларуская літаратурная кітаістыка зрабіла яшчэ 100 год таму. І зарадзілася яна на старонках першай беларускамоўнай газеты “Наша Ніва” (1906 — 1915). Гэтае выданне, якое сёння прызнаюць як сапраўдную калыску нацыянальнага мастацтва слова, было шырока адкрыта насустрач усяму цывілізаванаму свету.

Паказальна, што газета арыентавалася не толькі на культуру Еўропы. Цікавай, разнастайнай з’яўляецца і нашаніўская арыенталістыка.

шчыку” Мультатулі (1908, № 22). Услед за ёю газета друкуе “старасвецкую персідскую казку”, якая мела назву “Як гукнеш, так і адзавецца” (1908, № 25). Далучанасці да ўсходняга каларыту спрыялі і іншыя перакладныя творы. Так, звяртае на сябе ўвагу той факт, што з А. Купрына “Наша Ніва” для чытача выбрала менавіта апрацоўку “ўсходняй легенды” пра Дэмір-Кая (1907, № 31).

Кітайскае мастацкае слова прадстаўлена двума творамі — казачнымі апавяданнямі са старажытнакітайскай кнігі “Тысяча апавяданняў” (1910, № 23 — 24; 1910, № 28). “Наша Ніва” адзначыла, што прапанаваныя тэксты напісаны “ў канцы 17 стагоддзя кітайскім вучоным з правінцыі Шань-Дунь Пу Сун-лінам”. Сапраўды, аўтар іх — выдатны пісьменнік Пу Сун-лін. Напісанае ім залічваецца ў шэдэўры кітайскай навілістыкі. Публікацыі ўласна кітайскіх твораў у газеце суправаджаліся наступнай інфармацыяй: “Для “Нашай Нівы” з кітайскай мовы пераклаў прыватдацэнт В. Аляксееў. М. Карлсберг, Віленскай губерні, Вілейскага павета”. Будучы акадэмік кітаязнавец В. Аляксееў быў знаёмы з А. Уласавым, тагачасным рэдактарам-выдаўцом “Нашай Нівы”. Гасцючы ў маентку Уласава, Аляксееў, безумоўна, дзяліўся з беларускім сябрам сваімі ўражаннямі ад нядаўняй паездкі ў Кітай. Значна пазней, у 1958 г., у Маскве выйдзе асобным выданнем кніга В. Аляксеева “В старом Китае. Дневники путешествия 1907 года”. Няма сумнення, што пераклады для “Нашай Нівы” былі зробленыя па просьбе Уласава і не без яго ўдзелу. У далейшым усе свае пераклады з кітайскай літаратуры В. Аляксееў суправаджаў навуковымі каментарыямі.

“Наша Ніва”, публікуючы кітайскія казкі (так у газеце абазначаўся жанр твораў) “Даос з гор Лао” (“Наша Ніва”, 1910, № 23 — 24) і “Гульня мячом у падводным царстве” (“Наша Ніва”, 1910, № 28), не давала ніякіх тлумачэнняў няпростага для разумення тэксту. Выдаўцы беларускай газеты, адчуваючы, наколькі складаным для нашаніўскага чытача будзе метафарычная экзатычнасць тэкстаў, пасля першай публікацыі зрабілі прыпіску: “Гэта кітайская

казка не такая простая, як можа каму здацца. Рэдакцыя просіць чытачоў добра над ёю падумаць і напісаць нам, хто як яе зразумеў, што гэтай казкай кітайцы хочуць сказаць, ці няма ў Евангеллі падобнай думкі? Наймудрэйшы і найлепшы адказ будзе надрукаваны ў “Нашай Ніве”. Другі твор суправаджала фотаілюстрацыя — “арыгінальны рысунак з кітайскім надпісам да гэтай казкі”. На жаль, чытацкіх водгукаў на пераклады кітайскіх твораў на старонках “Нашай Нівы” не зафіксавана. Нам не ўдалося адшукаць такога роду допісы і ў архіве газеты. Трэба прызнаць, што сінкрэтызаваная міфалогія, згушчаная фантастыка, іранічная падсветка гэтых твораў сапраўды складаныя для ўспрымання непадрыхтаванага чытача.

“ Чалавеку, не знаёмаму з кітайскай міфалогіяй, не ўсё адкрыецца ў змесце твораў. Аднак вельмі важна тое, што кітайскія прытчы-казкі выводзяць чытача за межы канкрэтнага апісання, скіроўваюць на філасофскі роздум.

Заўважым, савецкая кітаістыка прайшла без малога стогодовы шлях, перш чым, узброеная глыбокім веданнем Усходу, змагла ў 80-х гг. XX ст. здзейсніць цікавыя грунтоўныя выданні — “Возвращённая драгоценность. Китайские повести XVII века” і “Заключение Даоса. Китайские повести XVII века” (абодва — Масква, 1982). Варта асобна адзначыць, што беларускае выданне змясціла яшчэ і ўзор японскай народнай мудрасці, надрукаваўшы “Казку аб японскім каменшчыку”. У “Нашай Ніве”, дзе друкаваўся гэты твор, перакладчык не названы. У 1911 годзе беларускі чытач атрымаў яшчэ два творы знакамітага еўрапейскага пісьменніка, якія, як паведамляла газета, пераклаў Власт. Псеўданімам Власт падпісваўся вядомы пісьменнік і гісторык, сакратар “Нашай Нівы” Вацлаў Ластоўскі. Лагічна сцвярджаць, што па ініцыятыве і ў перакладзе Ластоўскага з’явілася ў “Нашай Ніве” і “Казка аб японскім каменшчыку”. Нам падаецца, што з не меншай падста-

вай можна выказаць і наступнае меркаванне: Ластоўскаму належыць і пераклад вышэйназваных кітайскіх твораў. Рэдактар газеты Уласаў, сябар Аляксеева, мог даручыць супрацоўніку выдання калі не сам пераклад з кітайскай мовы, то беларускамоўную яго апрацоўку, бо Ластоўскі ўжо меў добры досвед у справе ўзнаўлення іншаземных тэкстаў на беларускай мове. На жаль, яго ўдзел у станаўленні беларускага мастацкага перакладу пакуль што абдызены ўвагай навукоўцаў. Пераклады кітайскіх твораў раскрываюць уважлівае стаўленне журналістаў да свайго чытача — у тэксце тлумачацца асобныя словы і паняцці: “мат — пляцёнка”, “палачкі — палачкамі кітайцы ядуць страву”. Першы з перакладзеных кітайскіх твораў, які пададзены пад агульнай назвай “Даос з гор Лао”, суправаджаецца ўрэзкай з рэдактарскім каментарыем: “Даос — гэта манах веры Дао. Дао — філасофская навука аб Уясветнай Душы...”

Пры бліжэйшым знаёмстве з кітайскімі творамі прыходзім да высновы, што казкамі іх можна назваць толькі ўмоўна. На самай справе гэта кароткія апавяданні павучальнага характару. Яны ўспрымаюцца як водгукі на праблемы грамадства, вызначаюцца глыбокім сэнсам, што перадаецца праз іншасказальнасць. Уласцівы ўсходняму пісьменству сінкрэтызм розных сюжэтных планаў і стылёвых адзнак робіць гэтыя малыя па памерах творы вельмі мабільнымі ў дачыненні да чытацкай аўдыторыі рознага часу, розных народаў. Аповед у іх не мае храналагічных прыкмет. Алегарычнасць, выразна скіраваная на мараль, парабалічнасць кампазіцыі дазваляюць вызначаць гэтыя творы як прытчы. Чалавеку, не знаёмаму з кітайскай міфалогіяй, не ўсё адкрыецца ў змесце твораў. Аднак вельмі важна тое, што кітайскія прытчы-казкі выводзяць чытача за межы канкрэтнага апісання, скіроўваюць на філасофскі роздум.

Аповед пра ўнутрысямейныя ўзаемаадносіны ці адносіны паміж прадстаўнікамі пэўнай групы людзей скіраваны на раскрыццё праблемы ўзаемадачыненняў у агульнай сям’і чала-

вечай цывілізацыі. Паказальна, што ў творы ёсць некалькі блізкіх беларусам славянскіх архетыпічных фальклорных вобразаў-сімвалаў: сын-студэнт быў сёмым дзіцем у бацькоў, у прытчы з’яўляецца “панадная дзяўчына” — русалка Чан-угэ. Зразумелы і сімвал сцяны — перашкоды, якая можа быць пераадоленая пры адпаведных маральных якасцях чалавека. Беларускі чытач мог у змесце невялічкага сюжэта адчуць і пэўныя перагукі з біблейскай сімволікай (віно, якім Хрыстос частаваў сваіх вучняў). Галоўнае ж у задуме твора — асудзіць гультайства, засцерагчы чалавека ад спакусы дасягнуць запланаванага без належнай працы. Таго, хто шукае лёгкага шляху ў жыцці, не хоча працаваць, не прызвычаены да цяжкасці, трываласці, у каго слова разыходзіцца са справай, хто не хоча быць самакрытычным і прызнаваць свае памылкі, — такіх людзей чакае крах спадзяванняў. І будучыня — не за імі...

Перакладаючы кітайскія творы, нашаніўскія аўтары і самі фарміраваліся як пісьменнікі. Менавіта ў гэты час на старонках газеты з’яўляюцца ўзоры малой прозы — абразкі, казкі-легенды, прыпавесці. Беларускія пісьменнікі Якуб Колас, Вацлаў Ластоўскі, Змітрок Бядуля, Максім Гарэцкі і іншыя свядома арыентаваліся на пошукі новых форм засваення народнай мудрасці. Не толькі Ластоўскаму, але і Коласу належаць некаторыя з перакладаў літаратурнай казкі. Ён яшчэ да з’яўлення ў “Нашай Ніве” ўсходніх прытчаў выступіў з публікацыямі, што паклалі пачатак знакамітаму цыклу яго твораў прытчавага характару “Казкі жыцця”. Звяртаюць на сябе ўвагу формай і ідэйным зместам “Казкі” Змітрака Бядулі, за філасафічнасцю якіх адчуваецца школа ўсходняга пісьменства.

Такім чынам, можна з упэўненасцю сцвярджаць, што першыя крокі беларускай літаратурай кітаістыкі, зробленыя яшчэ на пачатку XX ст., выявілі культуралагічную канцэпцыю айчынным журналістыкі, мастацкага слова. Выкарыстанне нацыянальнай традыцыі і цяпер спалучаецца ў Беларусі з вывучэннем чужога досведу, яго гуманістычнай напоўненасцю і ідэйна-мастацкімі пошукамі.

Малюнак Марысі Лосы



Ірына МАСЛЯНИЦЫНА,
фота Валерыя Харчанкі

— Скажыце, спадар Лі Цзо, што ведае сярэднестатыстычны кітаец пра беларускую літаратуру?

— Баюся, што сярэднестатыстычны кітаец і пра краіну Беларусь асабліва не ведае. Аднак руская літаратура ў нас нядрэнна прадстаўлена дзякуючы выдатным перакладам, якія былі зроблены нашымі паэтамі ў сярэдзіне XX стагоддзя.

— Я так разумею, гутарка ідзе пра рускую класічную літаратуру?

— Безумоўна. У нас нядрэнна ведаюць Пушкіна, Лермантава, Талстога. Могучь прыгадаць і кагосьці з аўтараў савецкага часу.

— Кітайская моладзь чытае такія кнігі?

— У асноўным студэнты-гуманітарыі, якія вывучаюць сусветную літаратуру. Астатнім — часу няма. Нашы маладыя людзі шмат працуюць. Яны мусяць рэалізаваць сябе як спецыялісты, бо ў Кітаі гэта адзіны шлях да працвітання.

— Можа, у іх не хапае часу і на айчынную літаратуру?

— Ну, ёсць жа школьная праграма, там шмат праходзяць класічнай кітайскай паэзіі. Лічыцца прэстыжным ведаць вершы вялікіх кітайцаў і цытаваць іх. У добрых сем’ях дзяцей вучаць і саміх складаць вершы. Аднак сучасная кітайская літаратура не мае, на мой погляд, такой велічы, як у мінулым. Няма твораў сусветнага маштабу.

— Паэт кітайскага сярэднявечча Лі Бай (ці то Лі Бо, як больш звыкла для нас), сто лепшых вершаў якога ў вашым перакладзе выйшлі асобнай кнігай у выдавецтве “Мастацкая літаратура”, — аўтар якраз сусветнага ўзроўню. Мы знаёмыя з некаторымі яго творамі па перакладах рускіх паэтаў Сярэбранага веку і савецкага часу. Што новага мы мусім даведацца пра яго творчасць ад вас?

— Любы пераклад вялікага паэта дае пра яго вершы і філасофію няпоўнае ўяўленне. А тым больш творы Лі Бая (яго імя ўсё ж такі правільна вымаўляець гэтак) далёка не ўсе былі перакладзены на рускую мову. Безумоўна, яшчэ больш актуальна было б сёння зрабіць пераклад Лі Бая на беларускую мову, аднак я не валодаю ёю на належным узроўні. І шкада. Бо ў мае планы ўваходзіць пераклад самых вядомых кітайскіх паэтаў для азнамлення з іх творчасцю беларускіх чытачоў.

— Вядома, у Беларусі знойдуцца тыя, каго зацікавіць ваша праца. Беларуская інтэлігенцыя ў большасці сваёй чытае замежную літаратуру. А які попыт на некітайскія кнігі ў вашых інтэлігентаў?

— Імкнуцца чытаць тое, што абмяркоўваюць на сусветным узроўні. Напрыклад, кнігі нобелеўскіх лаўрэатаў. Цікавяцца японскай і карэйскай літаратурай — гэта зразумела, яны ж нашы суседзі. І — амерыканскай. Таму што ЗША — вялікая краіна, як і Кітай.

— Ці значыць гэта, што з’яўленне добрых перакладчыкаў з беларускай мовы на кітайскую яшчэ не гарантуе поспех беларускай кнігі ў Кітаі?

Прыцягальнасць непадобнага

Ён выкладае кітайскую мову нашым студэнтам у БДУ, знаёміць беларускую публіку са старажытнымі традыцыямі кітайскай каліграфіі, перакладае для рускамоўнага чытача вершы Лі Бая, дапамагаючы тым, хто жадае гэтага, рабіць першыя крокі ў спасціжэнні кітайскай культуры.

Аднак спадар Лі Цзо з ліку тых, каму недастаткова быць патрыётам толькі ўласнай вялікай краіны. Ён мае зайздросную здольнасць бачыць адметнае, дасканаласць, дзіўнае ў іншых культурах і — шчыра здзіўляцца новаму.

Можа, менавіта таму ў яго так шмат сяброў сярод беларускай інтэлігенцыі.

Мы размаўляем з гэтым цікавым чалавекам пра кітайскага чытача, пра шанцы беларускай літаратуры быць заўважанай ім.



— Сапраўды так. Я вось паспрабавай быў прапанаваць у нашы выдавецтвы пераклад кнігі казак майго сябра Георгія Марчука — выдаўцоў пакуль што не зацікавіла. Праблема ў тым, што за імёнамі беларускіх пісьменнікаў у свядомасці кітайцаў нічога не стаіць.

— Я разумею, што Беларусь у параўнанні з Кітаем — маленькая краіна. Але амаль заўжды гістарычна мы былі часткай краін вялікіх — СССР, раней — Расійскай імперыі, яшчэ раней — Рэчы Паспалітай. Кітай складаецца з многіх калісьці самастойных краін, цяпер гэта — правінцыі. Ці вылучаеце вы індывідуальнасць культуры, літаратуры, гісторыі такіх правінцый?

— Безумоўна. Ёсць у нас, напрыклад, правінцыя Хань. Калісьці гэта была дзяржава. Самыя вялікія кітайскія паэты — адтуль. Ідэя для мяне сапраўды цікавая — прадставіць кітайцам Беларусь па аналогіі з Хань. Спачатку — моцныя і незалежныя, пасля — у складзе вялікіх дзяржаў, цяпер — зноў самастойныя. Такі ракурс, сапраўды, можа выклікаць

цікавасць у маіх суайчыннікаў, якім я хачу прапанаваць беларускую класіку — лірыку Янкі Купалы.

— Вы перакладаеце Купалу?

— Я рыхтуюся да гэтага адказнага кроку. Мы павінны збліжацца не толькі праз эканамічнае супрацоўніцтва. Мы павінны зразумець адно аднаго, зразумець усю прыцягальнасць непадобнага. А гэта магчыма толькі праз спасціжэнне духоўных каштоўнасцей нашых народаў.

— Вашы асабістыя пажаданні чытачам “ЛіМа”?

— Міру і працвітання! І прыміце мой падарунак — уласныя вершы.

Дзьмухавец

Мой безыменны герой,
Ты скарыў нават гару
на краі неба!

І мужна трымаеш там зімні холад
У чаканні жыццядайнага
вясенняга дажджу.

У тваіх зялёных далонях
Распускаецца залатое сэрца зямлі.

Абмыты росамі,
аблашчаны сонечнымі промнямі,
Ты танчым, згібаючы
і зноў выпрамяляючы сваю стромку.

Асенні вецер ператворыць
тваё золата ў сівізну
І ўпрыгожыць ёю свае валасы,
нібыта каронай часу.

Ты ўздывешся ў вышыню,
Прыпадобніўшыся небажыхарам —

Вечны вандроўнік,
свабодны як бог,
Твой лёс – прастора!

Напэўна, ты спынішся
толькі на краі свету
І толькі дзеля таго,
каб дачакацца новай вясны!

11.7.2009.

Чырвоны лісток

Чырвоны трапяткі лісток
На снезе пад суровым ветрам...

Можа, дыханне любові
Яшчэ захавалася
ў глыбіні тваёй душы?

Тая зіма пакінула ў памяці
Толькі хуткія маланкавы ўсплеск

Я не паспеў азірнуцца –
Дваціцаць гадоў праяцела.

Але сёння ў марозных
І ветраных прыцемках

Твая ўсмешка зноў залунала
Перад маімі вачыма.

І зноў адкрылася старая рана,
Закрываючыся,
нібыта ад удару нажом.

Мы так добра ведаем адно аднаго –
Не трэба залішніх слоў.

Няхай у глыбіні душы
Застаецца маўклівы сум...

Але як жа хацелася б мне
Стаць парывам вясенняга ветру,

Які, агарнуўшы цябе, падараваў бы
Цёплы прамень сонечнага кахання!

18.2.2012.

Пераклад з рускай
Ірыны Масляніцкай

Мікола БЕРЛЕЖ

У Грамадскім прэс-цэнтры Дома прэсы рэдакцыя газеты “СБ. Беларусь сегодня” правяла прэзентацыю студзеньскага нумара часопіса “Беларусь”, які прысвечаны 20-годдзю беларуска-кітайскіх дыпламатычных адносін.

У інтэрв’ю часопісу “Беларусь” намеснік прэм’ер-міністра нашай краіны, сустаршыня Кітайска-Беларускай камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве Анатолій Тозік, у прыватнасці, зазначыў: “...ад таго, як развіваецца Кітай, будзе ўсё больш зале-

жаць развіццё ўсёй планеты”. Пра гэта Анатолій Апанасавіч гаварыў і на сустрэчы ў прэс-цэнтры. Сярод удзельнікаў і гасцей прэзентацыі — галоўны рэдактар газеты “СБ. Беларусь сегодня”, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь Павел Якубовіч (газета з’яўляецца выдаўцом часопіса “Беларусь”), першы намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь Лілія Ананіч, рэдактар часопіса “Беларусь” Віктар Харкоў, Надзвычайны і


Паўнамоцны Пасол Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Гун Цзяньвэй. Расказваючы пра падрыхтоўку кітайскага выпуску беларускага часопіса, Віктар Харкоў вылучыў асаблівую працу над выданнем журналістаў Інэсы Плескачэўскай (яна прадстаўляе карпункт “СБ. Беларусь сегодня” ў Пекіне) і Валянціны Ждановіч.

У прэзентацыі ўзяў удзел і прадстаўнік маскоўскай рэдакцыі часопіса “Китай” (яго

выдаўцом з’яўляецца выдавецтва “Жэньмінхь хуабао”) Лі Бо. Не выключана, што ў бліжэйшы час гэтае аўтарытэтнае ў свеце выданне будзе распаўсюджвацца і ў Мінску, а таксама па ўсёй Беларусі. Дарэчы, студзеньскі нумар “Китай” таксама ў значнай ступені расказвае пра беларуска-кітайскія стасункі.

Варта нагадаць, што асаблівым складнікам у развіцці зносінаў паміж Беларуссю і Кітаем з’яўляюцца літаратура,

мастацтва. А ў айчынных бібліятэках асобную паліцу маглі б скласці выдадзеныя ў 1950 — 1960-я гады кнігі кітайскіх пісьменнікаў на беларускай мове. Нагадаем імёны іх перакладчыкаў — вядомых празаікаў, руплівых працаўнікоў на ніве беларускага прыгожага пісьменства: Лідзію Арабей, Васіля Вітку, Ганну Сапрыку, Льва Салаўя, Янку Казеку, Паўлюка Пранузу, Алеса Якімовіча, Янку Брыля, Яўгена Васілёнка.



Цуд рукатворны, светлым духам натхнёны

Галія ФАТЫХАВА


Іх «Духоўнае неба»

Іх самаадданая праца пачыналася год таму, у лютым. Тады Мінскі мастацкі камбінат разам з секцыяй манументальнага мастацтва БСМ абвясціў конкурс на мастацкае афармленне капліцы, будаўніцтва якой планавалася ў памяць ахвяр Першай сусветнай вайны. Тэрміны, вызначаныя для кожнага этапу працы, былі вельмі кароткія. Прытым праект будучай капліцы існаваў толькі ў чарцяжах архітэктараў — на вызначаным для яе месцы, дзе раней знаходзіўся г. зв. Птушыны рынак, быў выкапаны роў. А ўвасобленыя ў матэрыяле свае прапановы мастакі мусілі рыхтаваць апэратыўна, форэскізы і канцэптуальнае вырашэнне прадставіць ужо 25 лютага 2011г. Вось у такіх няпростых умовах яны зрабілі свой праект. Спецыяльная епархіяльная камісія, атрымаўшы некалькі канцэптуальных вырашэнняў, правяла не адну раду, і ўрэшце была прынята да ажыццяўлення тэматычная мастацкая канцэпцыя аўтарскага калектыву ў складзе: В. Чайка, А. Суша, С.Бышнёў, Ф. Драгун.

Аўтары зацверджанага праекта аднагалосна вырашылі ўсе кампазіцыі для капліцы ўвасобіць у тэхніцы мазаікі, бо янадаўгавечная, хоць і асабліва складаная ў выкананні. Зрабіць такую справу за такі кароткі тэрмін (да сярэдзіны лета) было няпроста і цяжка, але ж узяліся... Мабыць, нейкі асаблівы дух падсілкоўваў творцаў, спрыяў ім у працы. За аснову кампазіцыі мазаікі былі ўзятыя традыцыйныя для праваслаўнага мастацтва вобразы і формы, якія адлюстроўвалі пераемнасць традыцый у духоўнай культуры Беларусі. Перш чым уззяцца за працу, мастакі перачыталі шмат матэрыялаў па візантыйскай, равэнскай, асабліва класічнай мазаіцы: гэтага вымагаў класічны стыль праекта. Яго аўтары настойліва адмовіліся ад прапановы скарыстаць фігуратыўны прынецп афармлення, пераканалі сваіх дарадцаў у тым, што сам аб’ект невялікі, і зрабілі дэкаратыўную аздабу.

Мазаічныя кампазіцыі прасякнутыя духам абраза Божай Маці “Знаменне (Адзнака)”, які з даўніх часоў ша наваўся ў Беларусі як сімвал апекавання над ваярамі ды заступніцтва за мірных жыхароў перад варожай навалай. Сам абраз знаходзіцца ў цэнтральнай частцы аркі, зверху — “Спас Нерукатворны”, найшаноўны вобраз якога пісалі на сцягах рускага войска. Злева — “Архангел Міхаіл”, пераможца ворагаў Божых, які карае зло, справа — “Архангел Гаўрыіл і Госпад”, выява, з якой звязваюць абвяшчэнне і вытлумачэнне Божых таямніц. А насупраць “Спаса Нерукатворнага” — “Этымасія”, прастол, падрыхтаваны для другога прышэсця Хрыста, які будзе судзіць

Аўтарскі калектыў Беларускага саюза мастакоў — Валерый Чайка, Алесь Суша, Сяргей Бышнёў — узнагароджаны прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “За духоўнае адраджэнне” па выніках 2011 года. Таленавітыя творцы атрымалі гэтую высокую ўзнагароду за цыкл мазаік, зробленых імі ў капліцы, узведзенай у гонар абраза “Знаменне (Адзнака) Прасвятой Багародзіцы” на месцы Мінскіх брацкіх могілак 1914 — 1918 гадоў. Цяпер тут створаны мемарыяльны комплекс па ўвекавечанні памяці ахвяр Першай сусветнай вайны. Падчас урачыстай цырымоніі ўручэння прэміі Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Філарэт сказаў: “Сёння гэтае месца спачыну нашых продкаў займела выгляд, варты іх светлай памяці. Цэнтрам жа дадзенага мемарыяла, агульным помнікам Славе і Подзвігу пахаваных тут воінаў, зрабілася збудаваная тут і асвечаная намі капліца ў гонар абраза Божай Маці “Знаменне”. Спрадвеку гэты вобраз нябеснай заступніцы шануецца ў нашай Айчыне як сімвал апякунства воінства і абароны мірных людзей ад варожага нашэсця. Перад гэтай іконай нашы продкі маліліся напярэдадні пераможных бітваў”.



жывых і памерлых. Усё гэта аб’ядноўвае сімвал Перамогі Хрыста над злом і смерцю як сімвал надзеі на жыццё вечнае. Вянкі ўтвараюць контур Георгіёўскага крыжа — знака найвышэйшай узнагароды салдат і афіцэраў.

Складанасці ўзніклі з выкананнем у мазаіцы сферычнай паверхні. Купала каплічкі яшчэ не было, таму мастакі апырэры, матэматычна разлічылі на макеце ў адпаведнасці з належным маштабам, затым праверылі, каб не было скажэнняў, і ўрэшце ўжо ў кардоне ў натуральную велічыню рабілі будучую аздабу. І толькі потым у майстэрні, па сегментах на мантажнай сетцы, выконвалі мазаікі адваротным наборам, а гэта, дайце веры, надзвычай складана. Калі купал каплічкі быў ужо гатовы, па частках пачалі манціраваць на мураванай сферы элементы мазаікі. Так было з усімі кампазіцыямі. Спачатку рабілі па частках у майстэрні, а затым на месцы ладзілі мантаж і падгонку пад рэальныя памеры. Арнаментальную кампазіцыю купала назвалі “Духоўнае неба”.

У мазаіках мемарыяльнай капліцы сюжэт адпавядае ўсім эстэтычным і кананічным нормам. Аўтарскі калектыў мастакоў знайшоў свой падыход і справіўся з пастаўленай задачай, перадаўшы глыбіню зместу святых праваслаўных выяў. Матэматычная выверанасць элементаў і натхнёнасць агульнага вобраза раскрываюць высокі прафесіяналізм, самаадданасць у працы і духоўнае светаадчуванне аўтараў праекта. Унікальнасць жа новага мемарыяльнага комплексу ў тым, што гэта першае ў СНД, можна сказаць, жывое сведчанне духоўнага адраджэння нашай краіны, якое здзяйсняецца ў саюзе Дзяржавы і Царквы.

Індывідуальнасці

Завершана значная агульная праца, і мастакі вяртаюцца да сваіх штодзённых заняткаў, індывідуальных творчых спраў...

Алесь Суша, які ў 2011 годзе атрымаў стыпендыю Міністэрства культуры на свой новы творчы праект, рыхтуе адпаведную справаздачу. Пабачыць яе зможа кожны ахвочы, бо сваю персанальную выстаўку з гэтай нагоды выдатны жывапісец прадставіць у Музеі сучаснага выяўлення мастацтва. У экспазіцыю ўвойдуць творы, прысвечаныя жаночым вобразам, а таксама ўспамінам дзяцінства, праз якія Алесь Суша паказвае не-



паўторны ўнутраны свет, павязі жыцця, тое, што прынята называць яго духоўна-душэўным зместам: “Пах малака”, “Сёстры”, “Бабкіна хата”, “Печаная бульба”, “Лета”. Можна будзе падзівіцца на незвычайны “Аўтапартрэт”, дзе зусім маленькае хлапчанё, будучы мастак, цягнецца да шклянкі з малаком, на шчырую “Раніцу ў бабулі”... Прыхільнік колеру, ён піша прыгожыя мясціны і

з дапамогай мастацкіх сродкаў надае, здавалася б, звычайнаму краявіду высокае гучанне сапраўднага жывапіснага твора. Многія з яго карцін прысвечаныя ўслаўленню беларускай прыроды ў розных паравіны года і вызначаюцца непаўторнасцю колеру, тонкімі суадносінамі паўтонаў. Асаблівым каларытам, душэўнасцю і чысцінёй прывабліваюць палотны “Бярозы зімой”, “Вясна”, “Зіма”...

Валерый Чайка, які не так даўно ўдзельнічаў у вялікай калектыўнай выстаўцы “Суб’ектыўны рэалізм”, што праходзіла ў сталічным Палацы мастацтва, мае свой творчы стыль, адметны лаканізмам пластычнай мовы, кампазіцыйнай выразнасцю, выразнасцю рытмаў. Яго індывідуальнасць “падае голас” праз яркія абагульненыя вобразы з шырокім выкарыстаннем спецыфічных сродкаў, тэхналогій, матэрыялаў, уласцівых для манументальных відаў мастацтва. Работы мастака заўсёды выконваюцца на высокім узроўні мастацкай культуры і майстэрства. Валерый Паўлавіч з тых нястомных працаўнікоў, для каго мастацтва не на словах, а ў рэальнасці ёсць галоўным сэнсам жыцця. Усе праекты, здзейсненыя ім раней, былі выбраныя на конкурснай аснове. Прыкладам, інтэр’еры станцыі Мінскага метрапалітэна “Інстытут культуры”, у тым ліку вітражы з літога шкла, дванаццаць манументальных паясоў на тэму

дзіла” ў царкве Святога Духа ў г. Беластоку (Польшча, 2001); фантан з адмысловага паліраванага люстранага металу “Васілёк” у г. Рэчыца (2006); аб’ёмна-прасторавая кампазіцыя з арганічнага шкла з уключэннем крыніцы святла ў музеі “Белавежская пушча” (2009), кампазіцыі ў дзіцячым кафэ ў г. Орша (2008)... Не пералічыць нават самых адметных твораў Валерыя Чайкі! Дарэчы, свае прафесійныя веды і практычныя досвед мастак перадае студэнтам: ён выкладае на кафедры дызайну ў Інстытуце сучасных ведаў імя А. М. Шырокава.

Яшчэ адзін удзельнік таленавітай творчай групы — Сяргей Бышнёў — таксама вярнуўся да сваіх звыклых спраў і працягвае займацца мазаікай ды роспісам у цэрквах. З асаблівай дбайнасцю Сяргей Іванавіч працуе над вобразамі хрысціянскіх святых.

Як вядома, В. Чайка, А. Суша, С. Бышнёў атрымалі добрую прафесійную адукацыю, скончылі Беларускаю дзяржаўную акадэмію мастацтваў і неабыхава ставяцца да тых працэсаў, што адбываюцца ў творчым жыцці Беларусі, у сучаснай айчыннай культуры. Падчас нашай гутаркі ўсе гэтыя мастакі, задаволеныя вынікамі працы над вельмі адказнымі праектамі, усцешаныя высокай дзяржаўнай адзнакай іх творчасці, міжволі прыгадалі тыя часы, калі манументальная секцыя БСМ была больш запатрабаваная грамадствам і яе ўдзельнікі не наракалі на адсутнасць працы. Гадоў 20 таму ўсе архітэктурныя праекты будынкаў нават на ўзроўні задумы ўзгадняліся з Саюзам мастакоў. Архітэктары і мастакі разам планавалі аздабленне інтэр’ераў, разам абвешчалі конкурс на лепшы праект. Сёння ўсе робіцца архітэктарам самастойна, ён праектуе дом і часам запрашае ў партнёры людзей без адпаведнай падрыхтоўкі ці спецыялізацыі, а ў выніку — і нізкі эстэтычны ўзровень выканання, і элементарная безгустоўнасць, і мастацкая безаблічнасць. Мае суразмоўцы, акрыленыя поспехам сваёй “творчай каманды”, вераць у тое, што кваліфікаваныя мастакі-манументалісты, як і раней, адчуюць сваю запатрабаванасць у сучасным жыцці Беларусі, што ў новых элементах мастацкай аздабы архітэктурнага аблічча нашай краіны з’явіцца больш адметных беларускіх матываў.

На здымках: мазаічная выява “Спаса Нерукатворнага”; агульны выгляд капліцы.

Алесь СУХАДОЛАЎ,
фота аўтара

Вандроўка ў «Іншасвет»

Гэтая выстаўка мінскіх мастакоў праходзіла ў галерэі Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі. Усё было знакава: сама назва праекта — «Іншасвет». І адкрыццё выстаўкі перад паказам спектакля «Чорны квадрат», дзе адным з асноўных персанажаў фігуруе «прафесар жывапісу Казімір Малевіч». Прастора тэатра надзвычай спрыяльная для арганізацыі разнастайных артпраектаў. Тым больш калі ў рэпертуары ёсць яшчэ і спектакль «Палёты з Анёлам» пра Марка Шагала.

мастака, музыкі і паэта. Выявы ўраджаюць складанай фактурай, насычанай па ўсёй паверхні палатна. Гэтую тытанічную працу В. Васюкевіч здзейсніў на адным дыханні, пакінуўшы глядачу адчуванне паветранай лёгкасці і чысціні. Работы мастака падойту затрымліваюць на сабе погляд наведвальнікаў выстаўкі, бо не змяшчаюць фіксаваных вобразаў і звяртаюцца да ўяўлення, утвараючы своеасаблівы гіпна-тычны эффект.

Мінімалістычныя кампазіцыі Сяргея Пыжыкава — спроба зафіксаваць стан плыні жыцця, яго спантаннага праяў у касмічным маштабе. Дызайнер паводле адукацыі, аўтар добра знаёмы з паняццем фармальнай кампазіцыі, у якой імкнецца праявіць сябе. Манахромныя работы С. Пыжыкава знаходзяцца на сумежжы графікі і жывапісу. Сваёй лёгкасцю яны нагадваюць пра кітайскую каліграфію. Вось толькі палатно «Зеляніна», выкананае ў бела-зялёна-сіняй гаме, нібы візулізуе музыку, што ўзнімаецца зялёнай дажджавой хмарай над паверхняй чароўнага возера. Наогул жа, настрой большасці твораў С. Пыжыкава можна ахарактарызаваць як сузіральны, звязаны са станам душэўнай раўнавагі, што блізка да ўсходняй філасофіі. Мастак нездарма знайшоў нахненне ў доўгіх падарожжах па не крапнутых цывілізацыяй пустэльных краявідах Сярэдняй Азіі.

Каларыст Афелія Міхлеева нарадзілася ў Азербайджане, таму натуральна, што ў яе творчасці выявіўся яркі паўднёвы тэмперамент. На палотнах трыптыху «Трыумф» увасоблены горныя краявіды, што нагадваюць пра імклівы палёт душы, абуджаюць у сэрцы глядача памкненне да вяршынь. Між тым А. Міхлеева сцвярджае, што чэрпае вобразы далёка не з успамінаў дзяцінства, якое прайшло ў Закаўказзі і пра якое захавала даволі размытае ўяўленне,

а аднекуль з генетычнай памяці. Дзівіць той факт, што мастачка пачала пісаць... пасля шасцідзесяці і за некалькі гадоў дасягнула неблагіх вынікаў — гэта адзначаюць і мастацтвазнаўцы, і прафесійныя жывапісцы.

Дыпламаваны дызайнер Вячаслаў Аўгусціновіч у сваіх абстрактных работах выяўляе глыбокае перажыванне рэчаіснасці ў яе шматмернасці, складанасці, — пярэстай, як узмах матыльковага крыла. Выдатнае валоданне колерам спалучаецца ў творчасці аўтара з тонкай прамалёўкай дэталей, арыгінальная кампазіцыйная задумка — са спрактыкаванай апрацоўкай фактуры. Лірызм, далікатнасць душы творцы яскрава праявіліся ў абстрактных вобразах матылькоў; нездарма філолагі звязваюць рускае слова «бабочка» са старажытнаегіпецкім «ба» — адным з найменняў чалавечай душы.

Незвычайны погляд на сучаснае мастацтва дэманструе мастак Аляксандр Крэс. Вядомы ён больш як іканапісец, але не адмаўляецца і ад свецкага мастацтва: як класічнага, так і авангарднага. Для выстаўкі ён выбраў тры работы з буйнога цыкла «Сонца кветак». Надзвычай яркія, у добрым сэнсе наіўныя, яны ахарактарызуюцца падабенствам малюнка, але адрозніваюцца ў дэталі і колерах. У цэнтры гэтых карцін — рознакаляровае сонца ў атачэнні мноства элементарных часцінак, а пад ім — поле кветак. Можна меркаваць, што такім чынам аўтар адлюстроўвае натуральныя законы жыцця, яго ўзаемазвязь з першакрыніцай — сонцам, адначасова імкнучыся перадаць парыванне кожнай асобы-кветкі да Усявышняга. У гэтых работах А. Крэс выкарыстоўвае іканапісную тэхніку: яечная тэмпера на дошцы, што дазваляе змясціць усю выяву ў адзін суцэльны пласт, а таксама спалучыць актуальны змест і традыцыйную тэхніку.



Драўляная скульптура Аляксандра Завадскага, асновы якой — у народным мастацтве, вылучаецца імкненнем аўтара да раскрыцця нематэрыяльных з’яў і паняццяў праз мову аб’ёму і пластыкі. Разыбняныя статуэткі выдатна ўпісаліся ў выставачную прастору і ўзмацнілі філасофкае гучанне экспазіцыі. Іх мудрагелістыя формы з ледзь заўважанай пазнакай канкрэтных вобразаў, цудоўна суіснуюць з абстрактным жывапісам, не парушаючы межы агульнай стылістыкі праекта. У аснове творчасці скульптара — этнічныя коды, уласцівыя першабытнаму мастацтву. Можна сказаць, што аўтар імкнецца выявіць эзатэрычны ўзровень прачытання традыцыйнай культуры. Работы «Вясна», «Размова», «Самотніца» спалучаюць у сабе вытанчаную паэтыку формы і грубую прыродную стыхію, закладзеную ў «крутым характары» матэрыялу.

Такім чынам, праект «Іншасвет» уразіў цэласнасцю экспазіцыі, прысвечанай духоўным пошукам творчай асобы. Галоўная вартасць гэтай выстаўкі — скіраванасць увагі на тых аўтараў, якія раней знаходзіліся на перыферыі мастацкага жыцця.

На здымках: Сяргей Пыжыкаў «Прастора»; Аляксандр Завадскі «Размова».

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
фота Віктара Кавалёва

Віктар Ціханаў упэўнена карыстаецца выразнымі магчымасцямі розных тэхнік манументальнага мастацтва: мазаікі, вітража, разьбы па ляўкасе, роспісу, фрэскі. А ў станковым жывапісе, увасабляючы свае непаўторныя імпрэсіі паводле пэўных станаў прыроды або ўражанні ад рэальнага беларускага краявіду, сцвердзіў адметную манеру пісьма, у якой можна ўбачыць і працяг традыцый пуантылізму, і ўплыў мазаічнага прынцыпу стварэння выявы. Мастак любіць вандраваць. Актыўна падарожнічаюць і карціны: яго персанальныя выстаўкі ладзіліся ў Англіі, Германіі, Егіпце, ЗША, Іспаніі, Расіі, Сербіі, Швейцарыі, Швецыі, Японіі... Сярод заўважных творчых учынкаў Віктара Ціханава — мастацкі праект «Сум пакінутых вёсак» (цыкл работ, напоўненых роздумам пра тыя драматычныя працэсы, што спарадзіла на нашай зямлі сучасная цывілізацыя) і стварэнне аднайменнага аўтарскага фільма.

А хіба можна забыцца на ягоньня... драпікі з аўтографам, якімі частавалася публіка на прэзентацыі калектывнага праекта «Арт-бульба», што некалькі гадоў таму ладзілася ў Мінску! Віктар Ціханаў прадставіў тады серыю палотнаў, паяднаных агульнаю назвай і філасофскай уместкай мастака: «Нацыянальны прадукт. Перыяд вегетацыі». Пяць карцін — пяць самых значных эпізодаў бульбінага жыцця: ад вясновых парасткаў на клубнях да белай квецені на ўлонні смаліна-чорнай зямелькі, ад поўнай місы абабраных бульбін (з таркай напалатове) да драпікаў з прынаднай залацістай скарыначкай. Пад іх выявай у дзень адкрыцця выстаўкі стаяла тумба з па-

Здаецца, гэты мастак ведае, што такое perpetuum mobile, не толькі з кніжак: прырода падаравала яму сапраўдны вечны рухавік — неўтаймоўны творчы тэмперамент, які не дазваляе прыпыняцца і пасіўна сузіраць рэальнасць.

А побач — музыка. Жывая...

тэльняю, на якой узвышалася горка сапраўдных, яшчэ цёплых драпікаў (і, як неўзабаве высветлілася, — вельмі смачных). Ля патэльнай мастак пакінуў стос папярковых сурвэтак і запіску: «Частуйцеся, калі ласка! Гагавай сам. Віктар Ціханаў».

Сёлета ён упершыню, прычым плённа, паўдзельнічаў у фестывальным праекце Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі «Заслаўе-2012». У мясцовай дзіцячай школе мастацтваў, дзе праходзілі фестывальныя імпрэзы, адкрылася персанальная выстаўка пейзажаў В. Ціханава. Сярод іх — чароўна прыгожыя «Зімовы вечар»: урачыстая магія таямнічага, касмічнага холаду выходзіць з глыбіні сіняга колеру, спалучанага з густым чорным. І «Ручай», прычгальны ілюзія руху свавольна-імклівай вады: дзіву даецца, як рознакаляровыя кропкі пераходзяць у мазкі, спаквалі ўзнікае жывая ігра плям — белых, жоўтых, вохрыстых на сі-



нім, і ўтвараецца празрыстая жывая плынь. А палатно на мальберце са свежымі стракатымі мазкамі, слоікі з фарбамі, пэндзлі былі не проста эфектным элементам афармлення фая, дзе разгарнулася выстаўка. Як толькі мастак набліжаўся да сваіх «прылад працы», аднекуль збягалася дзятва, падыходзілі цікаўныя бацькі, настаўнікі, — і пачыналася! Майстар нешта коротка тлумачыў юным калегам, тыя разбіралі пэндзлікі ды малявалі. Са смакам і заўзята, быццам навывперадкі адно перад адным, наносілі кропкі ды акцэнтны, пакрывалі зыркя прасветы на палатне шырокімі рысачкамі ды плямамі. Нават адна салідная госьця звярнулася з просьбай дазволіць ёй зрабіць мазок у незвычайную карціну: «Потым буду ўсім расказваць...» З гэтай хаатычнай калектывнай колеравай імпрэзацыі мусіў нарадзіцца жывапісны вобраз, які задумаў мастак. Ён амаль не ўмешваўся ў працэс малявання. Толькі аднойчы спыніў

хлопца, які набраў на пэндзлік сіняю фарбу: «У сіні не лезце! Гэта будзе цёплая работа...» Урэшце, вымавіўшы катэгарычнае «Стоп!», нейкі амаль рытуальным рухам дакрануўся да палатна «пэндзлем мэтра» і паглумачыў: «Шоу заканчваецца. Цяпер пачынаецца сур’ёзная праца». З юнымі ўдзельнікамі незвычайнага майстар-класа, вучнямі Заслаўскай ДШМ, В. Ціханаў сустраўся на пачатку фестывальнага дня. Малявалі ўсе разам, а завяршыўшы працу над першым палатном, узяліся за новае. Самым незвычайным, заўважыў мастак, было для яго працаваць пад жывое гранне музыкантаў: «Упершыню маляваў экспромтам пад жывую класічную музыку, якая гучала побач. Яна разнявольвала фантазію і нават уплывала на выбар фарбаў. Можна сказаць, атрымаўся музычны твор на палатне...»

На здымку: Віктар Ціханаў з юнымі мастакамі ў атмасферы фестывальна «Заслаўе-2012».

Аршанскі вернісаж

Лана ІВАНОВА

Міжнародная выстаўка «Калегіум» адкрылася ў Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В.А.Грамыкі. Гэты артпраект, ужо трэці па ліку, арганізаваны супрацоўнікамі Музейнага комплексу гісторыі і культуры Аршаншчыны, а таксама членамі Беларускага саюза мастакоў ды Смаленскай арганізацыі Саюза мастакоў Расіі.

«Калегіум» становіцца для Оршы адметнай традыцыяй, што вынікае з плённага творчага супрацоўніцтва мастакоў Беларусі і Расіі. У аснове самой назвы міжнароднага выставачнага праекта — вядомае многім слова, якое ў перакладзе з латыні гучыць як «сябрына», «таварыства», «садружнасць». А вось для калектыву галерэі калегіум — гэта яшчэ і родны будынак, гістарычныя сцены, дзе пасяліўся дух творчасці, які прываблівае і аднае ўсіх неабыхавых да мастацтва.

Чым жа адметны сёлетні «Калегіум»? Арыгінальнасцю творчых ідэй. Свежасцю іх увасаблення. Жанравы разнастайнасцю экспазіцыі, у якой знайшлося месца не толькі для твораў жывапісу і графікі, але і для менш традыцыйных жанраў: інсталляцыі, артаб’екта. Удзельнікі выстаўкі — мастакі з Баранавіч, Віцебска, Вязьмы, Мінска, Оршы і Смаленска, прадстаўнікі розных творчых школ і пакаленняў, паяднаных пазітыўным і мудрым успрыманням жыцця.

Да 1150-годдзя Полацка

Майстэрства — рэч эксклюзіўная

Раіса МАРЧУК,
фота Кастуся Дробава

Свае работы прадставілі майстры Полацкага Цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур, які быў створаны ў 1994 годзе. Намаганні супрацоўнікаў гэтай установы накіраваны на аднаўленне, развіццё і прапаганду народных беларускіх рамёстваў. І ў іх, відаць па ўсім, няблага атрымліваецца. Сведчаннем таму — выстаўка ў Мінску.

— Мэта нашага прыезду ў сталіцу — паказаць дасягненні полацкіх майстроў, — распавяла загадчык аддзела рамёстваў Полацкага Цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур Наталля Чымірыкіна. — У Доме дружбы мы прадставілі разьбу па дрэве, лапікавае шыццё, вышыўку на ручніках і абрусах, роспіс па тканіне, вырабы з саломы і лазы, традыцыйныя скруткі-лялькі. Пры нашым цэнтры працуюць два цікавыя клубы. Першы аб'ядноўвае аматараў лапікавага шыцця і носіць сугучную назву “Рошва”. Ім кіруе Ніна Ярмух. У Мінск мы прывезлі маляўнічыя коўдры з абрэзкаў. Гэта калектыўныя работы членаў “Рошвы”.

А вось клуб “Роднасць” аб'ядноўвае майстроў, якія займаюцца рознымі відамі рамёстваў. З іх сем чалавек з'яўляюцца членамі Беларускага саюза майстроў народнай творчасці. На выстаўцы прадстаўлены работы рэзчыкаў па дрэве Мікалая Абраменкі і Валянціна Нагорнага,

Выстаўка аднаго дня “Майстэрствам славім родны Полацк”, прысвечаная прэзентацыі горада ў сувязі з яго юбілеем — 1150-годдзем з дня заснавання, — прайшла ў Доме дружбы Беларускага таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі.

карункі Ядвігі Песінай і Ніны Кукуць, вырабы з лазы Аляксея Адамовіча, аплікацыя саломкай Ніны Фядулавай, лялькі Зінаіды Лёцінай, вельмі цікавая кераміка маладога майстра Алесі Пупкоўскай.

Сама Наталля Яўгенаўна працуе ў Цэнтры рамёстваў ужо дванаццаты год, завочна скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, аддзяленне “Народная творчасць. Народныя рамёствы”. Спачатку яна навучылася вышываць, а потым пачала

займацца роспісам па тканіне і, трэба сказаць, даволі паспяхова. Маляванкі майстра, якія таксама можна было ўбачыць на выстаўцы ў Мінску, прыцягнулі ўвагу многіх гасцей Дома дружбы.

Дарэчы, паралельна работы палачан дэманструюцца ў Віцебску, у абласным метадычным цэнтры, дзе праходзіць выстаўка “Каханне — гэта мы”. У самім Цэнтры рамёстваў у дзвюх выставачных залах штомесяц мяняюцца экспазіцыі. Праводзяцца персанальныя і калектыўныя



выстаўкі майстроў, мастакоў з Полацка і іншых мясцін.

Цяпер для майстроў клубаў “Рошва” і “Роднасць” наступіў адказны час. Іх калектывы павінны ў чарговы раз пацвердзіць ганаровае званне “народны”.

— Рамёствамі сёння больш цікавяцца дарослыя, прыходзіць шмат пенсіянераў, вечарам збіраюцца тыя, хто працуе, — зазначыла Наталля Чымірыкіна. — Асаблівай папулярнасцю карыстаюцца курсы шыцця з абрэзкаў тканіны. Для дзяцей мы праводзім майстар-класы, урокі беларускай культуры, запрашаем юных палачан на пасяджэнні ў гасцёўню. Працуем з хлопчыкамі і дзяўчынкамі пачынаючы з дзіцячага садка. Заўважылі, што ў апошні час цікавасць да народных рамёстваў вырасла, але сапраўднымі майстрамі становяцца адзінкі. На жаль, перадача майстэрства ад аднаго пакалення да другога ідзе складана. І хочацца зрабіць усё магчымае, каб традыцыйныя беларускія рамёствы не толькі захоўваліся, але і квітнелі.

На здымках: Наталля Чымірыкіна прэзентуе вырабы калег; нано-маляванка “Стары горад” — работа Наталлі Яўгенаўны.

З глыбінкі

Аўтар любімых п’ес

Вучні Лагойскай сярэдняй школы № 1 часта бачаць беларускіх пісьменнікаў. Тут цёпла прымалі Сяргея Давідовіча, Міколу Мятліцкага, Уладзіміра Ліпскага, Галіну Каржанеўскую. Кожная з такіх сустрэч, што ладзіцца па ініцыятыве настаўніцы беларускай мовы і літаратуры Людмілы Пількевіч, праходзіць у святочнай, узнёслай атмасферы.

Не так даўно да школьнікаў завітаў драматург Аляксей Дудараў. Актавая зала была перапоўненая. Аўтара любімых драматычных твораў віталі са сцэны юныя артысты, якія хорааша выканалі беларускі народны танец, а ў выкананні групы старшакласнікаў быў паказаны фрагмент п’есы “Вечар”. На экране ажылі кадры з кінафільма “Дняпроўскі рубезь”, знятага паводле сцэнарыя А. Дударава.

З выключнай увагай слухалі ў зале аповед Аляксея Ануфрыевіча, які прыгадаў сваё маленства, працу на Полацкім нафтаперапрацоўчым заводзе, службу ў арміі, вучобу ў тэатральна-мастацкім інстытуце, пасля якой і пачалася актыўная пісьменніцкая дзейнасць. На шматлікія пытанні школьнікі пачулі прасякнутыя жыццёвай мудрасцю адказы.

Госць уважліва выслухаў выступленні юных чытачоў, якія падзяліліся ўражаннямі ад п’ес “Радавыя”, “Палачанка”, “Парог”, “Выбар”. Самыя актыўныя ўдзельнікі сустрэчы атрымалі ў якасці падарунка зборнік п’ес “Князь Вітаўт” і магчымасць сфагарафавацца на ўспамін з аўтарам.

Перш чым пакінуць сцены школы, шануюны госць пазнаёміўся з экспазіцыяй школьнага музея “Літаратурная Лагойшчына” і зрабіў у кнізе водгукаў запіс: “Шчыра дзякую за захаванне духоўнай спадчыны і за выхаванне будучыні”.

Віктар НЕСЦЯРОВІЧ, г. Лагойск

Куток таемнасці

Марына ЯЎСЕЙЧЫК

Сапраўднае свята рамёстваў з танцамі, песнямі, конкурсамі прайшло ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь. Удзельнікамі выстаўкі хэнд-мэйду сталі больш як трыццаць майстроў-рамеснікаў з усёй Беларусі. Арганізатарамі кірмашу выступілі партал *remesla.by*, творчае агенцтва ArtExpro і інтэрнэт-салон вырабаў ручной работы *handmade.by*.

З Бабруйска прыехалі прадстаўнікі студыі славянскай моды “Уцеха”, якія прадэманстравалі калекцыі беларускіх строяў з роспісам, вышыўкай муліна і бісерам ды іншымі відамі ручнога аздаблення. Кіраўнік студыі Алёна Канойка расказала пра першыя крокі “Уцехі”:

— Студыя пачыналася з творчай майстэрні, якая ўяўляла сабой звычайныя “вячоркі”, дзе збіраліся зацікаўленыя ў стварэнні льяняной вопраткі. Але хобі настолькі захапіла, што ўдзельніцы будучай студыі пачалі шукаць інфармацыю пра абярэг і старажытныя славянскія традыцыі, ладзіць розныя гульні. Афіцыйны статус студыя атрымала ў 2006 годзе,

Свята хэндмэйду

пасля чаго мы сталі ўдзельнічаць у шматлікіх конкурсах у Беларусі і ва Украіне. У Мінск прывезлі цікавую праграму “Славянская прыгажуня”, якая складаецца з дэфіле, пластыкі, удзелу ў паказе славянскіх строяў.

Адметнасцю выстаўкі стала тое, што ўсе жадаючыя маглі не толькі пазнаёміцца з вырабамі рамеснікаў і набыць іх, але і запісацца на майстар-класы, пагутарыць з майстрамі. Столькі цікавага даведваешся з размоў! Разглядаючы біжутэрыю, заўважыла металічныя кулончыкі з выявай рун. “Як жа выбраць правільны знак руны?” — пацікавілася ў майстра. “Вельмі проста, — патлумачыла Яўгенія Андрэева. — Бярыце кулончык, які першы трапіцца на вочы”.

Музыкальныя інструменты, драўляныя ключніцы і карціны прывёз Аляксандр Струтаў. Узяла ў рукі доўгую палачку. Аказваецца, гэта “Дрэва дажджу”. Чароўны музычны інструмент зроблены з баршчэўніка. Пераварочваеш гэтую самую палачку, падобную да невялікага бярвяна, і нешта пачынае сыпацца ўнутры ін-

струмента. “Гэта рыс, — тлумачыць майстар. — “Дрэва дажджу” супакойвае сваім гукам”.

“Адкуль такія салодкі пах?” — падумалася мне. На суседнім сталае раскладвалі свечкі ў форме розных жывёл, птушак, раслін. Іх вырабляе Яна Каўгарэня. Дзяўчына патлумачыла, што ўсе яны зроблены з пчалінага воску, таму не шкодныя для здароўя, іх можна выкарыстоўваць як прыродны араматызатар.

Што і кажаць, такія выстаўкі-кірмашы раду юць вока. Адчуваецца еднасць сучаснага чалавека са старажытнай славянскай культурай, бо ўсё створанае майстрамі мае ў аснове традыцыі славянскага народа.

Марына Духан, куратар міжнароднага творчага праекта “Фарбы душы”, паведаміла, што ў маі ў Мінску адбудзецца пятая Міжнародная выстаўка дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. Свае работы прывязуць майстры з Беларусі, Расіі, Украіны, Латвіі, Эстоніі, Францыі, Ізраіля... Таму сталіцу чакае новае свята хэндмэйду.

Афарызм

Каб нешта сцвердзіць, неабавязкова крычаць.

Алесь ПІСЬМЯНКОЎ

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў
Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”

Галоўны рэдактар Таццяна Мікалаеўна СІВЕЦ

Рэдакцыйная калегія:	Віктар Гардзеі Уладзімір Гніламёдаў Вольга Дадзіёмава Уладзімір Дуктаў Анатоль Казлоў Алесь Карлюкевіч Анатоль Крэйдзіч	Віктар Кураш Алесь Марціновіч Мікола Станкевіч Мікалай Чаргінец Іван Чарота Іван Штэйнер
-----------------------------	---	---

Юрыдычны адрас:
220034, Мінск, пр. Незалежнасці, 39, п. 4а
Адрас для карэспандэнцыі:
220034, Мінск, вул. Захарава, 19
Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-66-73
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73
Адрэсы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04
адрэс “Кніжны свет” — 284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73
E-mail: lim_new@mail.ru
Адрас у Інтэрнэце: www.lim.by
Пры перадруку просьба спасылца на “ЛіМ”. Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнаасцю імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра РВУ “Літаратура і Мастацтва”.
Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.
Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і Мастацтва”.
Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
“Выдавецтва” Беларускай Дом друку” г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Індэкс 63856
Кошт у розніцу — 2300 рублёў

Наклад — 2835
Умоўна друк.
арк. 5,58
Нумар падпісаны ў друк
15.03.2012 у 11.00
Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7 ад 22.07.2009 г.
Заказ — 1166
Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12